

У нумары:

✓ **Улюбёны ў родную зямлю**

Чаму Мікола Котаў называе сябе Лявонам?

➤ 5

✓ **Пра што пішуць і што чытаюць у Турцыі**

Партрэт чытача малюе пісьменніца Нэваль Сэвіндзі



➤ 15

✓ **Свято яго акварэляў**

Вандроўкі Вячаслава Паўлаўца

➤ 16

✓ **Прэміяльная драма**

Палемічныя старонкі наўздагон уручэнню Нацыянальнай тэатральной прэміі



➤ 20

Спяшайцеся выпісаць «ЛіМ»

Для індывідуальных падпісчыкаў:

1 месяц — 15 000 руб.

Падпісны індэкс — 63856

Ведамасная падпіска:

1 месяц — 29 720 руб.

Падпісны індэкс — 638562

Індывідуальная льготная падпіска для настаўнікаў:

1 месяц — 9 150 руб.

Падпісны індэкс — 63815

Льготная падпіска для ўстаноў культуры і адукацыі:

1 месяц — 21 950 руб.

Падпісны індэкс — 63880

Вітала святам Лунінеччына

Леанід КУТЧЫК

Легенда легендай, але ёсць нямаля і таго, што куды бліжэй да нашых дзён, таму і не выклікае ніякага сумнення ў праўдзівасці. Канечне, самая яркая старонка ў культурным жыцці Лунінеччыны звязана з народным песняром Якубам Коласам. Канстанцін Міхайлавіч жыў у Лунінцы з першай паловы лістапада 1911 года да лютага 1912-га ў свайго аднакурсніка па Нясвіжскай настаўніцкай семінарыі Вікенція Філіповіча, пра што сведчыць мемарыяльная дошка. У пасляваенны час пясняр быў у Мікашэвічах, Сінкевічах. Лунінеччына прапісалася і ў біяграфіі Аляксандра Блока, Аляксея Мікалаевіча Талстога, Юзафа Крашэўскага... Некалі тут быў нават Васіль Тацішчаў. Падчас службы ў войску ён выконваў на Палесці заданне Пятра I па наборы рэкрутаў. А яшчэ В. Тацішчаў клапаціўся пра пабудову рачной флятылі.

Даўнія культурныя, літаратурныя традыцыі знаходзяць свой працяг. Найперш дзякуючы штогадоваму фестывалю “Лунінская восень”, што бярэ свой пачатак у вёсцы Лунін, якая, вобразна кажучы, маці самага Лунінца. Прынамсі, калі верыць “Краткому топонимическому словарю Белоруссии” (а не верыць яму нельга, бо аўтар яго — знакаміты вучоны Вадзім Жучкевіч быў знаўцам у гэтай галіне), назва “Лунін” тлумачыцца як вытворнае ад прозвішча Лунь. Лунінец — “название уменьшительное от имени с. Лунин, расположенного неподалёку от Лунинца. Благодаря строительству железных дорог Лунінец (маленький Лунин) превзошел по значению с. Лунин, именем которого назван”.

Пераўзшышоў Лунінец/Лунін, безумоўна, толькі па сваім гаспадарчым значэнні. Калі ж мець на ўвазе фестываль “Лунінская восень”, то менавіта з Луніна ён прыходзіць у Лунінецкі гарадскі Дом культуры, дзе ўручаюцца чарговыя літаратурныя прэміі імя Уладзіміра Калесніка Брэсцкага абласнога выканаўчага камітэта. Сёлета гэта адбылося пяты раз. Паводле сцэнарыя ў чымсьці знаёмага, але разам з тым не пазаўленага сваёй адметнасці, непаўторнасці.

На Лунінеччыне шмат хто можа расказаць даўнюю легенду, паводле якой рымскі паэт Публій Авідзій Назон, больш вядомы проста як Авідзій, на пачатку I стагоддзя да н.э. быў высланы ўладамі на тыя землі. Калі вам надарыцца пабываць у вёсцы Кажан-Гарадок, то знаўцы даўніны нават пакажуць Відушаву гару, на якой ён быццам і пахаваны. Хто ведае, магчыма, гэта і так, тым больш, што карані ў гэтага падання вельмі і вельмі даўнія. Знакаміты ж Уладзіслаў Сыракомля, талент якога раскрыўся ў паэзіі, быў і дапытлівым краязнаўцам. Пачуўшы гэтую гісторыю, ён нават напісаў верш “Авідзій на Палесці”. Праўда, увязаў ягоную смерць не з цяперашняй Лунінеччынай: “А паэт ва ўладаннях князёў Радзівілаў // У Давыд-Гарадку адышоў у магілу // І завецца гара яго імем дагэтуль” (пераклад Максіма Лужаніна).



Фота Кацярыны Якушэвіч

Свята “Лунінская восень-2011” гэтым разам было прысвечана 120-годдзю з дня нараджэння класіка беларускай літаратуры Максіма Багдановіча. Сардэчна сустракалі настаўнікі і вучні гасцей — пісьменнікаў Берасцейшчыны, а таксама тых, хто прыехаў з Мінска: супрацоўнікаў РВУ “Літаратура і Мастацтва” Алу Корбут, Таціцяна Сівец, Алеся Наварыча, Алеся Марціновіча. З берасцейскай зямлёй у РВУ сувязі даўнія. Сведчаннем таму і спецыяльныя нумары часопіса “Малодосць”.

Удзельнікаў “Лунінскай восені-2011” вітаў сваім “Вершам на прывітанне” юны Дзяніс Буслёнак з горада Брэста:

*Добры дзень, сябры-паэты,
Вітае Лунін святам зноў:
Яго дыханнем мы сагрэты,
Вытокам нашых палкіх слоў.*

*Для вас расчынены ўсе дзверы,
У сэрцы кожным дабрыня,
Мы любім вас,
у ічырасць верым,
Бо вы — як блізкая радня.*

Для роднасных душ расчыніў свае дзверы і Лунінецкі гарадскі Дом культуры, дзе свята працягвалася. Удзельнікаў яго і гасцей вітаў намеснік старшыні аблвыканкама Леанід Цупрык, які адзначыў, што прысуджэнне берасцейскім пісьменнікам штогадовых прэміяў за лепшыя творы — гэта не проста пад-

трымка пэўных аўтараў, а і падзея ва ўсім духоўным жыцці рэгіёна. Л. Цупрык уручыў прэміі сённяшнім пераможцам, а гэта паэты Мікалай Кавалевіч і Аляксандр Корнеў, празаік Мікалай Елянеўскі, дзіцячы пісьменнік Міхал Туруноўскі. Дыпломы атрымалі пераможцы літаратурнага конкурсу дзяцей і моладзі, што праводзіўся сумесна з філалагічным факультэтам Брэсцкага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. С. Пушкіна. Старшыні Брэсцкага абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі Анатолю Крэйдзічу, а таксама Аляксандру Валковічу і Уладзіміру Сіуху былі ўручаны Ганаровыя граматы аблвыканкама і падзякі губернатара Брэсцкай вобласці Канстанціна Сумара.

Наколькі багатая на таленты берасцейская зямля, лішні раз засведчыў канцэрт, у якім выступілі калектывы мастацкай самадзейнасці. “Вандроўнікі”, “Шляхцічы”, “Маленькія шляхцічы”, “Званочкі” валодаюць высокім выканальніцкім майстэрствам, але немалаважна і тое, што яны ў свой рэпертуар уключаюць творы, характэрныя акурат для гэтага рэгіёна. Што, несумненна, яшчэ больш прыцягвае ўвагу да іх выступленняў.

“Лунінская восень” зачыніла свае дзверы. Да чарговага фестывалю — цэлы год. Верыцца, што ён будзе гэтакім жа плённым, як і папярэдні. І да 20 ўладальнікаў літаратурнай прэміі імя Уладзіміра Калесніка — якраз столькі пісьменнікаў уганаравана за пяць гадоў — далучацца новыя.

На здымку: Мікалай Елянеўскі.

Магілёў — назаўжды

Таціцяна КУЗНЯЧЭНКАВА

Не проста на ўсё жыццё — назаўсёды — знігавала Вялікая Айчынная вайна Канстанціна Сіманавы і Магілёўшчыну. Над Буйніцкім полем, дзе, як казаў сам пісьменнік, ён мог напаткаць сваю смерць, Сіманаву завяшчаў развезць свой прах — знайсці вечнае супакаенне.

У 1980 годзе, праз год пасля смерці К. Сіманавы, у Магілёве прайшлі першыя чытанні, што сталі насіць яго імя. Пасля яшчэ два лістапады сустракаліся родныя, сябры і аматары творчасці светна вядомага паэта, пісьменніка, журналіста. Доўгі час чытанні не праводзіліся, ажно да 2005 года. Сёння Міжнародныя Сіманавыя чытанні — трывалая традыцыя. Іх арганізуюць “Русское общество”, Магілёўскі абласны і гарадскі выканаўчы камітэты пры падтрымцы Пасольства Расійскай Федэрацыі ў Рэспубліцы Беларусь.

На ўсіх сустрэчах, якія б мы ні згадалі, нібы прысутнічае — нябачна, сціпла — сам Сіманаву. У залах — яго партрэты, нават голас, яго вершы, успаміны пра яго як чалавека і прафесіянала... Шмат гадоў у чытаннях бралі ўдзел людзі, што лепш за іншых ведалі асобу творцы — яго дзеці і сябры. Сёлета, на жаль, пра Сіманаву расказвалі ў большай ступені тыя, хто можа прылічыць сябе да яго вучняў. Аднак некаторыя выступленні ўсё ж пачыналіся са слоў: “Мне пашчасціла асабіста сустракацца з Сіманавым...”, і гучалі яны асабліва цёпла і эмацыйна.

Падчас “крулага стала”, што прайшоў у межах Сіманавых чытанняў, галоўная тэма была “Пісьменнік: свабода творчасці і грамадзянская адказнасць”. Асабліва часта ўзнімалася пытанне патрыятычнага выхавання моладзі. І вось меркаванне: ваенная лірыка Сіманавы сёння незапатрабаваная. З гэтым, праўда, многія ўдзельнікі “кру-

лага стала” не пагадзіліся. Як аргумент — усё большай папулярнасцю карыстаецца абласны літаратурны конкурс, прысвечаны памяці К. Сіманавы, які праводзіць Магілёўскае абласное аддзяленне СІБ, Магілёўскае аддзяленне Рэспубліканскага грамадскага аб’яднання “Русское общество” пры падтрымцы Пасольства Расійскай Федэрацыі ў Беларусі.

Сіманавыя чытанні сабралі ў адной зале прадстаўнікоў двух народаў — Беларусі і Расіі. Так, з расійскага боку акрамя літаратараў і журналістаў былі прадстаўнікі пасольства: Аляксандр Ламакін, саветнік Пасольства Расійскай Федэрацыі ў Рэспубліцы Беларусь, кіраўнік прадстаўніцтва Федэральнага агенцтва па справах Садружнасці Незалежных Дзяржаў, суайчыннікаў, што працяваюць за мяжой, і па міжнародным гуманітарным супрацоўніцтве, Алег Харлашын, саветнік Пасольства Расійскай Федэрацыі ў Рэспубліцы Беларусь; Іван Корда, старшыня Каардынацыйнага Савета кіраўнікоў грамадскіх аб’яднанняў расійскіх суайчыннікаў у Рэспубліцы Беларусь; Сяргей Моладаў, старшыня аб’яднання “Русское общество”.

Пункцірам

✓ Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка падпісаў загад аб уручэнні дзяржаўных узнагарод і прысваенні ганаровых званняў. У тым ліку ордэнам Пашаны быў узнагароджаны прафесар кафедры менеджменту прыватнай установы адукацыі “Мінскі інстытут кіравання” Віл Ганчароў. Ордэнам Францыска Скарыны ўзнагароджаны мастацкі кіраўнік заслужанага калектыву Рэспублікі Беларусь ансамбля народнай музыкі “Бяседа” Леанід Захлеўны і дэкан тэатральнага факультэта Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў Уладзімір Мішчанчук. Звання народнага артыста Беларусі ўдасцоена дырэктар-мастацкі кіраўнік Беларускага дзяржаўнага цырка Таццяна Бандарчук.

✓ Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў калектыв дзяржаўнай установы вышэйшай прафесійнай адукацыі “Беларуска-Расійскі ўніверсітэт” з 50-годдзем з дня заснавання ВНУ. Гэта ўнікальная міждзяржаўная ўстанова здзяйсняе падрыхтоўку інжынерных кадраў для Беларусі і Расіі, з’яўляючыся доказам паспяховага фарміравання адзінай адукацыйнай прасторы, адзначыў кіраўнік дзяржавы.

✓ Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Аляксандр Лукашэнка павіншаваў з юбілеем народную артыстку Беларусі Марыю Захарэвіч. “Сёння Вы — адна з самых яркіх зорак беларускага драматычнага тэатра, захавальніца лепшых традыцый нацыянальнай актёрскай школы”, — сказана ў віншаванні.

✓ Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Аляксандр Лукашэнка павіншаваў заслужанага дзеяча мастацтваў Расійскай Федэрацыі Аляксандра Маслякова з 70-годдзем. “Няхай Ваша дзейнасць і ў далейшым дапамагае нашай моладзі быць разам, умацоўваючы духоўнае і культурнае адзінства Беларусі і Расіі”, — гаворыцца ў віншаванні.

✓ Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў народнага артыста Расійскай Федэрацыі Яўгена Міронава з 45-годдзем. Кіраўнік дзяржавы выказаў спадзяванні, што супрацоўніцтва артыста з беларускімі кінематаграфістамі знойдзе свой годны працяг.

✓ Адпаведным рашэннем Савета Міністраў зацверджана Праграма развіцця спецыяльнага турыстыка-рэкрэацыйнага парку “Аўгустоўскі канал” на 2012 — 2015 гг. Праграма прадугледжвае рэалізацыю мерапрыемстваў, накіраваных на комплекснае эканамічнае развіццё парку, стварэнне добрых умоў для развіцця турызму і рэалізацыі інвестыцыйных праектаў на яго тэрыторыі.

✓ Сямінард для студэнтаў вышэйшых навучальных устаноў Беларусі прайшоў на базе мінскіх духоўных акадэміі і семінарыі (у Свята-Успенскім Жыровіцкім манастыры). Падобныя семінары, падчас якіх абмяркоўваюцца найбольш важныя моладзевыя праблемы, праводзяцца рэгулярна ўжо дзесяць гадоў.

✓ Мерапрыемства пад назвай “Экзатычны В’етнам на беларускай зямлі” прайшло ў вёсцы Васілішкі Шчучынскага раёна. Яно было арганізавана кіраўніцтвам аддзялення “Сяльчанка” Беларускага саюза жанчын сумесна з в’етнамскім зямляцтвам пры падтрымцы Пасольства В’етнама ў Беларусі. На сустрэчы в’етнамскія госці расказалі пра традыцыі і гісторыю сваіх краін і прадэманстравалі фільм пра В’етнам.

**Падрыхтавала
Ірына АЛЯКСАНДРАВА**

У Саюзе пісьменнікаў Беларусі

Падтрымаць маладога творцу

Ірына МАСЛЯНІЦЫНА

Гутарка з кіраўніком творчага саюза вялася пра самае набалеалае — пра цяжкасці маладога творцы на шляху да чытача. Мікалай Іванавіч выказаў поўнае разуменне. “Так, сапраўды, — сказаў ён, — маладому творцы ва ўсе часы было праблемна выдаць уласную кнігу. І цяпер выдавецтвы неахвотна прымаюць рукпісы ад аўтараў, імёны якіх яшчэ нікому не вядомыя. Выдаўцоў, у прынцыпе, можна зразумець. У наш нялёгкі ў эканамічным плане час трэба думаць пра самаакупнасць. З другога боку, пра малады талент ніхто так і не даведаецца, калі не будзе выдадзена кніга. Праўда, сёння ёсць магчымасць выдання за свой кошт. Аднак, пакуль юнак ці дзяўчына займаецца такімі сродкамі, можа прайсці нямаля часу. І атрымаецца, што першая кніга аўтара ўбачыць свет у лепшым выпадку да яго саракагоддзя”.

Мікалай Іванавіч паведаміў, што кіраўніцтва Саюза пісьмен-

Старшыня Саюза пісьменнікаў Беларусі Мікалай Чаргінец сустрэўся з маладымі паэтамі, творы якіх выйдуць асобным зборнікам у выдавецтве “Літаратура і Мастацтва”.

нікаў Беларусі сёння гатовае ісці на пэўную рызыку, каб даць таленавітаму пачаткоўцу пазітыўны першапачатковы. Запланавана выданне цэлай серыі аўтарскіх кніг маладых творцаў. Магчыма, не кожны з гэтых аўтараў зробіць публіцысцтва справай усяго жыцця, але і дзясятка свечасова запаленых “зорчак” зможа істотна паўплываць на будучыню літаратуры. Каб вырасціць дастойную змену цяперашняму пакаленню пісьменнікаў, трэба ісці на ўсё.

Нагадалі творцам і пра тое, што Саюз пісьменнікаў Беларусі вылучае на 2012 год дзесяць стыпендыяў для найбольш здольных маладых літаратараў. “Гэта пакуль што іх дзесяць, — між іншым дадаў М. Чаргінец. — Можа, крыху пазней атрымаецца павялічыць колькасць стыпендыяў да дваццаці.

Хацелася б таксама дапамагчы нашай творчай моладзі з вырашэннем жыллёвых праблем — і мы шукаем сёння такія магчымасці”.

Гутарка старшыні Саюза пісьменнікаў Беларусі з маладымі аўтарамі зайшла і непасрэдна пра зборнік, які рыхтуецца да выдання (укладальнік — Міхась Башлакоў). Ён быў складзены на аснове лепшых публікацый часопіса “Маладосць” за апошнія некалькі гадоў. Аднак высветлілася, што маладыя аўтары часам не ведалі, якія іх творы будуць уключаны ў зборнік. Яны самі зацікаўлены абмеркаваць змест выдання і прапанаваць больш сталыя вершы. Мікалай Іванавіч параіў не спяшацца з вывадам кнігі і выбраць самае лепшае, каб прэзентаваць аўтараў. Таксама прагучала прапанова дадаць да вершаў кароткія паведамленні пра паэтаў.

Выстаўкі

Паэзія, якую бачаць

У мінскай бібліятэцы № 15 імя Цёткі адкрылася выстаўка фотаімпрэсій Рагнеда Малахоўскага.

Ірына КАРЭЛІНА

Калі пераіначыць афарызм Леанарда да Вінчы “паэзія — гэта жывапіс, які чуоць” у дачыненні да творчасці Рагнеда Малахоўскага, атрымаецца “фатаграфія — гэта паэзія, якую бачаць”. Складана ўявіць асобу больш эстэтычна чулую за паэта, які захапляецца фотамастацтвам. А калі так — чаму б не аб’яднаць сваё здольнасці ў адзін жанр? Так, Рагнед, спалучыўшы фотаздымак і паэтычна-філасофскі каментарый да яго, назваў свае вынаходніцтва “фотаімпрэсіі”. Аднайменную назву атрымала выстаўка работ маладога аўтара.

Гэта ўжо пятая экспазіцыя Малахоўскага: раней былі “Нарачанскі напеў” (выстаўлялася двойчы — у Мінску і Лодзі, Польшча), “Музы”, “Нарачанскія чары”. Дзве скразныя тэмы яго фотаработ (дый вершаў таксама) — роднае Нарочча і... дзяўчаты. Рагнед заўсёды падкрэслівае, што займаецца фатаграфіяй на аматарскім узроўні. Аднак удалы творчы знаходкі кажучь самі за сябе, дакладней — за яго. “Фотаімпрэсіі” — гэта эксперымент, спроба “закансерваваць” імгненне і ўкласці ў яго каштоўную думку. Як, набыўшы фактычны подпіс, звычайны фотаздымак становіцца журналістыкай, так, набыўшы паэтычны, ён ператвараецца ў мастацтва.

З нагоды выстаўкі паэт вырашыў правесці творчы вечар, або, як ён выказаўся, “справаздачу сваёй мастацкай дзейнасці”. Сустрэча атрымалася амаль урачыстай. Лірычныя кампазіцыі выканалі бардэсы Алесь Сівохіна і Ксенія Разікава, песні на словы Рагнеда праспявалі Алесь Емяльянаў і Дзмітрый Пятровіч. Павіншавалі творцу яго бацькі, а таксама калегі па пярэ. Трэба гзадаць, што на вечарыне прагучала некалькі музычных трэкаў — яшчэ адно захапленне шматграннага Малахоўскага (музыку ён складае на слых пры дапамозе камп’ютара).

Свае “фотаімпрэсіі” Рагнед плануе аформіць у асобную кніжку.

Водгалас

**Алена МАЛЬЧЭЎСКАЯ,
фота Касцюс Дробава**

28 лістапада ў Інстытуце журналістыкі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта была ўрачыста адкрыта аўдыторыя імя вядомага прафесара Ефрасінні Бондаравай.

У аўдыторыі № 320 сабраліся родныя і вучні Ефрасінні Леанідаўны — кінакрытыкі, навукоўцы, журналісты. На ўрачыстым адкрыцці выступілі муж Бондаравай, вядомы аператар Алег Аўдзееў; дырэктар Інстытута журналістыкі БДУ Сяргей Дубовіч; аднакурсніца і калега Ніна Сніцарава; рэжысёр Сяргей Кацёр; дэкан гісторыка-філалагічнага факультэта Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта Наталля Лысова; кінакрытык Ала Бабкова; дырэктар Музея сучаснага выяўленчага мастацтва Наталля Шаранговіч ды іншыя. Адметнасцю прамоў стала тое, што шмат хто з выступоўцаў звяртаўся да касмічных метафар — камета, сфера, — бо толькі яны, бадай што, здатныя пера-

Імпрэзы

Гейнэ па-беларуску

У Доме дружбы прайшла літаратурна-музычная вечарына, прысвечаная перакладам Генрыха Гейнэ на беларускую мову. У імпрэзе ўзялі ўдзел Петэр Дэтмар, намеснік кіраўніка місіі Пасольства ФРГ у Беларусі, і Аляксей Жбанаў, саветнік адзела Заходняй Еўропы Галоўнага ўпраўлення Еўропы МЗС.

Генрых Гейнэ — прадстаўнік “рамантычнай паэзіі” і адначасова яе першая асоба. Але творчая спадчына такой знакавай асобы для нямецкай і сусветнай паэзіі мае няшмат перакладаў на беларускую мову. На вечарыне Аляксей Жбанаў прадставіў свае пераклады, якія яскрава, але нечакана адлюстравалі блізкасць нашых культур. Захоплены прыгажосцю слоў і поглядам на Сусвет паэта XVIII стагоддзя, Жбанаў напісаў некалькі вершаў, якія таксама былі перакладзены, але, наадварот, на нямецкую мову. Іх зацікаўлена і выразна прагучаў Петэр Дэтмар, які да таго ж больш падрабязна распаўёў пра лёс і творчасць Генрыха Гейнэ. Размова на імпрэзе вялася на дзвюх мовах: беларускай і нямецкай, але чытанне вершаў уголас, песні, цікавыя

Прынятыя ў СПБ



ЧАБАГАНАЎ (Сцяцкевіч-Чабаганаў) Анатоль Васільевіч Публіцыст
Нарадзіўся 8 лістапада 1946 года ў в. Засмужжа Любанскага раёна Мінскай вобласці. Скончыў Ленінградскі інстытут дакладнай механікі і оптыкі Школу сусветнай эканомікі і англійскай мовы ў г. Боўнмоўе (Вялікабрытанія). Працаваў у Міністэрстве сельскай гаспадаркі. Цяпер — старшыня аглядальнай рады групы кампаній “Сцяцкевіч”. Аўтар публіцыстычна-крязнаўчай кнігі “Я — сын Ваш”, шэрагу артыкулаў, апублікаваных у часопісах “Роднае слова”, “Польмя”.



ДЗЕДАВЕЦ Міхал Іванавіч Публіцыст
Нарадзіўся 6 верасня 1950 года ў п. Тураў Жыткавіцкага раёна Гомельскай вобласці. Скончыў Акадэмію МУС Рэспублікі Беларусь. Працаваў у сістэме Міністэрства ўнутраных спраў Беларусі. Падпалкоўнік міліцыі ў запасе. Аўтар кнігі “Салдаты Перамогі”, “Ветэранскі рух Гомельшчыны”.

Памятаць і тварыць



даць маштаб асобы Ефрасінні Бондаравай, якая стаяла ля вытокаў заснавання школы беларускай кінакрытыкі і беларускай журналістыкі.

Тыя, хто завітае ў імяную аўдыторыю, змогуць пабачыць асабістыя рэчы, фотаздымкі, публікацыі, кнігі вядомага прафесара. Але супрацоўнікі кафедры літаратурна-мастацкай крытыкі, якую некалі заснавала Ефрасіння Бондарова, надаўшы аўдыторыі імя, не ператварылі яе ў музей. Тут па-ранейшаму будучь праводзіцца звычайныя студэнцкія заняткі. І да-

даць маштаб асобы Ефрасінні Бондаравай, якая стаяла ля вытокаў заснавання школы беларускай кінакрытыкі і беларускай журналістыкі. Тыя, хто завітае ў імяную аўдыторыю, змогуць пабачыць асабістыя рэчы, фотаздымкі, публікацыі, кнігі вядомага прафесара. Але супрацоўнікі кафедры літаратурна-мастацкай крытыкі, якую некалі заснавала Ефрасіння Бондарова, надаўшы аўдыторыі імя, не ператварылі яе ў музей. Тут па-ранейшаму будучь праводзіцца звычайныя студэнцкія заняткі. І да-

На здымку: вучаніца Ефрасінні Бондаравай, заадачыца кафедры літаратурна-мастацкай крытыкі Людміла Саянкова сустракае гасцей.

гісторыі, здавалася, руйнавалі межы не толькі разумення сэнсу, але і пачуццяў.

Ульяна БЯЛОВА

Зямля, дзе пачаўся твой лёс

Пад такой мілагучнай назвай у бібліятэцы № 14 імя Ф. Багушэвіча г. Мінска прайшла вечарына, прысвечаная родным гарадам і вёскам беларускіх пісьменнікаў.

Распавесці гісторыю пра свой незвычайны край прыйшлі Людміла Рублеўская, Віктар Шніп, Аксана Спрынчан і Яраш Малішэўскі. Пісьменніца, крытык, журналіст Людміла Рублеўская расказала, як рубрыка “Што ні край, то звычай” у газеце “СБ. Беларусь сёння” ператварылася ў кнігу “За мостам майго дзяцінства”, што пабачыла свет у РВУ “Літаратура і Мастацтва”. Аксана Спрынчан пад музычны акампанемент Яраша Малішэўскага запрасіла ўсіх наведцаў горад Лунінец, што на Брэстчыне. А кожны з гасцей вечарыны яшчэ раз прыгадаў свой родны бацькоўскі дом, дзе яго чакаюць і любяць.

Дар’я ШОЦК

Літабсягі

Калі ў храме душы месца радасці ёсць

Паліна ЯРЦАВА,
фота Кастуся Дробава

У межах сацыяльнай выстаўкі-кірмашу “50+”, арганізаванай Мінгарвыканкамам з мэтай падтрымкі людзей сталага ўзросту, прайшла літаратурна-музычная праграма Мінскага аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі і выдавецтва “Чатыры чвэрці” “Словы дабрыні ў нашых сэрцах”.




вышыўцы; доктар мастацтвазнаўства Юлія Чурко выдала некалькі кніг прозы.

Для тых, каму за пяцьдзясят, на сцэне канферэнц-залы выступалі паэты, пісьменнікі, барды, чые кнігі ўбачылі свет у выдавецтве “Чатыры чвэрці”, а вядучай вечарыны была Ліліяна Анцух, пісьменніца, дырэктар гэтага выдавецтва. Не пакінулі абыхавымі слухачоў выкананьня аўтарамі ўрывак з новай кнігі Наталіі Касцючэнка “Вярба над вірам”, вершы Міхася Пазнякова, Зіновія Прыгодзіча, Лізаветы Палеес, Яны Явіч, Вольгі Норунай, Вольгі Сакаловай.

Старшыня гарадскога аддзялення СПБ Міхась Пазнякоў акцэнтаваў увагу прысутных на тым, што дзейнасць творчай суполкі — не толькі вялікая колькасць выступленняў, якія ахопліваюць аўдыторыю ад дзіцячых садкоў да Ваеннай акадэміі Рэспублікі Беларусь, але і праца з маладымі талентамі: выяўленне іх з дапамогай літаратурных конкурсаў, правядзенне вучобы ў межах студый і семінараў, а таксама выданне кніг, у тым ліку ў адметных серыях “Бібліятэка Мінскага гарадскога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі” і “Мінскія маладыя галасы”.

Праграма была шчодрой на падарункі: бліскуча выступілі артыстка Аляксандра Іванова і піяністка Марына Рамейка, баяніст Рыгор Хвясевіч, уразіла гучанне класікі ў афарбоўцы лічбавага баяна ў выкананні прафесара БДУКіМ Васіля Глубачэнка, песні на вершы Купалы і Караткевіча пад гітару спяваў Дзмітрый Пятровіч, разам з кандыдатам педагагічных навук бардам Валянцінам Кавалівам зала выканалася песня з кінастужкі “Зямля Саннікава” — “Есть только миг”.

На здымку: пісьменнікі Лізавета Палеес і Валянцін Маслюкоў прапануюць кнігі наведвальнікам выстаўкі-кірмашу.



Уяўляе сабой жывапіс плямамі, якія не ўвасабляюць вобразаў рэальнасці, а выяўляюць падсвядомую актыўнасць мастака. Плямы ў ташызме наносіцца на палатно хуткімі рукамі рукі без загадзя абдуманнага плана. Але мастачка пастаянна эксперыментуе і ідзе ўсё далей у сваіх фармальных пошуках, насычаючы кампазіцыі вобразамі рэальнага свету. Кантраснае супастаўленне абстрактных і фігуратывных вобразаў у прасторы аднаго жывапіснага палатна надае яе работам казачна-сімвалічную афарбоўку, заклікае глядача ў іншую, суб’ектыўна пераасэнсаваную мастаком рэальнасць, прадстаўляючы тым самым паэтычны вобраз рэальнага свету.

На здымку: Раіса Сіплевіч “Неба, дзе буцел ляціць” (палатно, алей).

Артлінія

Запрашэнне ў «ВыРай»

Галерэя “Мастацтва” ладзіла выстаўку Раісы Сіплевіч “ВыРай” — ужо другую яе персанальную экспазіцыю ў гэтых сценах. На ўрачыстым адкрыцці слова бралі першы намеснік старшыні Беларускага саюза мастакоў Рыгор Сітніца, прафесар, дыпламат Ігар Малевіч, мастак Віктар Нямцоў, сябра і аднагрупнік Мікола Купава, дырэктар галерэі “Мастацтва” Алена Лагоўская ды вучні Раісы Сіплевіч.

Віктар КАВАЛЁЎ,
фота аўтара

Характарызуючы творчасць Раісы Паўлаўны, яны адзначалі, што гэта адметна, калі мастак мае мажлівасць ствараць сваю рэальнасць. Бо смешна спрачацца з Богам і спрабаваць стварыць тое, што зрабіў ён: ніколі не паўторыш. А калі, узіраючыся ў яго тварэнні, мастак спрабуе адлюстраваць нейкі свой свет і калі тое атрымліваецца — значыць, ён дапамагае Богу зрабіць гэты свет прыгажэйшым. І шчаслівы той чалавек, каму ўдаецца стварыць прыгажосць. Адны мастакі малююць, што называецца, розумам, другія выплэскаюць на палотны сваю душу, пачуцці, адчуванні, як тое датычна Раісы Сіплевіч.

Раіса Паўлаўна нарадзілася ў 1949 годзе ў вёсцы Падбрэззе Навагрудскага раёна. Скончыла Мінскае мастацкае вучылішча імя А. Глебава, Беларускі дзяржаўны тэатральна-мастацкі інстытут (кафедра графікі). Працуе ў галіне

станковага жывапісу і графікі. Яе творы знаходзяцца ў зборах разнастайных музеяў і галерэй Беларусі, у Табольскім дзяржаўным гісторыка-архітэктурным музеі-запаведніку, у прыватных калекцыях у Германіі, Англіі, ЗША, Канадзе, Аўстраліі, Італіі, Чэхіі, Польшчы, Партугаліі, Бельгіі...

Са слоў аўтаркі экспазіцыі, яе творчасць уяўляе сабой сінтэз рэальнага і эмпірычнага. Работы адлюстроўваюць унутраную патрэбу мастака спазнаць рэчаіснасць паўней і глыбей праз форму, колер, лініі, фактуры. Суб’ектыўна пераасэнсаваны досвед мастакоў-мадэрністаў XX стагоддзя, Раіса Паўлаўна будзе свае кампазіцыі на падмурку эмпірычнага пачатку, напаяючы іх аўтэнтычнымі вобразамі і сімваламі. Менавіта выпадковая пляма, як у майстраві ташызму, з’яўляецца асновай фармальнай пабудовы яе кампазіцый. (Да ведама, ташызм — плынь у заходнеўрапейскім абстракцыянізме 1950 — 1960-х гадоў.

Повязі

Мікола БЕРЛЕЖ


Сярод іншых на канферэнцыі працавалі секцыі “Праблемы традыцыйнай і сучаснай культуры Кітая” і “Кітайская мова і літаратура: ад старажытнасці да сучаснасці”. Вядомы лімаўскі аўтар прафесар Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў Яўген Шунейка выступіў з дакладам “Тэмы кітайскай рэчаіснасці ў савецкім мастацтве і мастацтвазнаўстве 1950-х гг. 3 вопыту культурнага збліжэння”. Старшы выкладчык факультэта міжнародных адносін БДУ Марына Ісачэнкава расказала пра шанаванне продкаў у кітайскай і беларускіх традыцыях. Тэма даклада кандыдата філасофскіх навук Алены Міхайлавай — “Восень у творах М. Багдановіча і кітайскіх паэтаў Сярэбранага веку”. Вольга Каранькова і Кацярына Блінец звярнуліся да паэзіі Лі Бо ў рускіх перакладах. Выкладчык кафедры кітайскай філалогіі БДУ Святлана Казакевіч прааналізавала заходнеўрапейскай літаратурныя кірункі і асаблівасці развіцця рыс мадэрнізму ў кітайскай літаратуры 1920 — 1930-х гг. XX стагоддзя. Начальнік Цэнтра эканомікі

Шляхі Паднябеснай

У Мінску завяршылі сваю работу IV міжнародная навукова-практычная канферэнцыя “Кітай у сучасным свеце” і II форум маладых вучоных “Вопыт і поспехі сучаснага Кітая”. Галоўны арганізатар гэтых прадстаўнічых мерапрыемстваў — Рэспубліканскі інстытут кітаязнаўства імя Канфуцыя Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Віталі адкрыццё канферэнцыі і форуму рэктар БДУ акадэмік Сяргей Абламейка і саветнік пасольства КНР у Рэспубліцы Беларусь Сунь Хунчжы. Удзел у разглядзе самых розных усходазнаўчых тэм поруч з беларускімі даследчыкамі прынялі вучоных Расіі, Украіны, Кітая.

і маркетынгу Рэспубліканскага інстытута кітаязнаўства імя Канфуцыя БДУ, магістрантка філалагічнага факультэта БДУ Вераніка Карлюкевіч разглядала ўспрыманне творчасці Янкі Купалы і Якуба Коласа ў Кітаі ў 1946 — 2011 гг. Тэма выступлення студэнткі факультэта міжнародных адносін БДУ Настасі Пыж — “Сімваліка колеру ў паэзіі Ван Вэя”. Знаёмства з праблематыкай культуралагічных, літаратурна-знаўчых тэм, якія разглядаліся

на канферэнцыі і форуме, падштурхоўвае да наступных разваг. Беларуская кітаістыка адважна пашырае прастору даследаванняў, углядаючыся ў традыцыі пранікнення кітайскай культуры, літаратуры і ў Расію. І разам з тым пачынаюць развівацца кампаратывістыка, параўнальнае літаратуразнаўства. І яшчэ. Агляд ужо існуючых фактаў перакладаў беларускай літаратуры ў Кітаі паказвае, што многія прыклады яшчэ застаюцца па-за



ўвагай даследчыкаў. Значыць, працы хоціць для многіх, хто цікавіцца беларуска-кітайскімі стасункамі. А на вясну 2012 г. Рэспубліканскі інстытут кітаязнаўства імя Канфуцыя БДУ запланаванай правядзенне новай навуковай канферэнцыі — “Шляхі Паднябеснай”. На здымку: выступае в.а. дырэктар Рэспубліканскага інстытута кітаязнаўства імя Канфуцыя БДУ Аляксандр Гардзеі.

3-пад няра

У Смаргонскім раённым краязнаўчым музеі прайшла паэтычная вечарына, падчас якой паэты і журналістка Алу Клемянок віншавалі з юбілеем. Не так даўно Ала Леанідаўна парадавала прыхільнікаў сваёй творчасці з’яўленнем новага зборніка “Рэфлексіі”, у які ўвайшлі вершы, эсэ і казкі для дарослых. Гэта трэцяя кніга аўтаркі пасля паэтычных зборнікаў “Яны не ведалі мяне” і “Бывай, Альба Рутэнія”, які прынеслі ёй чытацкую любоў і павагу. На вечарыне акрамя юбіляры прысутнічалі і выступалі са сваімі вершамі старшыня Гродзенскай абласной арганізацыі Саюза пісьменнікаў Беларусі Людміла Кебіч, Мікалай Сяроў, Браніслаў Ермашкевіч, Пётр Сямінскі.

Лізавета БАГАДЗЯЖ

Свята дзіцячай кнігі прайшло ў сталічнай бібліятэцы № 4. Госцем юных чытачоў мікрараёна быў старшыня Мінскага гарадскога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі, вядомы дзіцячы пісьменнік Міхась Пазнякоў. Шмат цікавага даведаліся прысутныя пра літаратурнае жыццё ў Беларусі, літаратурна-мастацкія выданні, работу пісьменнікаў з юнымі літаратарамі. Адбылася і віктарына паводле шматлікіх паэтычных загадак гошця, якія ўвайшлі ў яго новую кнігу “Тульняслоў”.

Павел КУЗЬМІЧ

У Бабруйскай крэпасці адбылося адкрыццё манаскага корпуса манастыра Святых Жанчын Міраносіц. Рэканструкцыя будынка праводзілася з 2009 года за асабістага сродкі бабруйскіх міліцыянераў і пры іх непасрэдным удзеле. Таксама паступалі ахвяраванні ад арганізацый і грамадзян нашай краіны. Ва ўрачыстай абстаноўцы ігумення манастыра маці Раіса атрымала ключы ад корпуса. Пазней у будынку ўпраўлення Бабруйскай епархіі былі ўручаны ўзнагароды Міністэрства ўнутраных спраў і Беларускай Праваслаўнай Царквы тым, хто вылучыўся падчас арганізацыі і правядзення рэканструкцыі.

Аляксандр АНТАШКЕВІЧ

Гістарычны мастацкі фільм “Уланская балада”, прысвечаны 200-гадоваму юбілею Барадзінскай бітвы, здымаюць на Гродзеншчыне. Кінематаграфісты Расіі пры ўдзеле Нацыянальнай кінастудыі “Беларусьфільм” ужо распрацавалі план здымак стужкі на тэрыторыі Дзятлаўскага, Навагрудскага, Карэліцкага і Іўеўскага раёнаў — згодна са сцэнарным частка падзей адбываецца на тэрыторыі Беларусі. У фільме заняты вядомыя акцёры Юрый Бяляеў, Сяргей Бязрук, Аляксандр Дамагараў, Уладзімір Гасцюхін.

Юсіф ЗАЯЦ

У Мінскай цэнтральнай дзіцячай бібліятэцы імя М. Астроўскага адбылася прэзентацыя кнігі Анатоля Зэкава “Зязюля Гулюля”, якая выйшла сёлага ў РВУ “Літаратура і Мастацтва”. Уступным словам яе адкрыла загадчыца абслугоўвання бібліятэкі Ірына Сінельнікава. Яна распавяла вучням СШ № 67 г. Мінска пра жыццёвы і творчы шлях аўтара, яго ранейшыя кнігі для дзяцей і нават прачытала казку “Гарбуз і Яблына” з прэзентаванай кнігі. Эстафету ад вядучай падхапілі вучні: у іх выкананні прагучалі вершы з “Зязюлі Гулюлі”. А потым хлопчыкі і дзяўчынкі слухалі пісьменніка, разгадвалі загадкі, адказвалі на яго пытанні і задавалі свае. Самыя актыўныя ўдзельнікі прэзентацыі атрымалі прызы ад рэдакцыі часопіса “Вясёлка”, у якой працуе Анатоль Зэкаў.

Сяргей КРЫВІЧОЎ

Вандроўка па натхненне

Не так даўно групай літаратараў, членаў Саюза пісьменнікаў Беларусі, па ініцыятыве Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь Аляксандра Лукашэнкі была здзейснена паездка па Мінскай і Магілёўскай абласцях з наведваннем прадпрыемстваў, устаноў і найбольш значных культурна-сацыяльных аб'ектаў краіны. Сёння пісьменнікі дзеляцца сваімі ўражаннямі.



Ягор КОНЕЎ:

— Што датычыць мяне, то найбольш запомнілася сустрэча з выкладчыкамі ды студэнтамі Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. Куляшова. Карысць ад такіх сустрэч відавочная: у сучасных юнакоў і дзяўчат даволі цям'янае ўяўленне наконт літаратурных працаў у Беларусі, і з беларускіх твораў яны могуць прыгадаць хіба што Коласа, Купалу і Багдановіча. Але калі мае калегі выступалі са сваімі вершамі ды прамовамі, я бачыў, як на тварах студэнтаў з'явілася непадробнае здзіўленне, якое пакрысе змянялася зацікаўленасцю. Яны былі здзіўленыя тым, што наогул бачаць перад сабой жывых літаратараў, а яшчэ і тым, што, аказваецца, у нашай краіне ў наш час пішуцца цікавыя праявічныя і паэтычныя творы.

Вядома, папулярныя мусіць адбывацца ў розных кірунках. Аднак выступленні і сустрэчы з чытачамі былі і застаюцца ў шэрагу найбольш дзейных сродкаў выхавання ў грамадстве павагі да прыгожага роднага слова. Гэтаксама ж дзейнічаюць, напрыклад, шматлікія літаратурныя арганізацыі ў краінах Еўрапейскай Супольнасці — актыўна ладзяць сустрэчы з чытачамі ў бібліятэках і кнігарнях.



Ганад ЧАРКАЗЯН:

— Наўрад ці хтосьці з нашых пісьменнікаў меў бы магчымасць самастойна здзейсніць такую паездку. Гэта была цудоўна арганізаваная, незабыўная і карысная акцыя. Самае галоўнае — мы ўбачылі ў натуральную велічыню карціну жыцця ў розных раёнах краіны. Дзе беларусы працуюць так, што пачуццё гонару перапаўняе сэрца, і становіцца зразумела, чаму ў нашай краіне так шмат “добразычліўцаў”.

Велічыню і каштоўнасць “Беларуськалія” і “Магілёўліфтмаша” цяжка пераацаніць. Гэта сучасныя высокаразвітыя прадпрыемствы, якія не дарэмна параджаюць злосць і зайздрасць тых, хто чакае моманту прыбраць іх у свае рукі. Сваім размераным, правільным жыццём жывуць гаспадаркі, аграгарадкі, бібліятэкі і школы, дзіцячыя садкі, вялікія і маленькія шматфункцыянальныя сучасныя комплексы. Краіна выйшла на новы ўзровень развіцця. І гэта радуе.

Падчас паездкі я ўпэўніўся, што творцы павінны, абавязаны заўжды быць побач з чытачамі. Пісаць толькі праўду. Як карціны з жыцця. Пісаць пра тых і для тых людзей, якія ствараюць даброты для краіны ў складаныя і неспакойныя часы. Паездка дала магчымасць аднавіць страчаную сувязь. Безумоўна, вынікі падарожжа будуць бачныя пазней. Але ўжо сёння можна сказаць: яно ўмацавала веру ў будучыню.



Кацяр'яна ХАДАСЕВІЧ-ЛІСАВАЯ:

— Падчас паездкі нам пашчасціла сустрэць цікавых, адметных, самабытных людзей, якія абавязкова стануць прататыпамі новых літаратурных герояў. Акрамя таго, літаратары правялі разам у сваім творчым калектыве чатыры дні — мелі магчымасць бліжэй пазнаёміцца, пагутарыць. А маладыя творцы паспелі пасябраваць.

Прыемнай навіною стала тое, што такія паездкі будуць наладжвацца з пэўнай перыядычнасцю.

Думаю, выкажу агульнае меркаванне пісьменнікаў, зазначыўшы, што ў такіх творчых камандзіроўках галоўнае праводзіць больш сустрэч з чытачамі. Варта спланаваць, які літаратар перад якой аўдыторыяй будзе выступаць. Мне, напрыклад, як дзіцячай пісьменніцы, цікава было б выступіць перад юнымі чытачамі. Карысныя сустрэчы з бібліятэкарамі — гэта цудоўная магчымасць прадставіць свае кнігі тым, хто непасрэдна даносіць іх да чытачоў, рэкламуе сучасных літаратараў.



Юлія ЗАРЭЦКАЯ:

— Уражанні ад творчай камандзіроўкі незабыўныя. Пісьменнікі змаглі спускацца разам з гарнякамі ў шахту, паназіраць за працэсам вытворчасці сучаснага ліфтавага абсталявання, наведаць памятных мясціны — літаратурна-мастацкі музей імя Янкі Купалы ў Вязынцы і мемарыяльны комплекс “Буйніцкае поле”...

Маладыя пісьменнікі ўпершыню апынуліся ў такой творчай камандзіроўцы. Пра падобныя вандроўкі, што раней былі для літаратараў традыцыйнымі, яны толькі чулі ад старэйшых калег.

І тое, што сённяшняя паездка адбылася па даручэнні Кіраўніка дзяржавы, сведчыць, што клопат дзяржавы пра літаратуру, пра пісьменніка, пра кнігу надзённы і выключны.

Асабіста мне як галоўнаму рэдактару “Вожыка” было радасна бачыць усмешлівыя твары, чуць дасціпныя жарты. Значыць, жыве беларускі гумар. Значыць, будзе жыць і “Вожык”.



Наталія КАЗАПАЛЯНСКАЯ:

— Пісьменнікі яшчэ раз запэўніліся ў тым, што падыходзіць да працы творца, дасягаць поспеху можна ў любой прафесіі — і на заводзе, і ў сельгаскааператыве, і ў школе. Асабліва ўразіў і парадаваў неардынарны і прадуктыўны падыход да арганізацыі і стымулявання працы ў сельгаскааператыве “Калгас «Радзіма»” і на прадпрыемстве “Бабушкіна крынка”.

У Магілёўскай ратушы адбывалася адкрыццё экспазіцыі, дзе было прадстаўлена некалькі нядаўна знойдзеных старажытных рэчаў. Змястоўна пра іх распавёў Ігар Марзалюк, выдатны знаўца гісторыі горада.



Рагнэд МАЛАХОЎСКІ:

— Заўсёды любіў падарожнічаць па Беларусі, але, напэўна, ніводнае маё падарожжа не было такім насычаным і захапляльным. Наймацнейшае ўражанне пакінула тое, што давалася зведаць на ўласнай скуры.

Ніколі б не падумаў, што пераапраўна ў шахцёрскую робу, спушчуся ў самыя нетры салігорскай зямлі, даведваюся, як здабываецца калійная соль, надыхаюся салёным пылам і ў кузаве айчыннага грузавіка буду раз'язджаць па даўжэзным змрочных шахтах-лабірынтах, якія, быццам павуцінне, пераплятаюцца на неверагоднай глыбіні... Прадпрыемства “Магілёўліфтмаш” проста “нашпігавана” сучаснай камп'ютарнай тэхнікай. Не ўтрымаўся і сам узяў невялікі ўдзел у вытворчым працэсе. Цяпер буду ганарыцца, што ў адзін з магілёўскіх ліфтаў укладзена часцінка і маёй душы. У горадзе Маладзечна я наўмысна адстаў ад пісьменніцкай групы, каб на ўласныя вочы пабачыць скандальна вядомую скульптуру “Папараць-кветка”, усталяваную напярэдадні Дажынак. А мне падалося, што гэта скульптура ўслаўляе каханне, маладосць, прыгажосць... І падобраны пазайздросціў бронзаваму юнаку, якога такая прыгажуня вядзе ў купальскую ноч.

Кітай далёкі і блізкі

Навум ГАЛЬПЯРОВІЧ

Я бываў у многіх краінах, бачыў сусветна вядомыя помнікі, чаму ж так запаў у душу Пекін, чаму так цягне яшчэ раз наведаць гэтыя цудоўныя абсягі вялікай дзяржавы, пабыць сярод яе спагадных і зычлівых людзей?..

Народ з вялікай гісторыяй, якая зыходзіць са стагоддзяў да нашай эры, на працягу цэлых тысячагоддзяў не толькі не страчваў сваю ідэнтычнасць, а беражліва захоўваў традыцыі і звычаі, мову, пісьменства. Гэта маньчжур, якія спрабавалі ўкараніцца тут як вечныя гаспадары, урэшце згубілі ўсё, нават мову, а кітайцы засталіся.

У суперсучасным Пекіне, з шырокімі вуліцамі і вышыннымі дамамі, гараджане святкавалі свята сярэдзіны восені і ўзгадвалі волата І і яго нявесту Чэнь Э, якая ўзнеслася на неба. Накрывалі сталы і елі пернікі — як тысячу год таму. І гэта было дзяржаўнае свята, непрацоўны дзень, калі ўсе кітайцы, ад звы-

З поглядам у заўтрашні дзень

чайнага працаўніка і да вялікага начальніка, былі адной сям'ёй, якая шануе сваіх продкаў і ганарыцца імі.

Кітайцы ведаюць, што яны хочуць. Іх планы распісаны на шмат гадоў наперад. Яны ажыццяўляюцца спакойна і паступова. Прычым, ніякіх часовых саступак, маўляў, потым даробім. З прыкрасцю і жахам узгадваюць культурную рэвалюцыю, адзін з самых трагічных перыядаў у гісторыі народа. Неяк мяне спыталі, як я стаўлюся да мусіруемых разваг пра “сусветную жоўтую экспансію”, якая нясе небяспеку іншым народам. Я жартам адказаў, што калі такая экспансія мае на ўвазе любоў да Радзімы, павагу да

ўласнай гісторыі, працавітасць і сумленнасць, увагу да адукацыі і асветы, росквіт усіх галін культуры, спакой і парадак, дык такой “экспансіі” я не баюся. А калі сур'ёзна, то шматлікія аналітыкі адзначаюць, што Кітай у першую чаргу заклапочаны пазітыўнымі пераменамі, павышэннем дабрабыту свайго народа, развіццём уласнай культуры ў кантэксце сусветнай і не спакушаецца на ролю сусветнага валадара, на якую прэтэндуюць некаторыя дзяржавы Захаду.

Я не раз чуў ад сваіх кітайскіх сяброў словы шчырай павагі да беларускага народа за імкненне да самастойнасці, нежаданне слепа падпарадкоўвацца чужым стандартам.



Што ж, свежыя ўражанні павінны вытрымаць выпрабаванне часам, многае трэба яшчэ ўсвядоміць. Але далёкі Кітай стаў для мяне па-сапраўднаму

блізкім. Гэтае маё ўражанне застаецца нязменным.

Пекін — Мінск, верасень 2011 года

На здымку: на вуліцах Пекіна.

Ірына МАСЛЯНЦЫНА,
фота Кастуся Дробава

— Кажуць, для творчага чалавека кароткасць — родная сястра. Бо яна сястра таленту. Раскажыце пра сябе ў трох сказах.

— Дзяцінства маё было цяжкім, бо загінуў на фронце бацька. Прыходзілі да нас у дом удовы, клікалі гарманіста, спявалі беларускія народныя песні — і слёзы на вачах. Вось з гэтага дзіцячага непаразумеання — як жа можна так: адначасова і спяваць, і плакаць, — з гукаў гармоніка, з танцаў моладзі на вуліцы, назным сяле цяжкім, бедам, голаду і пачалася любоў да народнага мастацтва, павага да нашага народа, урэшце, пачаўся я, Мікола Котаў.

— Вы прысвяцілі сябе беларускаму фальклору. А з якім фальклорным персанажам больш за ўсё сябе асацыіруеце?

— Я — Лявон, Лявон-завадатар. Такія Лявоны, ахвочыя да танцаў і спеваў нават пасля самай цяжкай сялянскай працы, у кожным сяле беларускім, пэўна, ёсць. А наогул, самы галоўны персанаж нашага фальклору — сам народ. Я зразумеў гэта, калі ў маладосці патрапіў працаваць у Тураў. Скончыў курсы кіраўнікоў самадзейных харэаграфічных калектываў пры ДOME народнай творчасці ў Гомелі і мусіў арганізаваць пры тураўскім ДOME культуры танцавальны гурток.

Гэта цяпер усе ўспрымаюць Тураў як вялікі цэнтр асветніцтва, узгадваюць Кірылу Тураўскага. І Тураў стаў сучасным, прывабным. А ў твае часы я, рэчыцкі хлопец, і не ведаў, дзе горад той знаходзіцца і чым славыты. У Тураве гарэла толькі адна лямпачка, і без гумавак ботаў нельга было на вуліцу выйсці — столькі гразі навокал. І пры ўсім гэтым аказалася, што тураўская зямля — такі багаты край! І на таленты, і на абрадавую традыцыю. Які лад і гармонія — у кожным руху, у кожным дзеянні, у кожным слове, калі лагічна святла! Ці то провады ў войска — збіраюцца людзі з усіх навакольных вёсак, са сваімі музыкамі. Ці то вяселле — залюбуешся, як вядуць яго! А ў кожнай вёсачцы, будзь то Пагост, Чэрнічы, Сямурадцы, Запясочча, Вераснічы, — свае погляды на тое, як трэба сустракаць галоўныя жывіцёвыя падзеі.

А якія цікавыя на Палесці абрадавы дзеянні! Абворванне вёскі... Жаніцёва коміна... А чаго каштуе любовавацца на тое, як Бабку-павітуху, ці Бабку-пупарэзку, шануюць унукі — з імпэтам возяць па вёсцы на вазочку ці на санях! А колькі натхнення дае чалавеку непаўторная палеская прырода! Дыхнеш на поўныя грудзі — і здаецца, песня сама з грудзей палёцца, а ногі ў скокі пойдуць...

Спачатку ў Тураве моладзь пад маім кіраўніцтвам развучвала вядомыя і распаўсюджаныя танцы: “Лявоніху”, “Крыжачок”. Але потым, як прыгледзеўся, — якія ж тут цудоўныя танцы народ ведае! Нідзе больш такіх няма. Прыязджаеш у вёсачку — бабкі сядзяць па лавах. Спытаяся: як танчылі ў маладосці? І яны адразу ўстаюць. І заспяваюць, і рухі ўсе паказваюць. Танцы, якія збольшага захавалі ў сваёй памяці гэтыя цудоўныя кабеты — “Ку-ка”, “Тураўская полька”, “Запясочкія скокі”, “Яблынька”, — мы ўвялі ў свой рэпертуар. Потым, калі гурток ператварыўся ў танцавальны калектыў “Прыпяць”, паказалі іх усёй Беларусі і нават за яе межамі. І яны ўвайшлі ў сусветную скарбонку народнай танцавальнай творчасці. А калектыў “Прыпяць” стаў урэшце народным.

— Мы лёгка можам назваць імёны вялікіх музыкантаў, пісьменнікаў, мастакоў, арты-

Ёсць людзі, нібыта сонейкам пацалаваныя. Крочаць яны па жыцці, дорачы ўсім сустрачным радасць і цяпло. Ёсць людзі, удзячныя лёсу. За тое, што проста жывуць на гэтай прыгожай, яркай, спеўнай, духмянай зямлі. За тое, што могуць раз-пораз дакранацца да яе духоўных скарбаў і адчуваць асалоду ад пагружэння ў мастацтва.

Такі — Мікола Котаў, вядомы балетмайстар, носьбіт і прапагандыст народнай традыцыйнай харэаграфічнай культуры Беларусі.

Міколу Конанавічу споўнілася 70 гадоў.

Але няўрымслівы рупліўца працягвае асветніцкую дзейнасць і перадае свае багатыя веды шматлікім вучням.

І сёння менавіта ён — ганаровы госць “ЛіМа”.

Улюбёны ў родную зямлю

стаў. Фалькларысты звычайна працуюць на памежжы мастацтва і навукі. Але іх імёны вядомыя пераважна ў вузкіх колах спецыялістаў. Гэта справядліва?

— Я думаю, нашы выдатныя фалькларысты павінны быць вядомымі. Гэта — апантанія людзі, якія сапраўды любяць народную спадчыну і жыццё сваё кладуць дзеля яе вывучэння і папулярызавання. Мне пашчасціла на шляху сваім спаткацца з Васілём Ліцвінкам, які дамогся стварэння на філфаку БДУ навукова-даследчай лабараторыі беларускага фальклору. А яшчэ ён быў аўтарам і вядучым вядомай у 1987 — 2003 гадах тэлепраграмы “Запрашаем на вячоркі”. Які чалавек! Я шмат чаму ад яго навучыўся. А іншы раз на слыху ва ўсіх імёны такіх людзей, якія нічога асабліва карыснага для народа сваёго, для развіцця мастацтва не зрабілі. Гэта сапраўды крыўдна.

— У якой ступені папулярызатары народнай спадчыны павінны быць прафесіяналамі?

— Гэта якая такая справа, якой можа займацца і непрафесіянал. У нашых традыцыйных народных калектывах, напрыклад, у асноўным — непрафесіяналы. Але як цікава яны паказваюць народныя абрады! Дарэчы, прафесіяналы, наадварот, могуць усё сапсавана. Яны ж спрабуюць “падыгнаць” народныя песні і танцы да ўзораў акадэмічнага мастацтва ці то эстраднага відовішча. І з твора душа народная знікае.

— Беларуская абрадавец і беларускі фальклор даволі загадкавыя па сутнасці сваёй. Існуюць меркаванні, што ў іх зашыфраваны нейкія сакральныя веды. Вы, займаючыся вывучэннем народнай спадчыны, ці не спрабавалі разгадаць яе глыбіні сэнс?

— У кожным творы народнага мастацтва, у кожным абрадзе жыве душа народа з самым яе вялікім і самым высокім імкненнем — распаўсюджваць добро. Людзі верылі, што ўсё жывое, і нават сама зямля, на добрае слова ці то добрае дзеянне адгукнецца добром. І будзе ўраджаі, і будзе дабрабыт, і будзе шчасце. А так і сапраўды бывае. Ідзеш да людзей з добром, з добрай прапановай — і атрымоўваеш добры адказ, разуменне.

Вось у мінулым годзе дзякуючы разуменню і падтрымцы нашага міністра культуры Паўла Латушкі набыў жыццё праект “Слаўлю цябе, зямля Беларуская”. Мы вылучылі яго разам з народным артыстам Беларусі Міхаілам

Дрынеўскім, мастацкім кіраўніком Дзяржаўнага акадэмічнага народнага хору імя Г. Цітовіча. Праект, які стаў рэспубліканскім, я лічу, унікальны. Грандыёзная абрадавая кампазіцыя, у якой прадстаўлены ўсе поры года ва ўсведамленні нашага народа.

З поспехам мы выступілі на “Дажынках” у Лідзе, на фестывалі “Кліч Палесся” і на канцэрте да 500-годдзя Жыткавіч. І вось жа што галоўнае. У праекце былі заняты 150 артыстаў, самадзейных і прафесійных. Я засцерагаўся злучаць іх — розны погляд на творчасць, розны ўзровень, розныя падыходы да працы. Але, на дзіва, яны не толькі гарманічна дапоўнілі адно аднаго, але і пасябравалі, ды так хараша! Любоў да народных вытокаў насамерч аднае.

— Наколькі, па-вашаму, важная пры папулярызаванні народнай спадчыны аўтэнтычнасць?

— Аўтэнтыку, на маю думку, немагчыма перанесці на сцэну. Яе можна назіраць толькі там, дзе яна нарадзілася. Каб адчуць прыгажосць аўтэнткі, шырокім масам лепш паказаць на экране знятыя на відэа песні, спевы, абрады. Тое, што мы бачым на сцэне, не павінна прэтэндаваць на тое, каб называцца аўтэнткай. Гэта іншае мастацтва.

— У апошні час назіраецца ўсё большае цікавасць моладзі да народнай абрадавецці, рамэстваў, песень і танцаў. Што яны там знаходзяць для сябе?

— Кола жыцця павярнулася. Быў час — мы праяўлялі непамерную цікавасць да культуры Захаду, цераважна масавай. Пазнаёміліся, асвоіліся ў раней невядомым, навучыліся чамусьці. А цяпер падумалі: гэта іхняе, а дзе наша? А хто мы? Мы — беларусы! Наша зямля — багацейшая на традыцыі, на песні. Яны спяваюць толькі калі адпачываюць. А нашы людзі ўсё жыццё сваё ў песню ператвараюць. Радуюцца — спяваюць, сумуюць — спяваюць. Едуць на лут касіць — песня ажно звiнiць! Едуць з працы — стаміліся за дзень, здаецца, і рукой ужо цяжка варухнуць — дык таксама спяваюць. А спявае народ — дык жыць будзе. Моладзь у нас добрая. Старое пакаленне ўсё веды свае перадае ім — і носьбіты народнай культуры ніколі не сыдуць з нашай зямлі.

— Ці адзначаеце вы ў сямейным коле народныя святы і колькі пільна прытрымліваецеся абрадаў?

— Мая сям’я — гэта я сам. Ну, пэўна, таксама і вучні, якіх маю

багата і ў Беларусі, і па-за яе межамі. І сам адзначаю ўсе народныя святы, ад Вялікадня да Масленкі, і вучням, думаю, прывіў да гэтага любоў. У гэтым годзе вядуць гукаў. З балкона. І мяне падтрымалі суседзі. Наш дом спецыяльна пабудаваны для дзеячаў культуры. Багата ў ім спевакоў жыве.

— Хрысціянская царква крытычна ставіцца да некаторых народных традыцый, лічычы іх перажыткамі язычніцтва. Як захоўваць народную спадчыну, не скатваючыся да ідэалізавання язычніцкага мінулага народа?

— Цяпер язычніцкага мала засталася ў народных абрадах. І дарэчы, амаль ва ўсіх удзельнічаюць святары. Ухваленне зямлі, ураджаю, адзначэнне першага выгану кароў... Кожны з абрадаў нашага народа нясе ў сабе дабрыню і любоў да роднай зямлі.

— Што, па-вашаму, прыгажосць і што такое каханне?

— Каханне — самае светлае з чалавечых пачуццяў. Яно, бы расінка, яркае, зіхатлівае, нічым не запэцканае. А прыгажосць — гэта тое, што ты бачыш з акна, калі едзеш па Беларусі. Я быў у Францыі, двойчы — у Амерыцы, нават у Эфіопіі з гастролямі. Паездзіў па Прыбалтыцы. Але нідзе не бачыў такой прыгожай прыроды, як у нас. А наогул, лічу, што чалавек, не ўлюбёны ў красу роднай зямлі і ў духоўную красу людзей, якія жывуць на ёй, не зможа стаць добрым балетмайстрам, добрым рэжысёрам. Я сам улюбёны да слёз у маю Тураўшчыну. У Мінску жыву ўжо, пэўна, 22 гады — забралі мяне сюды ў філармонію, працаваць з ансамблем “Свята”. Але кожны год мяне няспраўна цягне на Тураўшчыну. Выеду, дыкну тамтэйшым паветрам — і вось я зноў поўны сіл і натхнення.

— За што вы ўдзячныя лёсу і чаго ў вашым жыцці не хапае?

— А ведаеце, усё ёсць. За тое і дзякую Богу і лёсу, які ён мне даў. Можна, крыху здароўя. У маім узросце мала хто танцуе, а мне яшчэ не-не ды і хочацца на сцэну самому выскачыць. Танец жа — гэта жыццё. А я люблю жыццё.

— Вашы мары пра Беларусь — якія яны?

— Няхай пакаленне маладых будзе шчаслівым. Шчаслівым, вясёлым, працавітывым... І каб не ведалі, што такое вайна. А мы вучылі іх усяму таму, што ўзялі за сваё жыццё, і будзем вучыць надалей.



Глыбокае-2012

Край адметны, непаўторны

Уладзімір БАЦКАЛЕВІЧ

Гораду Глыбокае выпай вялікі год быць сталіцай Дня беларускага пісьменства ў 2012-м. Бласлаўёная зямля, цудоўны маляўнічы куток сінявокай Віцебшчыны, у якім жывуць шчырыя, добрыя, спагадлівыя таленавітыя людзі, якія сваёй працай і творчасцю ўслаўлялі і ўслаўляюць родны кут. Спрадзеку тут беражліва захоўваюць і перадаюць у спадчыну чысціню і багацце прыроды, народныя традыцыі і промыслы.

Здаўна Глыбоччына славалася і сваімі майстрамі мастацкага слова. Сёння варта ўспомніць пра іх. І не таму, што, у асноўным, дзякуючы іх таленту і адбудзецца гэтае цудоўнае вераснёўскае свята. Справа — у іншым. Знаходзяцца скептыкі, якія сур’ёзна сцвярджаюць, што месца яго правядзення выбрана няўдала. Маўляў, раён не даў вядомых творцаў, якімі б ганарылася ўся Беларусь. Ці так гэта? З такім пытаннем я звярнуўся да Міхаіла Чарапкоўскага — выдатнага мясцовага гісторыка і краяўзнаўца, які ўзначальвае аддзел ідэалагічнай работы райвыканкама.

— Нашы апаненты глыбока памыляюцца, — сказаў Міхаіл Пятровіч. — Глыбоцкая зямля — радзіма многіх паэтаў, празаікаў, драматургаў, мастакоў, якія заявілі пра сябе ў поўны голас. У фальфарку Палевачы нарадзіўся рэжысёр, тэатральны дзеяч Ігнат Буйніцкі — арганізатар першага прафесійнага тэатра ў Мінску. На хутары Калеснікава — Вацлаў Ластоўскі, аўтар “Кароткай гісторыі беларусаў” і “Гісторыі беларускай (крыўскай) кнігі”. Адсюль родам паэт, празаік і фалькларыст Янка Пацонка, Клаўдзій Дуж-Дужэўскі — актыўны дзеяч беларускага нацыянальна-вызваленчага руху, таленавіты будаўнік-архітэктар, Язэп Драздовіч — графік, жывапісец, скульптар, рускія пісьменнікі Лявон Ракоўскі, Мікалай Мінскі (Віленкін), польскі пісьменнік і сцэнарыст Тадэвуш Даленга-Мастовіч... Іх імёны ўвекавечаны ў назвах вуліц, на мемарыяльных дошках.

Варта дадаць, што з гэтым унікальным азёрным кутком цесна звязаны лёсы і творчасць Міхаса Машары. Паўліны Мядзёлкі, Еўдакіі Лось, Алега Салтука, Уладзіміра Сауліча, Ірыны Жарнасек, Алеся Жыгунова, Марыі Баравік, Галіны Сутулы. У свой час тут пабывалі Уладзімір Караткевіч, Іван Шамякін, Пятрусь Броўка, Пятрусь Макаль, іншыя вядомыя літаратары.

Літаратурнае жыццё на Глыбоччыне не па-ранейшаму віруе і струменіць. Больш як чвэрць стагоддзя пры раённай газеце “Веснік Глыбоччыны” працуе літаб’яднанне “Далягляды”, вакол якога гуртуюцца маладыя таленты. Упэўнена на старонках газет і часопісаў, у калектыўных зборніках заяўляюць пра сябе Ганна Вязіцкая, Ірына Бельская, Ганна Зінкевіч, Людміла Андзілеўка і многія іншыя.

Думаецца, што гэты пералік імён сталых і маладых літаратараў дае падставу сцвярджаць, што нездарма Глыбокае выбрана сталіцай дзевятнаццаціга па ліку Свята беларускага пісьменства.

У наступных матэрыялах, прысвечаных гэтай падзеі, “ЛіМ” раскажа пра іншых знакамітых людзей раёна, захавальнікаў нацыянальнага скарбу, самадзейных артыстаў і народных умельцаў, а таксама пра помнікі гісторыі і культуры, тапаніміку і гідраніміку мясцовасці. Мы плануем знаёміць чытачоў з тым, як рыхтуецца раён да свята, што робіцца для добраўпарадкавання памятных мясцін, далейшага развіцця горада і вёсак.

Газета
“Літаратура і мастацтва” —
інфармацыйны партнёр
Свята беларускага
пісьменства.

Алесь МАРЦІНОВІЧ

Дылогія пра «чырванакніжнікаў»

Тыя, хто па-сапраўднаму заклапочаны зберажэннем прыроды для нашчадкаў, з радасцю сустрэлі напісаную таленавітым паэтам і празаікам Віктарам Гардзеям «Малую дзіцячую Чырвоную кнігу», што выйшла ў выдавецтве «Беларусь» у 2008 годзе. Паколькі ў ёй раскажваецца пра рэдкія віды беларускай фаўны, яна адразу стала сваёй для выхавацеляў дзіцячых садкоў, настаўнікаў пачатковых класаў, а таксама педагогаў, якія займаюцца пазашкольнай работай. Яны паспяшаліся пазнаёміць з ёй і саміх дзяцей. Гэта ж свайго роду міні-энцыклапедыя па прыродзе.

пісаў верш, які назваў «Аптэка бабулі Мар’яны».

*Я помню, бабуля лячыла
Людзей на вайне як магла.
І хатка, дзе зёлкі сушыла,
Вясковай аптэкай была.*

*Калі ж самой сіл не стала,
На поле альбо сенажаць
Бабуля мяне насылала
Гаючыя травы збіраць.*

*Збіраў я чабор, і сардэчнік,
І піжму, і ліпавы цвет,
Бо знаў я, малы чалавечак,
Што нехта ў пакутах жыве.*

Значна пазней, калі стаў вядомым пісьменнікам, В. Гардзею, пішучы аўтабіяграфічную трылогію «Аселіца ў басейне Чорнага мора», прывяціў сваёй бабулі аповесць «Бласлаўныя зёлкі». Аселіца гэтая, па ягоных словах, сапраўды зіхацела, свяцілася ўсімі колерамі вясёлкі адразу за хатай, а ў самой хаце «па ўсёй сцяне, дзе тырчыць нейкі цвік, абалал вялікай торбы развешана процьма старых бабуліных каптуроў і чэпчыкаў, якія, сцёршыся да дзірач, яшчэ доўга служаць гаспадыні ў якасці пакоўных торбачак для зёлкаў». Хлапчуком, нахадзіўшыся з бабуляй па лясках і лугах, ён ужо і сам добра ведаў, што пры хваробах жывата карысна піць адвар з альховых шышак, глог дапамагае сардэчнікам і нервовым людзям, а калі ў некага з вас моцны кашаль і ліхаманка, то ад прастуды лепша сродку, чым гарачы ліпавы чай, на свеце, мабыць, не бывае. Што многія ахоўныя расліны таксама маюць лекавыя ўласцівасці, ён і стараўся падкрэсліць у другім томе «Малой дзіцячай Чырвонай кнігі». Пры гэтым абавязкова напамінаў: нельга забываць, што пэўны від знаходзіцца пад пагрозай знікнення. Значыць, трэба падумаць, ці зрываць тую ці іншую зёлку. Хай лепей расце, яе пры хваробе можна замяніць іншай, якая больш распаўсюджана.

Важна і тое, што абедзве кнігі цудоўна ілюстраваныя. Дзякуючы вядомаму фотамайстру Ігару Бышнёву кожнага «чырванакніжніка», у першую чаргу жывёл, можна ўбачыць на ўласныя вочы.

Як быццам, тое, што можна было зрабіць, зроблена. Тым не менш...

Віктар Гардзею цешыць сябе спадзяваннем: «Два прыгожа аформленыя тамы так і просяць, каб іх аб’ядналі ў адну кнігу. Першую, пра ахоўную фаўну, хацелася б крыху дапоўніць новымі вершамі, зрабіць больш чытэльныхымі асобныя празаічныя замалёўкі. Патрэбны матэрыял пра тых ці іншых «чырванакніжнікаў» у мяне ёсць, і назапашваўся ён не адно дзесяцігоддзе. Урэшце, «Чырвоная кніга» напісана для маленькіх жыхароў беларускай краіны, таму і цэпціца ў маёй душы надзея, што аб’яднаны том «Малая дзіцячая Чырвоная кніга» калі-небудзь будзе выпушчаны ў серыі «Школьная бібліятэка».

Што можна да гэтага дадаць? Хіба толькі тое, што хацелася б, каб пажаданне аўтара спраўдзілася. Зразумела, у выдаўцоў сёння, як, бадай, ніколі, шмат цяжкасцей, ды на любові да прыроды нельга эканоміць. Таму, верыцца, будучы знойдзены сродкі для выдання дылогіі ў серыі «Школьная бібліятэка».

на тое, што шмат якія з іх у асноўным растуць там, дзе беражліва ставяцца да захавання жывёльнага і расліннага свету, а гэта — заказнікі і запаведнікі, самым галоўным сродкам якіх, як вядома, з’яўляецца Белавеская пушча. Аднак можа пахваліцца багаццем сваёй флоры і маляўнічае возера Свіцязь. Ёсць тут нават даледзавіковая флора — прыбрэжнік аднакветкавы, палушнік азёрны, лабелія Дортмана, якія, канечне ж, таксама сталі героямі «Малой дзіцячай Чырвонай кнігі». Адна з самых прыгожых — лабелія Дортмана, што расце на чыстым пясчаным дне возера, дзе глыбіня не перавышае 1—2 метраў.

Дылогія В. Гардзея пра «чырванакніжнікаў» — унікальная з’ява ў нашай літаратуры. Нічога падобнага дагэтуль не было. Дый у нашых суседзях таксама пакуль ніхто не ўзяўся паззіяй і прозаі расказаць пра рэдкія віды фаўны і флоры. Ажыццявіць падобны праект В. Гардзею ўдалося дзякуючы таму, што ён з маленства любіць родную прыроду. Аднак не ў меншай ступені і таму яшчэ, што цікавіцца рознай прыродазнаўчай і прыродаахоўнай літаратурай. Вялікая эрудзіраванасць і дапамагла яму ў гэтай па-сапраўднаму падзвіжніцкай рабоце.

Атрымалася свайго роду энцыклапедыя для маленькіх, у якой, як і вымагае таго сам «жанр», выбраны алфавітны прынцып падачы матэрыялу, а назвы жывёл, птушак, насякомых, раслін прыведзеныя ў адпаведнасці сучаснай навуковай класіфікацыі. Самае ж цікавае, што гаворка пра іх вядзецца як у вершах, так і ў прозе. Прытым празаічная частка — гэта дакладныя звесткі, што дазваляюць лепш зразумець той ці іншы від рэдкага прадстаўніка фаўны (указваецца, дзе ён жыве ці жыў).

Не адмаўляючы высокага творчага майстэрства Віктара Гардзея, трэба, аднак, сказаць і пра тое, што ягоная «Малая дзіцячая Чырвоная кніга» ў дзвюх частках — гэта да ўсяго і кніга-ўчынак. Толькі пісьменнік, які не на словах, а на

говы, але зрабіў ён такое, што само па сабе сведчыць: родная Беларусь для яго — усё.

Менавіта такой любоўю прасякнута і напоўнена сэрца В. Гардзея. Гэтай любові ён чакае і ад падрастаючага пакалення. Таму і напісалася ім «Малая дзіцячая Чырвоная кніга», дзве часткі якой як два шырока распасцёртыя крылы бусла, які лунае ў небе нашай Бацькаўшчыны і быццам разумее, што лепшай зямлі на планеце няма. Свае думкі В. Гардзею часам падмацоўвае спасылкамі на творы Янкі Купалы, Міхася Лынькова, Уладзіміра Караткевіча і іншых пісьменнікаў, а гэта яшчэ ў большай ступені ўзмацняе выхаваўчае ўздзеянне на чытача.

У прадмове «Не шкодзь прыродзе, жыві з ёю ў згодзе» В. Гардзею раскажвае пра тое, як працавала яму над «Чырвонай кнігай». Праца ад задумы да яе ажыццяўлення заняла каля двух дзесяцігоддзяў. Пачалося ўсё, калі аўтар загадваў аддзелам фаўны ў рэдакцыі часопіса «Родная прырода», і, як прызнаецца, «вельмі



хутка зразумеў, што жывёльны свет Беларусі ведаю даволі павярхоўна, прынамсі, не так добра, як гэта паграбуецца рэдактару навукова-папулярнага выдання. Бянтэжылі спецыфічныя тэрміны, незнаёмыя, малаўжытковыя назвы асобных звяроў і птушак, таму, як кажучы, давялося на хаду перавучацца». Як нельга да месца прыйшліся кнігі пра прыроду, прачытаныя ў маленстве.

Былі і іншыя ўспаміны: уражанні дзіцячых і юначых гадоў, праведзеных у Ганцавіцкім раёне — па-сапраўднаму нерушавым, асабліва на той час, прыродным кутку Палесся, дзе вадзілася нямаля рэдкіх насельнікаў фаўны. Дый флора была надзіва багатая. У пазнанні ж яе В. Гардзею вельмі паспрыяла тое, што ягоная бабуля Марыя Андрэеўна славілася ў наваколлі вялікай траўніцай і народнаю лекаркай. Дзякуючы ёй яшчэ школьнікам ён, па сутнасці, і пачаў чытаць кнігу роднай прыроды. Прынамсі, тыя старонкі яе, што звязаныя з раслінным светам. І назаўсёды застаўся ўдзячным бабулі за гэтыя, калі можна так сказаць, урокі прыродазнаўства. Таму яшчэ ў юнацтве на-



Чырвоная кніга», у якой раскажваецца пра шмат якіх «чырванакніжнікаў». Гаворыцца так праўдзіва і пераканаўча, што адразу ўяўляешся, як выглядае тая ці іншая расліна, даведваешся, чым адметная яна, чым адрозніваецца ад шэрагу іншых, якія гэтакасама паграбуецца да сябе не толькі пашанотлівага стаўлення, а і ўважліва-клопатных адносін.

Як хоць бы чытае каралеўскі. Здавалася б, ну што ў ім асаблівага:

*У сямействе сваім велікан,
Ёсць асобіны*

ростам два метры.

*Хай карона не зводзіць у зман —
Гэта папараць з воўчае нетры.*

Але, як мяркуюць вучоныя, менавіта чытае каралеўскі — дарэчы, самы вялікі папарацік у Беларусі — даў падставу для з’яўлення легендаў і паданняў пра міфічную папараць-кветку, якая, быццам, расцвіўшы ў Купальскую ноч, цвіце ўсяго некалькі імгненняў. У чытае каралеўскім «здзіўляе яркае свячэнне спораў, але не на ніжнім баку лісця, як звычайна, а на асобнай мяцёлцы, якая нагадвае нейкую фантастычную кветку. Цікава, што споры пачынаюць сваяцкія якраз напярэдадні Купалля».

Кніга-то «Малая дзіцячая...», але дзякуючы цудоўнаму веданню яе аўтарам прыроды, у дадзеным выпадку расліннага свету, і перад дарослым чытачом адкрываецца шмат цікавага, пазнавальнага, а ў нечым і новага. У залежнасці ад таго, наколькі дасведчаны той, хто возьме яе ў рукі. Вобразна кажучы, з прыроднага таленту В. Гардзея — усяго многа.

Прынамсі, можна знайсці адказ на тое, адкуль з’явіліся такія вядомыя выразы і выслоўі, як праісці прыз чэрні, цярновыя дарога, цярыны лёс. Дый некаторыя іншыя, блізкія ім паводле свайго значэння. Аказваецца, выток неабходна шукаць у сліве калючай, што інакш называецца цёрн звычайнай. Шыпы, якія з’яўляюцца на яе галінках, не страшныя хіба што пчолам:

*Чарнеюць слівы —
іх тут многа,*

*А цёрн калючы, як знарок.
Адсюль — цярновыя дарога,
Адсюль — і цярневы вянок.*

У гэтай кнізе прадстаўлена без малага сто відаў раслін. Характэр-

Летась у тым жа выдавецтве «Беларусь» пачыла свет яшчэ адна «Малая дзіцячая Чырвоная кніга» В. Гардзея. Пра змест яе сведчыць падзаглавак «Ахоўная флора». За апошнія 100 гадоў беларуская флора недалічылася каля 70 відаў раслін, а многія віды істотна скараціліся. Сярод знікаючых — і тыя, што здаўна вельмі шанаваліся ў народзе. Іх можна напаткаць у нацыянальнай міфалогіі, у вусна-паэтычнай творчасці. Для прыкладу, святаяннік горны, чараўнік зелянакветкавы, чытае каралеўскі. Дый пра многія іншыя расліны з любоўю і захапленнем, а ў асобных выпадках з дасціпнай усмешкай і гумарам (дарэчы, і ў гэтым адметнасць ягонай творчасці, не ў апошнюю чаргу той, што адрасавана дзецям), раскажвае В. Гардзею. Раскажвае так захоплены, як гэта рабіў і ў першай частцы, прысвечанай фаўне.

Шчыра прызнаюся, што і сам я, пакуль не прачытаў першую «Чырвоную кнігу» В. Гардзея, не ведаў, напрыклад, што ёсць матылёк, які называецца адмірал, ці не менш экзатычны від — мядзведзіца гера. Гэта толькі матылі, героямі ж кнігі з’яўляюцца зубры, бабры, кот лясны, начніца вялікая, сом еўрапейскі, чарапахы балотная, стронга ручаёвая... Хіба пералічыш усе віды, якія паграбуецца нашай пільнай аховы і зберажэння! І пра кожны від В. Гардзею піша з любоўю. Застаецца толькі падобрану пазайздросціць ягонаму майстэрству, умению сказаць так, каб гэта запаміналася, а разам з тым і заклікала да ашчаднага стаўлення да таго віду, пра які гаворыцца.

Уваходзіны ж у свет флоры пачынаюцца з верша «Кветкі роднай зямлі». Калі ў папярэдняй кнізе В. Гардзею прапанаваў уступны артыкул «Не шкодзь прыродзе, жыві з ёю ў згодзе!», што было цалкам апраўдана, бо шмат каго з чытачоў неабходна было пераканаць у тым, наколькі гэта важна — зберагчы для нашчадкаў характэрнае жывёльнага і расліннага свету, то ў новай кнізе аўтар звяртаецца ўжо і да чытача, які ў гэтым упэўніўся сам, паспеўшы адкрыць для сябе непаўторнасць беларускай фаўны.

Прачула і сардэчна В. Гардзею прамаўляе:

*Цвіці, мая калючая шытшына!
Пара святла і радасці прыйшла.
І матылёк зноў
кружыць над лагчынай,
І зноў на кветкі падае пчала.*

Аднак праз гэтую радасць і заміланне прасочваецца і трывога, што знаходзіцца яшчэ людзі, якія забываюць пра неабходнасць «жыць у любові, з прыгажосцю ў згодзе». «Самотна мне, — прызнаецца паэт, — балюча і прыродзе, // Калі завяне ў спёку васілёк». Міжволі прыгадваецца Максім Багдановіч. Памятаеце, як у сваім знакамітым «Апокрыфе» Максім Кніжнік прамовіў: «...добра быць кола-сана, але шчаслівы той, каму дадзена быць васільком. Бо нашто каласы, калі няма васількоў?» Пазатэкстава ў В. Гардзею гучыць тое самае. Яму балюча не толькі за маленькіе сінявокіе васілёк, таму і заклікае: «Званочкі не тапчы над роснай сцэжкай! // Не рві маю шыпшыну, не ламай! // І санцацвет аранжавай усмешкай // Азорыць наш бясконца мілы край».

Паэтавай любоўю, захапленнем, заміланнем, што перарастаюць у заклапочанасць, збянтэжанасць, трывогу, і прасякнутая новая «Малая дзіцячая

Анатоль ТРАФІМЧЫК

Падзел, што праходзіў па сэрцы Якуба Коласа

*Калі ж ты збудзеш тое гора,
Што і цяпер там, як і ўчора,
Як і даўней, цябе знішчае
І горкім смуткам авявае?*

Антон Адамовіч слухна заўважае, што пачатак гэтага падзелу дае нам «паэту ацэнку самое перажыванае ім тады савецка-польскае акупацыі Беларусі як «нягоды цяжкае», «гора, што і сягоння, як і ўчора, як і даўней яе знішчае», «часу вялікага разбурэння», «здэку, што чалавек — звер чалавеку так чыніць злосна, неўспагадна» — без якога-небудзь вырознення ўва ўсім гэтым акупантаў польскіх ад савецкіх ды абодвух — ад іхных папярэднікаў гістарычных з «учора» і наг аж з «даўней» (калі каго крыху й выдзяляецца, дык якраз людзей савецка-расейскага

межы, краіна была падзелена. Між тым палітычны падзел давалі падставу для аптымістычнага погляду ў будучыню. У першай палове 1920-х гг. савецкая ўлада бярэ курс на беларусізацыю. Дзякуючы нэпу імкліва аднаўляецца эканоміка. Беларускае сялянства, дагэтуль рабаванае з розных бацькоў прыхаднямі, урэшце адчула значную палётку.

К. Міцкевіч, змучаны вайной і напаяталодным існаваннем на чужынскай Куршчыне, неўзабаве пасля падзелу вяртаецца ў Беларусь — у Мінск. Жыццё паэта наладжваецца. Але не быў ён народным Песняром, калі б не жыў інтарэсамі краіны. А яе тады распалавілі, навязваючы на абедзвюх частках каланізацыйны парадкі. І калі дагэтуль антысавецкім Якуба Коласа быў яшчэ дастаткова аморфным, то ў 1921 г. ён канкрэтызаваўся, каталізатарам чаго становіцца менавіта падзел Беларусі.

Антысавецкія матывы, іншы раз з акцэнтам на тэме падзелу Беларусі ворагамі-чужаніцамі, сустракаюцца і ў паэме «Новая зямля». У перыяд 1921 — 1923 гг. былі створаны 17 (з усіх 30) раздзелаў «энцыклапедыі беларускага сялянства» (Алесь Адамовіч). І паводле назіранняў Антона Адамовіча, у гэтых раздзелах, напісаных ужо ў Савецкай Беларусі, выпадкі супраць сучаснасці асабліва вострыя (трэба разумець, у параўнанні з ранейшымі, нават астрожнымі, раздзелаў): «Тэтак, у раздзеле XVI (1922) знаходзім абуральную філіпіку супраць спраўцаў Рыжскага падзелу Беларусі, без вырознення сярод іх бальшавікоў ды палякаў, праўда, толькі з крыху меншай вострыні і выразнасцю, чымся ў крыху ранейшым лірычным вершы таго ж Коласа «Беларускаму лоду». Паэт, які адчувае сваё перажыванне пад Саветамі як пад «варагой пятою» (выраз з апошняга раздзела «Новай зямлі», дагэтумага 1922 — пачаткам 1923 г.), дэкларуе, што «нявіднымі ніцямі» «моцна-моцна звязан» з «малонкамі роднае краіны», хоць і зараслі «пуцявіны // У гэты мілы мой куточак»:

*І зараслі не палынамі,
Не кравіной, не драсянамі,
Не чаротом, не лебядою —
А беларускаю бядою.
Ды покі будзе сэрца біцца,*

«Можна меркаваць, што паэма «Новая зямля» ўзнікла на глебе расстання аўтара з родным куточкам: у астрозе з'явіліся пранізлівыя, глыбока лірычныя радкі, з якіх пачынаецца твор; працяг пісаўся на Куршчыне — «рыжбародым краі»; а добрая палова гэтай перліны беларускага мастацтва слова паўстала ў Савецкай Беларусі.

ізаляцыйнага наваколля аўтара, і гэта — як «людзей, душой халодных і сэрцам чэрствых...».

Ваенны і курскі перыяды Якуба Коласа праз колькі гадоў назавя «паднявольным блуканнем» (падкрэслена намі. — А. Т.), напісаўшы ў апошнім раздзеле «Новай зямлі»:

*...А там дарога, зноў дарога,
Разлука за краем, і трывога,
І паднявольнае блуканне,
І гэта нуднае змаганне
За інтарэсы жывата...*

Папярэднія перажыванні паэта, успрымання Расіі як чужыны, а расіяні як татараў, маскалёў (але ніяк не братаў-славян) спрычыніліся да выспявання Коласа-нацыяналіста, зварот якога да мінулага ў той час не мог не азначыць і пазіцыі паэта, скіраванай супраць гаспадарання суседзяў, чужынцаў у Беларусі. Радзіму паэт хацеў бачыць вольнай.

Нягледзячы на тое, што беларускі народ на той час заявіў пра сваё існаванне, акрэсліў этнічныя

*Яно не зможа пагадзіцца
Ні з гэтым гвалтам,
ні з бядою
Над нашай роднаю зямлёю...*

Паэт праклінае «вусны, рукі», якія на «мілы край адвечнай мукі» «ланцуг кавалі // І ў твар зняважліва плявалі!» (у чым бачыцца перагуканне з кавалямі Коласавых «Родных малонкаў»), разам з тым выказваючы надзею,

*Што хоць не мы,
дык нашы дзеці
Убачаць цэльным
цябе ў свеце!*

Аднак, як бачым, апошнія раздзелы «Новай зямлі» менш рэзкія. Верагодна, тут спрычынілася і тое, што пасля лета 1922 г. у Савецкім Саюзе друкаванае слова становіцца падцізурным.

Можна меркаваць, што паэма «Новая зямля» ўзнікла на глебе расстання аўтара з родным куточкам: у астрозе з'явіліся пранізлівыя, глыбока лірычныя радкі, з якіх пачынаецца твор; працяг пісаўся на Куршчыне — «рыжбародым краі»; а добрая палова гэтай перліны беларускага мастацтва слова паўстала ў Савецкай Беларусі. Пры іншых абставінах (без знявольнення, доўгай дарогі дадому) твора, магчыма, або не было б зусім, або ён быў бы кардынальна іншым. У далейшым — у страшныя 1930-я — з мэтай перавыдаць паэму аўтар сам пераацэньвае свой твор, кажучы пра неадпаведнасць яго лейтматыву эпосе. Народны паэт відавочна «дыпламатычна» дзеля ўлагоджвання кан'юнктуры. Хаця з іншага боку, аўтар і не хлусіў: каштоўнасці мастацкага твора і бальшавіцкай аксіялогіі кардынальна разыходзіліся.

Увогуле тэма падзелу Беларусі ў творчасці Якуба Коласа дазваляе прасачыць эвалюцыю нацыянальнай пазіцыі паэта. З «краёўца» ён вырастае ў «дзяржаўніка». Спрычыніліся да такіх пераменаў і перыпетыі ў лёсе самога творцы, і трагедыя падзелу роднай краіны.

Паэма «Новая зямля» з'яўляецца выразным індывідуальным грамадзянскім поглядаў аўтара. У гэтым творы Якуб Колас даў ацэнку трагічным падзеям у Беларусі, пікамі якіх стаў падзел краіны. У сваю чаргу самі тыя падзеі, хоць і прысутнічаюць у тканіне паэмы хутчэй як адступленні, у пэўнай ступені сталі перадумовай яе стварэння.

Школа добрых пачуццяў З белым лебедзем — праз жыццё

Раіса БАРАВІКОВА



Не так даўно сустраля Віктара Карамазова, сказала, што хачу ў гэтай рубрыцы звярнуцца да паэзіі Сцяпана Гаўрусёва. І адразу ж пачула ўзрушанае: «Ну вядома! Даўно не ўспаміналі Сцяпана. А памятаеш яго верш «Я вырас пад гарматнымі стваламі»? Ну як жа не помніць... Быў

ці не сакавік 1966-га. Позні вечар. Мы з Таццянай Дзмітрэўскай, выкліканыя незабыўным Аляксеем Пысіным у Магілёў на семінар пачаткоўцаў, сядзім на падаконні ў пакойчыку яшчэ не дабудаванага інтэрнату лаўсанавага завода, куды нас рэзрасцілі на начлег. Таня бярэ адну з кніжачак, якія нам даў Пысін са словамі: «Чытайце, дзяўчаты, вучыцеся!», перагортвае старонкі і чытае:

*Я вырас пад гарматнымі стваламі,
Я мераў час секундай, а не днём,
Я вызначаў свой рост не над сталамі —
Пад расчыхленай папай, пад агнём...*

*Мы не змаглі даверыць ночы сіням,
Уздрыгвалі, як хруснуць дзе дубіцы.
І з «юнкерсаў» падбітых алюміній
Ламалі для дзяўчат на грабяны...*

Гэта адна з ранніх кніг вершаў Сцяпана Гаўрусёва «Шчодрасць». Потым было шмат іншых кніг, ён працаваў вельмі плённа, нягледзячы на розныя жыццёвыя раздарожжы. І, як у кожнага магутнага паэта, сярод мноства вершаў ёсць такія, што помняцца і помняцца... Учыйцеся: «Чорны воран, белы лебедзь — гляну ўвысь і на жарству. М'яне воран не зачэпіць, покуль з лебедзем жыў»... Так, белы лебедзь — сімвал чысціні, дабрыві, высакароднасці. Калі носіш гэта ў сабе, тады і ніякае зло не зачэпіць, ніякае нікчэмнасць. А як забыцца на верш «Пярсцёнку з медных пятакоў», колькі болю і драматызму ў радках: «Вайной разгойданае веце шумела ўсцяж ля бальшакоў. Кляпалі хлопцы пад павеццю пярсцёнку з медных пятакоў...» І ўжо заключная страфа: «...Калі сям'я твая ў напасці, зямля спяганена бацькоў, каму прынесці могуць шчасце пярсцёнку з медных пятакоў?» Так званы «магілёўскі куст» нашай Паэзіі даў ёй неўміручыя радкі пра той трагічны час ваеннага ліхалецця. І, вядома, найперш — Аляксея Пысіна, але за ім адразу ж і Сцяпан Гаўрусёў.

Можна было б цытаваць і цытаваць, нават цэлыя вершы, але хочацца згадаць і самога Сцяпана Захаравіча. Упершыню я пабачыла яго восенню 1967 года ў фае Опернага тэатра, дзе адбываўся Пленум пісьменніцкага саюза, на якім адразу кінуўся ў вочы дужага складу, высокі і прыгожы мужчына з шавялюрай густых валоў, злёгка кранутых сівізнаю. «Хто такі?» — запыталася ў некага і пачула: «Сцяпан Гаўрусёў». Непасрэднае знаёмства адбылося праз пазней. Да свайго сораму ніколі яму не сказала: «Дзякуй!», хоць заўжды помніла і помню, што, калі выйшла мая першая кніжка «Рамонкавы бераг», патэлефанавалі Аляксея Васільевіча і сказаў: «У «Магілёўскай праўдзе» буду друкаваць на твоей бераг рэцэнзію Тані Гаўрусэўскай — пляменніцы Сцяпана...», якая, напэўна, і была напісана ёю па падказцы Гаўрусёва. І яшчэ быў момант, гэта ўжо з будзённага жыцця. У сярэдзіне сямідзясятых працу ў «ЛіМе», нашу доўгія спаднічкі, якія тады былі ў модзе. І вось нека заходзіць Сцяпан Захаравіч. Адразу стала шумна ў кабінце, а потым ён і кажа: «Ведаеце, дзяўчаты і хлопцы, а я ж сёння ў выдавецтве ганарар атрымаў, — паглядзеў на маю доўгую спаднічку і дадаў: — А пойдзем-ка, Рая, у ЦУМ, я табе нармальную жаночую спаднічку куплю!»

Тады я аджартавалася, а цяпер шкаду, няхай бы і пайшла ў той ЦУМ! Была б у мяне спаднічка — як памяць — ад выдатнага Паэта Сцяпана Гаўрусёва.

Неўміручая зорка Максіма

Анастасія ХУРСЕВІЧ

Імкліва набліжаецца 120-годдзе з дня нараджэння вядомага беларускага паэта Максіма Багдановіча. Ва ўсіх навучальных установах краіны ў чарговы раз згадваюць біяграфію нашага класіка. Але сухія факты ўжо, бадай, прыеліся школьнікам. Што ведае тыповы вучань пра Максіма Багдановіча? Тое, што пра яго ён крыху болей як 20 гадоў, выдаў зборнік вершаў «Вянок» і памёр ад сухотаў у Ялце. Гэта, безумоўна, важна. Але ж жыццё кожнага чалавека, тым больш таленавітага і вядомага, — гэта захапляльная гісторыя. Варта толькі капнуць глыбей, зазірнуць у мінулае, зацікавіцца лёсам асобы...

Менавіта гэта і зрабіў Алесь Марціновіч — аўтар кнігі «Свяці, зорка, свяці», прысвечанай жыццю і творчаму шляху Максіма Багдановіча.

Калі кніга толькі трапіла мне ў рукі, я, па пчырасці, не надта ўзрадавалася. «Напэўна, будзе сумна», — падумала я. Аднак ужо праз некалькі старонак маё меркаванне змянілася,

прычым у супрацьлеглы бок. Кніга сталася не толькі выдатным вучэбным дапаможнікам, але і выклічна цікавым творам.

Падрабязнай біяграфіі Максіма Багдановіча папярэднічае дасканалае вывучэнне яго радаводу, ажно да прапрадзеднага паэта. Пра маладосць, знаёмства і сямейнае жыццё бацькоў Максіма Адамавіча чытаеш з непадробным захваленнем. Яшчэ цяжка пазнаць у маленькім сыне Максімку будучага паэта. Мы проста знаёмімся са звычайнай сям'ёй, якая жыве ў згодзе і ўзаемнай любові, становіцца сведкамі кранальных хатніх сцэн, спачуваем героям у цяжка для іх часы.


Старонка за старонкай — і мы ўжо назіраем сталенне будучага класіка беларускай літаратуры. Вось ужо Максім — актыўны, таленавіты, адукаваны малады чалавек, закаханы ў прыгажуню Ганну Какуеву. Гэта каханне паэтычнае, чыстае і трагічнае для Максіма. Менавіта Ганне Какуевы прысвечаны многія яго цудоўныя вершы.

Усёдалей вядзе нас аўтар сцэжкамі Максіма Багдановіча. Новыя гарады, знамянальныя

даты, лёсавызначальныя сустрэчы... І разам з тым — непазбежнае згасанне Максіма Багдановіча. Чытаючы пра апошнія дні класіка, дні без сям'і, без сяброў, я адчула сапраўдны боль. Да слёз шкада было і Адама Ягоравіча, які не паспеў развітацца з сынам. Алесь Марціновіч змог закрануць струны чалавечай душы, пранікнёна напісаўшы пра гэтую трагедыю.

Кніга прызначана для дзяцей і падлеткаў, таму аўтар піша проста, да ўсё неабходныя тлумачэнні. У выніку «Свяці, зорка, свяці» чытаецца лёгка і пры гэтым змяшчае шмат новых для школьніка звестак. Варта сказаць і пра выдатную, багатую беларускую мову аўтара, думаецца, пасля прачытання гэтай кнігі многія змогуць узабагаціць свой лексічны запас, адчуць сябе больш упэўнена, свабодна, размаўляючы па-беларуску. Выданне «Свяці, зорка, свяці» прыдадзена ў ўроках беларускай літаратуры, бо, як вядома, інфармацыя запамінаецца нашамат лепш, калі яна пададзена ў цікавай, займальнай форме.

Асабліта мне кніга «Свяці, зорка, свяці» дапамагла паглыбіць свае веды, лепш зразумець асобу і талент нашага сьлыннага паэта, за што хочацца шчыра падзякаваць Алесю Марціновічу.



Васіль
Макаравіч

Агні гараць амаль на ўсіх капрах.
І ноч ідзе. На што пытацца броду?
А вецер ходзіць побач, па барах,
Ды рэжа клёнам жоўтыя бароды.

Яму не спіцца. Можна быць, падман,
Што недзе спяць, як дзеці, ураганы.
Ці ўдарыць раптам нафтавы фантан
І Млечны Шлях затопіць з берагамі?

А па двары, як бесхацінец-бомж
Пасля кантынентальнага запою,
Ідзе суветны крызіс басанож
Слановай ацяжэлаю ступою.

Са збітым комам лямцу-барады,
Хоць і назвацца можа нават кумам,
Ён пакідае за сабой сляды —
Не лепшыя ані ад Каракумаў.

Плячом аднесці небасхіл не змог,
Не пагасіў і кратэра кадзіла.
І зноў цярашся ў века каля ног,
Нібыта нейкі цюцька шалудзівы.

А грымне гром і скаланецца луг
З калматым і сівым чартапалохам, —
Спалохана зірне тады наўкруг,
Хоць і бамбёжкі зведала, эпоха.

А зыркя фарбы Шагала
З майстэрні, карцін і паліч,
Ажно да Парыжа шугалі,
Гатовы і Луўр падпаліць.

Прывёз чарадзея ў завулак
І ў дзіўным міцэнні Стажар,
Парыж даў Шагала прытулак,
Каб толькі не ўспыхнуў пажар.

Не насіў ты піялу
І кінжал на поясе.
Дык бяры, дружок, пілу
У тайзе, ля полюса!

Паваждаешся з пілой,
Снег, як проса, месячы, —
Здацца ноччу піялой
Запалярны месячык.

На сэрцы неспакойна, —
Жанчына ідзе ў красе
І грудак дзве іконы
Пад блузкаю нясе.

Нясе, як два дзіцяці.
Скажы, хіба не цуд?!
Святою Багаматкай
Саджу яе на кут.

Ці то зайздрасць,
ці то рэўнасць
Зноў пракраліся мне ў сны.
Дзве князіні, дзве царэўны —
Пладаносныя сасны!

На душы ў іх ласкі залеж,
Прыск шчодрой светлаты.
Хутка, хутка пойдучь замуж —
Едуць з піламі сваты!..

Маланкі паляць магній,
Каб высвеціць наўскос,
Як на крыжы ён смагне
Каторы век, Хрыстос.

А хто рвануўся з месца,
Каб з хвіляю жуды
Да губ яго паднесці
Хоць кропельку вады?!



Фота Кастуся Дробава

Каб шчасце нязгасна цвіло...

Каб рэкі паілі нас чыстай вадой,
а ў полі калосе шумела —
не цемімся, людзі, чужою бядой,
каб наша, крыў Бог, не прыспела.

Каб лад быў у хатах, а ў душах — святло,
і радасць усмешкай вітала —
давайце маліцца за тое сяло,
дзе нас колісь маці люляла.

Павінна хоць штоосьці застацца святым
у нашых знявераных сэрцах,
бо толькі жывём мы, пакуль даражым
Радзімай, рачулкай, азерцам.

Каб шчасце людское нязгасна цвіло
на нашых жыццёвых сцяжынах,
адорвайма іншых сардэчным цяплом —
найшчодрэ,
нястомна,
няспынна!

Дарожанька, дарога!..

Ляціць мая дарога
да роднага сяла —
да краю дарагога,
дзе росы з серабра,

дзе сонца залатое
ўсмехаецца з нябёс —
зіхоткае такое
і шчырае да слёз,

дзе жыта каласіца
высокаю сцяной...
Дык як не ганарыцца
радімаю сваёй?!

Дарожанька, дарога!
Крылатая мая!
З тваёю дапамогай
зноў дома буду я.

Сіла слова

Як мала трэба чалавеку,
каб ашчаслівіць дзень яго,
і не шукай заморскіх лекаў,
а два-тры словы — усяго!

Але такіх, каб самых-самых —
жаданых сэрцу і душы,
адным табой яму абраных, —
з кранальнай шчырасцю скажы.

На адным дыханні

Мімалетна час пранёс
лета па-над гаем —
пазалотаю бяроз
верасень шугае,

зыркай барваю гарыць
маладзенькі клёнік,
вецер лісцем шамаціць,
восень піша дзённік,

дрэвы сыплюць прыгажосць
грыбнікам пад ногі...
Год заўжды, нібыта госьці,
што забег з дарогі.



Генадзь
Коўш

Роздумы

Рэкі-лініі
На далонях
Зямлі —
Мацерыках.
Рэкі-лініі
Лёсу.

Вечар на вуліцы —
змрок.
Вечар у прыродзе —
восень.
Вечар у жыцці —
сталасць.
Для прыроды
ён чарговы.
Для жыцця —
адзіны.
Потым —
зорная ноч.

Мы жывём,
Каб у нечым
правіцца.
Праяўляемся,
Каб потым у гэтым
жыць...
Мы праяўляемся
слязамі
на вачах.

Чалавек сівее.
Лісце жаўце.
Грыб чарнее...
У кожнага
свой колер
старасці.

Жоўтыя лісткі дрэваў
пад нагамі.
Жоўтыя лісты паперы
ў архіве.
Адны — у архіве.
Другія —
пад нагамі...
Галоўнае,
каб былі
ў памяці.

Пачуці.
Перажыванні.
Часта
мы кідаем іх
Пад ногі.
У выглядзе акурка
цыгарэты.

Кідаем,
Каб па іх
тапталіся.

Запалілася зорка.
Бо цемень
перайшла
дазволеньня межы.
Час кантралюе сітуацыю.
Мы — не.
І вінавацім у гэтым
зоркі.

Хачу разгледзець
Далячынь.
Не атрымаўшыся.
Далёка.
Далячынь
хавае сябе
ў неразгледжаным...
Далячынь і ў Блізкім.



Надзея
Парчук


Я дзякую Табе...

Цяпер мая душа ратунак свой знайшла:
ёй з неба ўпаў пучок праменняў.
Ён вымеў мой адчай дазвання, бы мятла,
і сытануў свайго насення.

Насеннем тым было не смутак і не зло,
не ціша невыноснай адзіноты.
Як зернейка ўзышло, то сэрца ажыло
і сталася душы не да маркоты.

Я дзякую Табе, нябачны Дабрадзей,
За існую ў жыцці маім прысутнасць.
Пацілі Ты мне яшчэ пучок святых надзей,
каб услаўляла я Тваю Прамудрасць.

Ты сілы-моцы дай і шлях мой асвяці
святлой Сваёй рукой, вадай жывою —
каб песняй мне гучаць ці кветкаю цвісці,
у промнях бласлаўленаю Табою.



Арыенцір для выдавецтва

Кнігарня і чытач ніколі не існавалі асобна адно ад аднаго. Гэта тое месца, дзе кожны чалавек, які цікавіцца літаратурай, знаходзіцца ў пастаянным пошуку “свайёй каштоўнасці”, свайго сябра — той самай кнігі, можа нарэшце дасягнуць жаданай мэты. Напэўна, таму пляцоўкай для правядзення тыдня “Свет беларускай кнігі”, арганізаванага выдавецтвам “Мастацкая літаратура”, быў абраны сталічны магазін “Кнігі & кніжачкі” ААТ “Белкніга”.

Кацярына БЯДУЛІНА,
фота Кастуся Дробава

На імпрэзах, што прайшлі ў межах тыдня, можна было набыць цікавую і прыгожую кніжку, атрымаць аўтограф і пагутарыць з пісьменнікамі: Аленай Масла, Аксанай Спрычан, Людмілай Рублеўскай, Віктарам Шніпам, Навумам Гальпяровічам, Алесем Марціновічам, Пятром Васючэнкам, Анатолям Бутэвічам, Анатолям Зэкавым, Віктарам Праўдзіным.

— Такія сустрэчы праходзяць не першы раз, прычым з вялікім поспехам, — падкрэсліў галоўны рэдактар выдавецтва “Мастацкая літа-

ратура” Віктар Шніп. — Трэба адзначыць, што адной з галоўных задач літаратараў з’яўляецца стварэнне кніг, якія выходзяць падрастаючае пакаленне. Напрыклад, Алена Масла і Аксана Спрычан прадстаўлялі дзіцячую літаратуру. Аляксандр Марціновіч прэзентаваў кнігу “Свяці, зорка, свяці. Дзецям пра Максіма Багдановіча”. Менавіта непасрэдны кантакт нашых аўтараў, супрацоўнікаў выдавецтва і чытачоў дазваляе ўбачыць, якія кнігі карыстаюцца попытам. Чытачы, у сваю чаргу, маюць магчымасць задаць пытанні, якія іх цікавяць, і пачуць вычарпальныя адказы. Гэта дапамагае і

пісьменнікам, і выдавецтву глядзець наперад.

Падчас тыдня беларускай кнігі была прадстаўлена і выдавецкая серыя “Казкі XXI стагоддзя” — задума актуальная і цікава выкананая. Кожная такая кніга — гэта не толькі сам тэкст. У ёй дадзена слова і аўтару, і мастаку, які аформіў выданне. А ў саміх казках аб’ядноўваюцца матывы беларускага фальклору і рэаліі, у якіх жывуць сучасныя дзеці. Яны вучаць любіць прыроду, выходзяць дапамагаюць знайсці адказы на самыя розныя жыццёвыя пытанні, пашыраюць круггляд. Нездарма Ханс Крысціян Андэрсен пі-

саў, што казка несмяротная, нават у самыя суровыя часы недзе яна жыве, і распавесці яе могуць штодзённыя рэчы — стары чаравік, гузік, аскепак шкла...

Свет беларускай кнігі на сённяшні дзень надзвычай разнастайны, пачынаючы з вершаў, загадак для самых маленькіх і да вельмі глыбокіх, філасофскіх твораў. Ці карыстаюцца яны папулярнасцю ў наведвальнікаў кнігарні? З гэтым пытаннем я звярнулася да дырэктара магазіна “Кнігі & кніжачкі” Алены Тарасюк.

— Беларуская кніга цяпер карыстаецца вялікім попытам, прычым гэта выданні як на рускай, так і на беларускай мовах. Пакупнікі з вялікай зацікаўленасцю гартаюць іх, прабягаюцца вачыма па некаторых старонках і потым вырашаюць набыць, — распавядае Алена Васільеўна. — У ліку асабліва папулярных можна назваць гістарычныя выданні, бо кніга пра мінулае расказвае пра нашых продкаў, побыт беларусаў, традыцыі... Гэта дае магчымасць з адлегласці мінулых гадоў паглядзець на сучаснасць, лепш ацаніць і зразумець яе. Гэта і альбомная прадукцыя, дзе можна знайсці незвычайныя фотаздымкі нашай краіны. Аднак захапляюцца гісторыяй не толькі турысты і дарослыя, але і дзеці! Часта ў кнігарню заходзяць вучні малодшых класаў і задаюць такія сур’ёзныя пытанні, што проста здзіўляешся.

Кожны ведае, што выходзіць любоўю да кнігі трэба з самага ранняга ўзросту. Таму што кніга — скарбніца ведаў і добры дапаможнік ва ўсім. Яе не можа замяніць ні тэлебачанне, ні радыё, ні нават Інтэрнэт.

На здымку: пісьменнікі Віктар Праўдзін і Анатоць Зэкаў падчас сустрэчы з чытачамі ў магазіне “Кнігі & кніжачкі”.

У падтрымку чытання

Аляксей Жбанаў,
бард, паэт,
перакладчык:

На месцы князя Вячкі

Ганна ШЫБУТ,
фота аўтара



— Бацькі казалі, што я пачаў чытаць рана, у чатыры гады. Чытаў усё, што трапляла ў рукі. Памятаю старую, без вокладкі, кніжку Міхася Лынькова “Пра смелага ваяку Мішку і яго слаўных таварышаў”. Першая кніга, якая найбольш уразіла мяне, — “Малы і Карлсан-з-даха” шведскай пісьменніцы Астрыд Ліндгрэн. У пачатковых класах прыхваціўся да твораў Янкі Маўра. Гэта класік беларускай прыгодніцкай літаратуры, наш Майн Рыд і Жуль Верн (іх кнігамі я, канечне, таксама захапляўся). Падабаліся і аповесці Паўла Місько “Трот афаліны”, Ляніда Дайнекі “Меч князя Вячкі”. Не адрываючыся, чытаў старонку за старонкай, уяўляў сябе на месцы галоўных герояў, перажываў і радаваўся разам з імі.

Калі казаць пра беларускіх твораў, то ў падлеткавым узросце на фарміраванне майго светапогляду вельмі моцна ўплывала творчасць Уладзіміра Караткевіча, Васіля Быкава, Ніла Гілевіча, Максіма Багдановіча, Пімена Панчанкі. Напэўна, так было не са мной адным. “Каласы пад сярпом тваім” і “Дзікае паляванне караля Стаха” перачытваў неаднаразова з тым жа захапленнем. Цяпер у мяне і дома, і на працы шмат кніг. Спрабую чытаць усё адначасова. Неяк чым таць далей, тым больш звяртаю ўвагу на сучасных айчынных аўтараў, у тым ліку сяброў і знаёмых, якія дораць мне свае кнігі. На шчасце, пастаянна з’яўляюцца новыя імёны маладых паэтаў і празаікаў, пра якіх варта ведаць і сачыць за іх развіццём.

Прэзентацыя

Лабірынты базыльянскай гісторыі

Дзяніс МАРЦІНОВІЧ

Ці шмат мы ведаем пра гісторыю ордэна св. Базыля Вялікага? Спецыялісты, бадай, адзначаць, што гісторыя базыльянаў на тэрыторыі Вялікага Княства Літоўскага бярэ пачатак з 1617 года, калі ўніяцкі мітрапаліт Язэп Руцкі, рэфармуючы манастырское жыццё царквы, стварыў ордэн. Аднак яго гісторыя, як і падрабязнасці дзейнасці іншых каталіцкіх ордэнаў, што існавалі на беларускіх землях, малавядомая.

У галерэі “Лабірынт” Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі адбылася прэзентацыя кнігі Сяргея Клімава “Базыльяне”.

Гэтую “белую пляму” паспрабаваў ліквідаваць гісторык, дырэктар Нацыянальнага гісторыка-культурнага музея-запаведніка “Нясвіж” Сяргей Клімаў. Ён прадставіў манаграфію “Базыльяне”, што выйшла ў выдавецтве Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. Куляшова. Гэта вынік даследавання, праведзенага ў межах навуковага праекта Інстытута Сярэдне-Ус-

ходняй Еўропы пад кіраўніцтвам прафесара Ежы Клячоўскага.

Як раскажаў у сваім выступленні С. Клімаў, гэтай тэмай ён зацікавіўся ў канцы 1980 — пачатку 1990-х гадоў, калі працаваў у Мсціславе над стварэннем музея. У вадзіліцах горада знаходзіўся шэраг манастыроў, у тым ліку базыльянскія. Але вядомая даследчыку навуковая літаратура не давала пра іх падрабяз-

ных звестак. Таму навуковец вырашыў распрацоўваць тэму сама. Наперадзе яго чакала праца ў Расійскім дзяржаўным гістарычным архіве ў Санкт-Пецярбургу, Архіве Санкт-Пецярбургскага філіяла Інстытута расійскай гісторыі Расійскай акадэміі навук, бібліятэцы музея Чартарыйскага ў Кракаве, Люблінскім архіве, бібліятэцы Люблінскага каталіцкага ўніверсітэта...

Аўтар манаграфіі імкнецца запоўніць прагалы ў гісторыі манахаў-базыльянаў у найбольш складаны перыяд дзейнасці ордэна, у 1770 — 1830-х гадах. Нездарма С. Клімаў лічыць, што базыльяне сталі адзіным ордэнам, які ўвабраў у сябе традыцыі Вялікага Княства Літоўскага. Наколькі пастаўленая задача была выканана, меркаваць спецыялісту і шараговаму чытачу.

Клуб бібліяфілаў

Зорны аўтограф

Людміла СІЛЬНОВА,
галоўны бібліяграф
НДА кнізнаўства
Нацыянальнай
бібліятэкі Беларусі

У Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі нядаўна выяўлены дарчы надпіс маладога паэта, юрыста і будучага вядучага спецыяліста ў галіне міжнароднага і касмічнага права Яўгена Каровіна на зборніку яго ўласных лірычных вершаў і перакладаў з французскай паэзіі “Мой куточак” (Масква, 1916). Сярод перакладаў — вершы паэтаў-парнаснікаў Тэафіла Гацье і Стэфана Малармэ.

Гэта кніжка, на жаль, адсутнічае. Але яна захавалася, таксама з дарчым надпісам (цікава, каму?), у Расійскай нацыянальнай бібліятэцы, пра што сведчаць сучасныя каталогі РНБ, даступныя дзякуючы Інтэрнэту.

Дарэчы, паводле энцыклапедычных даведнікаў, Мікалая Андрэевіча правільней было б вызначаць як беларускага, украінскага і рускага вучонага-славіста. Янчук быў адным з заснавальнікаў і рэдактараў легендарнага ў шматнацыянальнай Расійскай імперыі часопіса “Этнографическое обозрение”. І, паводле меркавання ўкраінскага этнографа Мікалая Сумцова, за адно гэта пасля смерці ён павінен быў трапіць у рай. Пазней, у 1921 г., Янчук увайшоў у склад прафесуры толькі што створанага ў Мінску Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (на кафедры беларускай літаратуры і этнаграфіі). Сюды ж, у Мінск, праз нейкі час трапіла і ўласная бібліятэка “зорнага прафесара”.

На тытульным аркушы зборніка “Мой куточак”, у самым версе яго — там, дзе “неба”, — лунае выкананы акуратным дробным почыркам дарчы надпіс на рускай мове: “Глубокоуважаемому Николаю Андреевичу Янчуку от всегда признательного автора. 6.XI.1916”.

Мы захацелі даведацца больш падрабязна пра асобу і лёс аўтара гэтай таленавітай паэтычнай кніжкі.

Аказалася, што доўгі час у савецкай бібліяграфіі поўнае імя аўтара (з імем па бацьку) нават не было вядома. І толькі нядаўна было вызначана, што аўтар паэтычнага зборніка “Мой куточак” — гэта ў далейшым буйны савецкі вучоны, доктар юрыдычных навук, прафесар Маскоўскага дзяржаўнага ўніверсітэта, а пасля сусветна вядомы юрыст-міжнароднік, адзін з заснавальнікаў навукі міжнароднага касмічнага права Яўген Каровін (1892 — 1964). Ён аўтар дзясяткаў кніг і больш як 200 артыкулаў па актуальных праблемах міжнародных зносін і сусветнай бяспекі, у тым ліку праца па міжнародным касмічным праве ў сувязі з новай для чалавецтва дзейнасцю па даследаванні і выкарыстанні касмічнай прасторы. Яшчэ ў 1929 г. Я. Каровін — эксперт ад СССР на канферэнцыі па паветраным праве ў Парыжы. У 1958 г. на сесіі Міжнароднага фонду Гуга Гроцыя ў Мюнхене ён быў узнагароджаны медалём імя Гроцыя за вялікія заслугі ва ўстанаўленні права міжзорнай прасторы. На Парыжскім кангрэсе ў 1963 г. Я. Каровін узнагароджаны медалём Міжнароднай федэрацыі астранаўтыкі. Каровін таксама чытаў лекцыі ў Парыжскім універсітэце, Гаагскай акадэміі міжнароднага права, Вышэйшай дыпламатычнай школе

ў Маскве. А яшчэ ён быў адным з кіраўнікоў Савецкага Чырвонага Крыжа, пасля таварыства “Веды”, пастаянным членам рэдкалегіі і супрацоўнікам вядомых часопісаў “Международная жизнь” і “Новое время”.

Сучасны рускі перакладчык, літаратуразнавец і выдавец Яўген Віткоўскі, стваральнік электроннай анталогіі “Век перакладу”, піша, што менавіта паэтычны зборнік “Мой куточак”, пра які мы вядзем гаворку, даў нагоду для пошуку матэрыялаў паэта-перакладчыка Яўгена Каровіна. Кніга была нейкі час, відаць, недаступная для бібліяграфу і даследчыкаў літаратуры, таму гэтыя пераклады не ўлічаны ні ў адным паказальніку ці анталогіі. У нас “Мой куточак” Яўгена Каровіна 87 гадоў захоўваўся ў калекцыі “Бібліятэка М. Янчука” ў фондах Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі. Усяго ў Электронным каталогу НББ мы налічылі і каля 30 іншых кніг знакамітага юрыста, аднак не мастацкіх, а толькі навуковых.

1 студзеня 2035 г. навуковая і творчая спадчына заслужанага дзеяча навукі РСФСР Я. Каровіна прыойдзе ў грамадскі набытак. Цудоўна было б убачыць там і раней невядомыя літаратурныя творы знакамітага вучонага, які ў маладосці падпісаў Мікалаю Янчуку сваю першую кнігу паэта і перакладчыка.

Азбука Морзэ

Чэслава ПАЛУЯН,
Раіса МАРЧУК,
Кацярына БЯДУЛІНА

• У галерэі “Панарама” Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі адкрылася выстаўка фотамастака, лаўрэата многіх міжнародных фотаконкурсаў Аляксандра Ласмінскага “Пад небам Гродзеншчыны”. У экспазіцыі прадстаўлена каля 50 фотаздымкаў, зробленых аўтарам з вышыні птушынага палёту. Майстэрства знаходзіць неабходны ракурс, беражлівае выкарыстоўванне палітры прыродных фарбаў, лаканічная кампазіцыя ў кожнай рабоце даюць права гаварыць пра аўтара як пра сапраўднага творцу, які ўзнімае фатаграфію да ўзроўню мастацкай каштоўнасці. “Пад небам Гродзеншчыны” — фотапаэзія, падараваная ўсім нам з любоўю. Падчас адкрыцця выстаўкі адбылася прэзентацыя фотаальбома Ласмінскага “Гродзенская зямля з вышыні птушынага палёту”, які пабачыў свет у выдавецтве “Беларусь”.

— Выдавецтва Беларускага Экзархата стала лаўрэатам у пяці намінацыях VI адкрытага конкурсу выданняў “Асвета праз кнігу”, арганізаванага Выдавецкай радай Рускай Праваслаўнай Царквы. У Доме Праваслаўнай кнігі ў Мінску прайшла прэзентацыя дзейнасці Выдавецтва Беларускай Праваслаўнай Царквы. лепшымі былі названы беларускія кнігі “Дзедмаўскія апавяданні” Наталлі Касцюк і “Пад крыжам лёсу” Анатоля Шаркава, Уладзіміра Грозава і Юрыя Бяцвіцкага, “Закон Божы”. Ідэю кнігі Наталлі Касцюк “Дзедмаўскія апавяданні” можна акрэсліць так: што б ні здарылася, выконвай адну з галоўных хрысціянскіх заповедзяў — любі бліжняга свайго, як самога сябе. Рабіць гэта бывае вельмі цяжка, бо не па сілах часам любіць таго, хто робіць балюча, не па сілах дараваць. Але толькі такая любоў здатная ачысціць і выратаваць душу, прывесці яе да Бога. У кнізе “Пад крыжам лёсу” на аснове аўтарскіх даследаванняў, архіўных дакументаў і расакрычаных матэрыялаў савецкай выведкі, а таксама ўспамінаў удзельнікаў падзей і зямельнай форме асвятляюцца малавядомыя факты Другой сусветнай вайны і пасляваеннай гісторыі.

• У Адэсе абвешчаны міжнародны конкурс на праект помніка Уладзіміру Высоцкаму. Такое рашэнне прыняў выканкам Адэскага гарадскога савета. Помнік будзе ўстаноўлены перад будынкам Адэскай кінастудыі на Французскім бульвары, дзе шмат здымаўся Высоцкі. Тут памятаюць яго “Вертыкаль”, “Кароткія сустрэчы”, “Інтэрвенцыю”, знакаміты серыял “Месца сустрэчы змяніць нельга”. Праекты на конкурс будуць прымацца цягам трох месяцаў. Адкрыць помнік Высоцкаму 24 ліпеня 2012 года, напярэдадні 32-й гадавіны з дня яго смерці.

— Шостае кніга серыі “Дзённік слабака” Дэфа Кіні ў першы тыдзень пасля рэлізу трапіла ў верхнія радкі рэйтыngu продажы. За кароткі тэрмін колькасць прададзеных асобнікаў склала больш як мільён. Такі вынік пераўзышоў усе чаканні, але сезон падарункаў, што набліжаецца, можа прынесці яшчэ большыя сюрпрызы. Аналітыкі мяркуюць, што да канца года продажы могуць дасягнуць 4 мільёнаў. Першы тыраж бестселера склаў 6 мільёнаў асобнікаў, што само па сабе з’яўляецца рэкордам года для амерыканскага рынку.

• Асабістыя паперы Іосіфа Сталіна, лісты і кнігі — усяго больш як 28 тысяч дакументаў — былі пераведзены ў лічбавы выгляд і апублікаваны ў межах праекта “Электронны архіў Сталіна”.

Гэта незвычайная задумка рэалізавана выдавецтвам Ельскага ўніверсітэта ў супрацоўніцтве з Расійскім дзяржаўным архівам сацыяльна-палітычнай гісторыі ў Маскве. У дадзены момант рэсурс знаходзіцца на стадыі тэсціравання. Мяркуецца, што пасля запуску архіва доступ для бібліятэк будзе адкрыты на платнай аснове.

Сакрэты «амбарнай кнігі»

У мінскай кнігарні “Кніжны салон” прайшло чарговае пасяджэнне сталічнага таварыства бібліяфілаў.

Дзяніс МАРЦІНОВІЧ,
фота Кастуся Дробава

Пагадзіцеся, часцей за ўсё поспех мерапрыемстваў залежыць ад загадзя распрацаванай праграмы. Спяшаючыся ў прыцемках кароткага лістападаўскага дня ў “Кніжны салон”, ведаў, што стану сведкам дакладу гісторыка Ільі Куркова “Беларускае таварыства бібліяфілаў і яго час”. Але з-за пэўных арганізацыйных прычын фармат мерапрыемства быў зменены, што нечакана... пайшло яму на карысць.

Нямногія ведаюць, што ў кватэры літаратуразнаўцы Адама Мальдзіса доўгі час захоўвалася гэтак званая “амбарная кніга”. Такую назву ёй даў Уладзімір Караткевіч. Адночы, знаходзячыся ў гасцях у Адама Іосіфаўіча, славу ты пісьменнік пачаў маляваць у пустым канцылярскім шыйтку, які, хутчэй за ўсё, павінен быў выка-

рыстоўвацца ў гаспадарчай сферы. З лёгкай рукі Караткевіча ў ім пакідалі свае запісы, малюнкi і аўтографы іншыя госці — пісьменнікі, літаратуразнаўцы, крытыкі.

Трэба адзначыць, што некаторыя малюнкi з выдання ўжо вядомыя шырокай аўдыторыі. У прыватнасці, з яго рабіліся копіі для кнігі “Свет ва чыма Караткевіча”. Таму не дзіўна, што апошнім часам у бібліяфільскіх колах з’явілася ідэя ажыццявіць факсімільнае выданне “амбарнай кнігі”. Істотна, што абое ўладальнікі, якія завіталі на пасяджэнне таварыства, стаюць ставяцца да такой ініцыятывы. Пішу “ўладальнікі”, бо гаспадар “амбарнай кнігі” Адам Мальдзіс у свой час перадаў яе ў Беларускае дзяржаўнае архіў-музей літаратуры і мастацтва. Дырэктар апошняй установы Ганна Запартыка прадставіла прысутным унікальны прадмет, а таксама разам



з Адамам Іосіфаўічам пазнаёміла іх з дэтэктыўнымі падрабязнасцямі падарожжа кнігі ў Оршу і няўдалай спробай яе выкрадання.

Што датычыць выступлення І. Куркова, дык, як мне падаецца, дакладчык занадта сканцэнтраваны на эпасе, падчас якой існавала таварыства, што не дазволіла яму непасрэдна разгледзець дзейнасць бібліяфілаў. Зрэшты, будзем спадзявацца, што даследаванні працягнуцца.

На здымку: дырэктар Беларускага дзяржаўнага архіва-музея літаратуры і мастацтва Ганна Запартыка расказвае пра “амбарную кнігу”.

Вперёд — в прошлое

Среди изданий, увидевших свет при поддержке ООО «Харвест», особое место занимают книги исторической тематики. Они рассказывают о прошлом нашей страны, знакомят с новыми историческими гипотезами, представляют неизвестные страницы истории других народов и государств. Сегодня мы продолжаем знакомить читателей с такими книгами.

Денис МАРТИНОВИЧ,
Юзефа ВОЛК

История великого народа

Сегодня в мире насчитывается приблизительно 16 миллионов евреев. Больше всего в США — примерно 5,5 млн. человек. Около 5 млн. — в Израиле, до 2 млн. — в европейских странах, 1 млн. в Латинской Америке, порядка 300 тысяч в Канаде. Крупные еврейские общины имеются в ЮАР и других африканских странах, Австралии, Новой Зеландии.

Несмотря на то, что все, по сути потомки одного народа, они очень разные люди. Они говорят на языках своих стран, за пределами Израиля, как правило, не знают иврита. Среди них есть и белые, и чернокожие, и брюнеты, и рыжие, и набожные, и атеисты. Они в разной степени растворены в обществах, в которых живут. У каждого — свои привычки, культура и темперамент, которые сближают их с согражданами, но отдают от соплеменников из других уголков мира. Тем не менее они ощущают особенности своего исторического пути, чутки к традициям. У них общие предки.

В книге Михаила Вольпе «Евреи, которые были» история евреев излагается как история единого народа, а не отдельных общин, долго существовавших почти обособленно после изгнания из Палестины две тысячи лет назад. Как отмечает сам автор, главной своей задачей он считал последовательное изложение исторических событий таким образом, чтобы логика длительного пути еврейского народа была понятна любому интересующемуся человеку.

Издание состоит из двух частей. Первый раздел расскажет об истории народа, важных событиях на пути становления и развития традиций. Второй познакомит с основными понятиями еврейской культуры, изложенными в форме краткого энциклопедического справочника. В приложении вы найдёте информацию о средневековых еврейских путешественниках, а также познакомитесь с «Путешествием Вениамина Тудельского».

Ещё одна книга Михаила Вольпе — «Еврейские традиции. Энциклопедия для детей и взрослых» — написана совершенно в ином ключе. Поскольку издание адресовано и взрослым, и детям, в нём популярно рассказывается об истории еврейского народа — без больших научных выкладок, без глубоких исторических справок. Но кратко, чётко и увлекательно. Ещё более заманчивым издание делают яркие картинки, которые помогут заинтересовать детей и оставят в их сознании образ, нарисованный автором в тексте. Материал книги расположен в алфавитном порядке. Жирным шрифтом в тексте выделены слова, которые представлены в энциклопедии отдельными статьями. Это облегчает «несквозное» чтение книги (то есть изучение выборочных статей) и помогает запомнить её материал.

Из этого издания вы узнаете, что такое «бар мицва» и «бат мицва», ктуба и ешива, какой год называется «беременным», кто такой Дибук... Познакомитесь со многими реалия-

ми культурной и религиозной жизни евреев.

В предисловии автор делает несколько оговорок. Он подчёркивает, что при цитировании библиейских текстов отдавал предпочтение переводу из издания Торы. Поскольку он ближе к оригиналу на иврите и точнее отражает еврейский менталитет. Естественно, это издание не исчерпывает темы еврейских традиций, да и автор не ставил перед собой такой цели. Он отмечает: «Мне хотелось, чтобы дети и взрослые вспомнили о своих корнях, по возможности, получили наглядное (потому так много рисунков) представление о том, чем жили и живут евреи в разных странах, и что существенно позабыто нами».

Как фильм о железной дороге

Один из ведущих операторов Национальной киностудии «Беларусь-фильм» Олег Авдеев снял немало кинокартин. Работая над фильмами, он всегда с интересом знакомился с событиями прошлого. В своё время его внимание привлекли факты, связанные с началом строительства железных дорог в Российской империи. Эта тема настолько увлекла оператора и талантливого художника, что он начал иллюстрировать отдельные эпизоды из этой «железнодорожной эпопеи» — создавать картины. В результате — целая серия работ, объединённая в альбом «Первые железные дороги России». Как отмечает доктор искусствоведения А. Красинский, «созданные Олегом Авдеевым иллюстрации вбирают в себя кинематографический опыт автора. Каждый сюжет — это не застывшая в своей законченности картина, а своего рода кинокадр, предполагающий продолжение».

И действительно, в работах Олега Авдеева словно оживает прошлое. Причём сама железная дорога не становится основным «героем картин». Она превращается в фон, который тем не менее влияет на жизнь героев — будь то офицер, любопытные дети, незнакомка или женщина, которая на вокзале встречает или провожает своего мужа.

Редкие сведения о строительстве первых железных дорог: Царскосельской (1837), Петербург-Московской (1851) и Белорусской (вторая половина XIX века), представленные в виде картин, не только подчёркивают индивидуальный стиль художника, но и могут стать хорошим помощником при изучении прошлого нашей страны.

Загадки и отгадки

Какие причины содействуют интересу людей к истории? Национально сознательная часть соотечественников видит связь между прошлым и настоящим. Кто-то ищет в событиях давно минувших дней романтику и приключения. Возможно, отдельные читатели философского склада характера являются приверженцами теории «золотого века», а поэтому просто не интересуются нашим днём.

Но есть люди, которые откроют любую книгу из банального любопытства и азарта, стремясь отгадать зашифрованные на её страницах загадки. Именно для такой категории читателей предназначена книга Анны Спектор «100 величайших за-

гадок истории от древнего Египта до наших дней». Согласимся, что тайны истории сопровождают человечество на протяжении веков. Некоторые из них давно раскрыты, но по-прежнему вызывают споры, другие же остаются неразгаданными. Пытаясь проникнуть в эти тайны, учёные делают грандиозные открытия, писатели создают новые произведения, а кинематографисты снимают фильмы. Но вместо того, чтобы ждать нового романа, кинопремьеры или церемонии вручения очередной Нобелевской премии, попробуем разгадать загадки вместе. Когда произошёл Всемирный потоп? Имелись ли у древних людей электрические приборы? Кто открыл Америку? Кем был таинственный узник Бастилии? Почему «Титаник» потерпел крушение? Эти и иные загадки, которые до сих пор будоражат умы человечества, вы сможете разгадать сами.

Сто дней до приказа

Наверное, сложно найти гражданина Беларуси или тем более жителя столицы, который не видел на отечественном телевидении или на экранах минского метрополитена рекламу армии и армейской службы. Поскольку автор этих строк не является профессиональным социологом, предсказать эффект этой рекламы сложно. Но как увеличить количество желающих посетить белорусские военкоматы, я знаю точно. Для этого достаточно купить своему ребёнку книгу Бориса Проказова «Детская энциклопедия военного дела. Техника, униформа, знаки различия», которая предназначена для среднего школьного возраста. Поверьте, лет через десять рубежи родины будут в надёжных руках!

В энциклопедии в увлекательной форме изложена история развития военного дела от Древнего мира до наших дней. Автор рассказывает о значимых сражениях, боевой технике, а также о великих полководцах, от гения которых зависел исход войны. «Детская энциклопедия военного дела» показывает, как на войне одни люди становились героями, другие — преступниками, а третьи — святыми. Кроме того, здесь рассказывается обо всех видах вооружения

(история создания, применение, модернизация), военной униформе и знаках различия как офицерского, так и рядового состава.

Книга написана интересным и доступным языком, поэтому увлечёт юного читателя уже с первых страниц. А наличие схем, карт и прекрасных иллюстраций поможет лучше представить картину военных событий.

От Трои до Рима

Читатель, познакомившийся с энциклопедией военного дела, теперь является достаточно опытным в этих делах. Поэтому без колебаний ответит на вопрос, какой фактор может оказаться решающим в определении победителя сложной битвы. Уверен, что большинство поклонников военной истории скажут, что единственным фактора не существует. Количество войск и техники, правильный выбор позиции, разработка плана и его успешная реализация... Однако согласимся, что во все времена существовало одно обстоятельство, которое могло или перечеркнуть всё созданное целым государством, или, наоборот, привести его к победе при чрезвычайно неблагоприятных обстоятельствах. Как вы уже, наверное, догадались, речь идёт о наличии или отсутствии у армии талантливого полководца.

В книге «Полководцы Древнего мира. От Троянской войны до падения Рима» историк Анжус Констам предлагает читателю перенестись в эпоху протяжённостью более двух с половиной тысяч лет. Эта великолепно иллюстрированная книга представляет более 160 выдающихся военачальников — от мифологического воина Ахилла до китайского генерала и стратега Чжоу Юя. Увлекательные краткие биографические очерки о великих полководцах, таких, как Александр Великий и Юлий Цезарь, расположены в алфавитном порядке, в то время как географически эта книга охватывает войны и конфликты в пределах обширнейшего региона, раскинувшегося от Восточной Европы через Ближний Восток до Индии и Китая. Описания военных успехов и поражений полководцев древности, их методов ведения войны дают возможность сравнить мастерство военачальников армий греков и римлян с бесшабашностью варварских орд, которая, однако, не только наводила ужас, но и приносила свои результаты.



Издательство «Харвест» — динамично развивающаяся компания, основана в 1991 году и открыта для сотрудничества со всеми желающими.



Издательство «Харвест» выпускает **КНИГИ** всех жанров и направлений, которые распространяются как на территории Республики Беларусь, так и далеко за ее пределами. Это — книги **для детей**, художественная литература, деловая литература, издания **для досуга**, научно-популярные издания, энциклопедии, словари и многое другое. Кроме того, ООО «Харвест» **осуществляет оптовую торговлю книгами.**

220013, Республика Беларусь,
г. Минск, ул. Кульман 1/3, ком. 42.
Тел./факс: (017) 331-35-49,
тел. 209-80-53
E-mail: harvest_torg@tut.by
harvest08@mail.ru
natalipoljoko@rambler.ru



Новыя выданні

Душа, адкрытая Богу

Борис СЕЧЕНКО

Тры кнігі Свяцейшага Патрыярха Маскоўскага і ўсяя Русі Кирылла, выпушчаныя Выдавецтвам Беларускага Экзархата, сразу ж нашлі свайго заінтарэсаванага чытацеля. І не толькі сярод людзей веруючых, но і сярод тых, кому ў нашым непростым часе зачасцю не хваляе сапраўднай духоўнай апары. Ён і знаходзіць, знаёміцца з высказваннямі Свяцейшага, отрывкамі з тэкстаў яго выступленняў, статей, апублікаваных у перыодыцы, адказаў на пытанні ў часе прэс-канферэнцый.

Очередная, четвёртая кніга Патрыярха Кирылла “Храніце веру ў серцах” (составитель Александр Велько) — по суті, працягненне папярэдняга. В ней таксама можна знайсці адказы на многія пытанні, якія волнуюць нашага сучасніка, разабрацца ў складаных рэаліях повсядзёнай жыццёвай, убедзіцца, што дайсці да сутнасці многіх з іх можна толькі, калі атрымаеш веру ў Бога, поймеш, што сапраўды важнае на зямлі істина — та, якая ісходзіць ад самога Бога.



Нельга не прыслухацца да суждэнняў Свяцейшага ў пачатку раздзела “Церковь Апостольская”: “Большай мудрасці і большай сілы слова ў роце чалавеческай не было, і нікогда не будзе. Церковь абладзе велічавым скарбам — яна абладзе Божэственнай ісцінай. Не чалавеческай, сучаснай і мірскай — какой бы прывлекательнай ні казалася та сучасная і мірская “істина” — Церковь абладзе Божэственным адкрыццём, то ёсць тым, што Сам Бог жадае сказаць людзям”.

Патрыярх напамінае, што “наша вера узнікла не на пустым месце, гэта не вынік чалавеческага выдумання, і, калі б і было, гэта было б нічога. Наша Вера — ад Самога Госпада”. Свяцейшы Кирилл падказвае тым, хто яшчэ знаходзіцца на шляху духоўных сумненняў, дзе істина: “Церковь заўсёды была абшчынай исцеления, яна аб’ядноўвала народ, исцеляла фізічныя і духоўныя недугі не словамі пастыраў, а сілай Божай любові і благодаті”.

Насколько заінтарэсаваны размова вядзецца, до какой ступені шырокі ахват праблематыкі, вядома ўжо па назвамі раздзелаў: “Едина Свята Русь”, “Жизнь по заповедям Христа”, “Главное там, где Бог”, “Любите ближнего”, “О смысле жизни” і другія. Особое ўважанне Свяцейшы адрознівае на моладзь. Об этом, в частности, свидетельствует раздел “Молодёжи надо прививать духовность”, хотя и в других разделах этот вопрос затрагивается в той или иной ступені. Патрыярх Кирилл забяспечыў тым, што “абшчэства ісцеляюцца ценнасці, чуждым хрысціянству. В их основе лежат превратное понимание свободы, данной человеку Богом, и идея, что любой выбор правомерен, а мораль относителна. Таким образом, искажается само представление о нравственной норме и, как следствие, утрачивается понятие греха”.

Наилучший пример того, какими жизненными ориентирами руководствоваться, — жизнь самого Патрыярха Кирылла. “Я люблю всё, я люблю жизнь, — прызнаецца он. — Я люблю природу, людзей, искусство, спорт, но больше всего в жизни я люблю то, чем я займаюсь, — я люблю Церковь и люблю церковное служение, люблю молитву и люблю размышлять, люблю открывать свою душу Богу, потому что реально чувствую Его присутствие в своей жизни”.

Свяцейшы Патрыярх Маскоўскі і ўсяя Русі Кирилл прызвае: “Храніце веру ў вашых серцах і на гэтай веры асновывайце ўсю сваю жыццёвую дзейнасць. Будь то асобная жыццёвая або агульная служба, будь то дзяржаўнае служэнне або мастацтвае творчасць — усё дасягае свайго вышыня і расцвету тады, калі чалавеческія намаўніцы а’ядноўваюцца з Божэственнай благодатню”.

Да ўслышанага галасу гэтых кожных, хто пазнакоміцца з кнігай “Храніце веру ў серцах”. Пропустив то, о чём говорится в ней, через свое сердце, суждения и размышления Свяцейшага воспринимаете как важный духовный ориентир. Одновременно лишней раз убеждаетесь, насколько насыщенная жизнь Патрыярха Кирылла. Видишь, что он находит любую возможность обратиться в нём, ради кого и служить Богу. Ведь книга содержит только то, что было сказано им в 2010 — 2011 годах, да и то приведено в сокращённом виде. А получился объёмный том. Кстати, Выдавецтва Беларускага Экзархата праявіла удзіўляльную оператывнасць. В качестве источника для публикации взята и Проповедь Свяцейшага Патрыярха за Божэственнай літургіяй ў храме в честь святых равноапостольных Константина и Елены г. Абакана, прозвучавшая 3 августа этого года.

Мікола ПРЫТЫКА

Нядаўняя смерць славянскага рускага паэта Андрэя Вазнясенскага нагадала і такую гісторыю. У музеі “Дудуткі” ў вёсцы Пціч гасцяваў па запрашэнні публіцыста Яўгена Будзінаса і Вазнясенскі. Але мала хто ведаў, што не мінаў рускі паэт і вясковай хаты, дзе стала прапсаўся былы ваенны журналіст Андрэй Захаранка.



Андрэй Захаранка і Андрэй Вазнясенскі, Львоў, 1966 г.

Знаёмы Андрэя Вазнясенскага

Прычына простая — яны знаёмыя з 1960-х гадоў. У Вазнясенскага нават верш ёсць — “Лейтэнант Загорын”:

*Я во Львове. Служу на сборах,
в красных кронах,
летних сборах.*

*Там столкнулся с судьбой моей
лейтенант Загорин. Андрей.*

Далей ішло ўдакладненне прозаі: “Дзіўна... Нават Андрэй Андрэевіч, 1933, 174. Боты 42. Ён даў мне сваю гімнасцёрку. Яна самкнулася на маіх грудзях тугая, як скура таполі. І раптоўна над маёй галавой загаманіла чужое жыццё, як гамоняць кроны... “Дзіўна”, — падумаў я”. Дзіўнага, праўда, было няшмат. Праводзіліся зборы не проста афіцэраў запаса, а ваенных журналістаў. Так, у тым жа 1960-я на Ціхаакіянскім флоце пазнавалі жыццё і службу беларускія пісьменнікі Уладзімір Караткевіч, Генадзь Кляўко, Рыгор Барадулін. А Вазнясенскаму выпаў Львоў. І сустрэча з цікавым да культуры, мастацтва, літаратуры чэкам Андрэем Андрэевічам.

Наш зямляк нарадзіўся ў Рэчыцкім раёне, у Васілевічах. Яго малодшыя браты таксама выбралі журналістыку, літаратуру. Палкоўнік Леанід Захаранка рэдагаваў некаторы час “Белорусскую военную газету”. На вялікі жаль, Леанід Андрэевіч таксама памёр. А другі брат — Мікола Захаранка, драматург паэт, які жыве і працуе на Лагойшчыне. Адна з п’ес Міколы Андрэевіча была пастаўлена ў Нацыянальным акадэмічным тэатры імя Янкі Купалы.

Андрэй Захаранка, які на ніве ваеннай журналістыкі даслужыўся да палкоўніка, працаваў у “Красной звезде”, напісаў некалькі апавесцей. Адна друкавалася і па-беларуску — у “Настаўніцкай газеце”. Быў Андрэй Андрэевіч

знаёмы з Бэлай Ахмадулінай, іншымі паэтамі, пісьменнікамі. На яго лецішчы ў Пцічы гасцяваў і рускі драматург Аркадзь Пінчук. Між іншым, родам таксама з рэчыцкіх Васілевіч. Ён, Аркадзь Пінчук, першую сваю кнігу апавяданняў выдаў у Мінску, па-беларуску. І ў Саюз пісьменнікаў Беларусі ўступіў у Мінску. Адна з рэкамендацый даў земляку народны пісьменнік Беларусі Іван Шамякін.

...А той верш са львоўскіх збораў сярэдзіны 1960-х і цяпер уваходзіць у многія выданні паэзіі Андрэя Вазнясенскага:

*Ночь.
Месяц Маркса с Авиценной,
стирт с вином, с луной Целиноград,
о России
рубят офицеры.
А Загорин мой — зеленоглаз!
И как фары огненные маняют —
из его цыганского лица
вылетал скачущий румянец
декабриста или чернеца.*

*Так же, может,
Лермонтов и Пестель,
как и вы, сидели, лейтенант.
Смысл России
исключает бездарь.
Тухачевский ставил на талант.*

*Если чей-то череп застил свет,
вы навьлет прошибали череп
и в свободу
глядели
через —
как глядят в смотровую щель!*

*Но и вас сносило наземь, косо,
сжав коня кусачками рейтуз.
“Ах, поручик, биты ваши козыри”.
“Крою сердцем —
это пятый туз!”*

*Огненное офицерство!
Сердце — ваши бестрогерыйный бой.
Амбразуры закрывает сердце.
Гибнет от булавки
болевой.*

*На балкон мы вышли.
Внизу шумел Львов.
Он рассказал мне свою историю.
У каждого
офицера есть своя история.
В этой была
женщина и лифт.
“Странно”, — подумал я...*

Побач з вёскай Пціч, дзе жыў “лейтэнант Загорын”, на другім беразе ракі Пціч — старажытныя Дудзічы, радзіма многіх знакамітых асветнікаў, святароў, пісьменнікаў ды і проста добрых і цікавых людзей. Краязнаўца, этнограф, пісьменнік, перакладчык Аляксандр і кампазітар Міхал Ельскія, скульптар Карл Ельскі, паэт Уладзімір Дудзіцкі... Адсюль родам і маці рускага паэта, празаіка, перакладчыка Валерыя Ліпневіча. Між іншым, і цяпер, зіму праводзячы ў падмаскоўнай Рузе, ён улетуе і ўвасень гасцюе на радзіме мамы, дзеда і бабулі. Дзед — Васіль Бардзіян, 1891 года нараджэння, закончыў у Дудзічах 4 класы царкоўна-прыходскай школы. У грамадзянскую вайну ганяўся за бандамі Махно. Бачыў камандарма Будзённага. Быў адным з першых старшынцаў калгаса ў Дудзічах. У пухавіцкай вёсцы Валерыя Ліпневіч напісаў сваю першую паэтычную кнігу “Трава і дождж”. Пасля ў дзедавай хаце пісаліся многія вершы для кніг “Цішыня”, “Дрэва і рака”, “Невядомая планета”.

— Першы дудзіцкі верш напісаны мною ў 13 гадоў, пасля лета і доўгай дарогі да цяжкіх — 12 кіламетраў пешшу, ды са слязьмі на вачах ад развітання з бабуляй і дзедам, — расказаў мне Валерыя Ліпневіч.

Пра Дудзічы і ваколіцы, пра Андрэя Захаранку ёсць старонкі і ў мастацкім нарысе, ці нават апавесці, В. Ліпневіча “У крэсле пад яблыняй”, надрукаванай у часопісе “Новый мир” у 2006 годзе. А ўваходзіў Андрэй Андрэевіч у літаратуру як мастацкі і жыццёвы вобраз спярша праз верш А. Вазнясенскага.

Фота з архіва сям’і А. Захаранкі



Ірына МАСЛЯНИЧЫНА

На прэзентацыі кнігі аўтар праекта і ўкладальнік даведніка, галоўны рэдактар “Зары над Друццо” Міхась Карпачанка распавёў, што ідэя стварэння энцыклапедыі раёна з’явілася пасля выхаду ў газеце серыі даведначых матэрыялаў, напісаных у энцыклапедычным стылі. Было калісьці модна друкаваць “кніжку ў

Энцыклапедыя раёна

У Мінску выдадзены ілюстраваны краязнаўчы энцыклапедычны даведнік “Бялыніччына”. Выданне з’яўляецца творчым праектам рэдакцыі бялыніцкай раённай газеты “Зара над Друццо”.

газеце” — развэрстаць пэўны тэкст так, каб пасля чыгач мог выказаць і сшыць старонкі маленькай, кішэннага фармату кнігі. Але з матэрыялам, сабраным журналістамі пра гісторыю, тапаніміку Бялыніччыны, выдатных людзей мінулага і сучаснасці, калектывы і арганізацыі, гэтак нельга было паступіць. І сапраўды, якая ж энцыклапедыя на газетнай паперы і ў кішэнным фармаце?

Дружна бялыніччане ўзялі ўдзел у падрыхтоўцы прэзен-

тацы выдання, якая прайшла ў мясцовым Цэнтры культуры з удзелам кіраўніцтва Бялыніцкага раёна, творчай грамадскасці і гасцей — групы беларускіх пісьменнікаў, якія завіталі ў Бялынічы ў рамках азнаямленчай паездкі па Магілёўскай вобласці. Прэзентацыя была вырашана ў форме інтэрактыўнага падарожжа па старонках выдання з прадстаўленнем некаторых артыкулаў спецыялістамі (напрыклад, пратаяерэя царквы ў гонар Абраза

Бялыніцкай Божай Маці айцец Сергій распавядаў пра гісторыю слаўтай цудадзейнай іконы, а супрацоўніца Галоўчынскай сельскай бібліятэкі Іна Трацякова — пра мінулае Галоўчына), выхадам на сцэну некаторых герояў даведніка і канцэртнымі нумарамі музычных калектываў і асобных выканаўцаў, артыкулы пра якіх патрапілі ў выданне.

Цікавы пачын бялыніччан можа стаць добрым прыкладам для энтузіястаў з іншых рэгіёнаў. І сапраўды, давайце дэталёва вывучаць гісторыю і сучаснасць роднага куточка, каб пасля далучыць гэтыя доследы да агульнай гісторыі нашай краіны.

Навінкі кнігавыдання

Айчынным выданні, зарэгістраваныя
Нацыянальнай кніжнай палатай
Беларусі апошнім часам

**МОВА. МОВАЗНАЎСТВА.
ЛІНГВІСТЫКА. ЛІТАРАТУРА
Беларуская літаратура**

Адкрыццё-2010: зборнік лепшых твораў удзельнікаў літаратурных конкурсаў «Доблесць продкаў – нашчадкаў у спадчыну» і «Мы народжаны для вдохновенья» / Брэсцкае абласное аддзяленне Саюза пісьменнікаў Беларусі, Кафедра беларускага літаратуразнаўства філалагічнага факультэта Брэсцкага дзяржаўнага ўніверсітэта ім. А. С. Пушкіна, Брэсцкае аддзяленне РГА «Русское общество»; [укладальнікі: А. М. Крэйдзіч, Л. М. Кра-сеўская]. — Брэст: Брэсцкая друкарня, 2011. — 82 с. — Частка тэксту на рускай мове. — Змяшчае аўтары: Апановіч К., Верабей М., Веселова Ю., Гарбацкая Д., Глазова М., Дебіш А., Зяміткіна Г., Колеснік П., Корнелюк К., Курдюмова О., Кушнерук М., Лукашевич Д., Мороз Т., Морознюк Е., Пилецкая А., Піўнюк А., Прыма К., Рыпіч А., Сідорка Н., Сірошук О., Супрунчук І., Термелева Я., Хандрыка А., Харкевіч Г. — 100 экз. — ISBN 978-985-524-098-4.

Акрыленыя праўдай Быкава: зборнік творчых работ / Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт ім. Янкі Купалы; [складальнік М. А. Мельнікаў]. — Гродна: ГРДУ, 2011. — 70 с. — Змяшчае аўтары: Барадулін Р., Белазэрава В., Бочан А., Брыкач Д., Валейка А., Грабун А., Грыб Ю., Дзешкавец Ю., Дуброўскі С., Эдка Г., Загідулін Б., Занеўскі А., Каскевіч С., Кузняцова К., Курыловіч А., Лавянецкая Л., Максім, Марозава Д., Муліца Г., Насовіч А., Папкова А., Пішынская Ю., Раманчук Т., Сажойла Г., Сечань К., Сончык А., Цярэшка А., Чарэпка К., Шульга Т. — 100 экз.

Альтанка: паэтычны альманах студэнцкага літаратурнага гуртка філалагічнага факультэта БДУ / [складальнік Ірына Багдановіч; мастак Аксана Ючкавіч]. — Мінск: Кнігазбор, 2011. — Вып. 1. — 2011. — 98 с. — 160 экз. — ISBN 978-985-7007-13-4.

Амляшка, М. В. Заблудныя: раман-успамін / Міхась Амляшка. — Мінск: Кнігазбор, 2009. — Кн. 2. — 2011. — 159 с. — 300 экз. — ISBN 978-985-7007-10-3 (у пер.)

Бурко, Н. М. Сонца майго дня – людзі! [нарысы і замалёўкі] / Ніна Бурко; Бярозінская раённая цэнтральная бібліятэка, АДДзел маркетынгу, Бярозінскі раённы савет ветэрану войнаў і працы. — Берасіно, 2011. — 141 с. — 200 экз.

Гаўрыловіч, У. М. Выбраныя творы: у 2 т. / Уладзімір Гаўрыловіч; [рэдактар Уладзімір Саламаха]. — Мазыр: Калор, 2010. — ISBN 978-985-6830-22-1 (у пер.)

Т. 2. — 2010. — 535 с. — 300 экз. — ISBN 978-985-6830-27-6.

Глобус, А. Play.by: [зборнік твораў] / Адам Глобус. — Мінск: І. П. Логвінаў, 2009. — 167 с. — 300 экз. — ISBN 978-985-6800-92-7.

Давідовіч, С. Ф. Званы часу: кніга паэм / Сяргей Давідовіч; [ілюстрацыі аўтара]. — Мінск: Харвест, 2011. — 622 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-16-9868-0 (у пер.)

Данільчык, А. А. Сон, які немагчыма забараніць: вершы / Аксана Данільчык. — Мінск: Кнігазбор, 2011. — 167 с. — Змяшчае пераклады аўтараў: Кардучы Д., Катэлі Д., Кузімада С., Лепапардзі Д., Мандзоні А., Мантале Э., Меркаціні Л., Павэзэ Ч., Палацкі А., Праці Д., Тамаза Н., Унгарці Д., Форна К., Фоскала У. — 300 экз. — ISBN 978-985-7007-07-3.

Дуброўскі-Сарочанкаў, А. Эстэтыка маўчанья: вершы, паэма / Алякс Дуброўскі-Сарочанкаў. — Мінск: Кнігазбор, 2011. — 86 с. — 300 экз. — ISBN 978-985-7007-02-8.

Зіюк, М. Зеленае руно: апавесці, апавяданні / Міхась Зіюк. — Мінск: Кнігазбор, 2011. — 207 с. — 300 экз. — ISBN 978-985-7007-06-6.

Мартысевіч, М. А. Амбуада: вершы свае і чужыя / Марыя Мартысевіч. — Мінск: Кнігазбор, 2011. — 118 с. — Змяшчае пераклады аўтараў: Антончы Б. І., Бродскі І., Гальчынік К. І., Жада С., Лесьмян Б., Томас Д., Уільямс Т., Уэйст Т. — 500 экз. — ISBN 978-985-7007-08-0.

Мінскевіч, С. Я з Бум-Бам-Літа: [зборнік твораў] / Сяргей Мінскевіч. — Мінск: І. П. Логвінаў, 2008. — 293 с. — 200 экз. — ISBN 978-985-6800-23-1.

Нафрановіч, А. І. Выбраныя / Аркадзь Нафрановіч. — Мінск: Кнігазбор, 2011. — 331 с. — 200 экз. — ISBN 978-985-7007-11-0 (у пер.)

Пісарык, А. Цырк на дроце: гумарыстычныя замалёўкі / Алякс Пісарык. — Мінск: Смэлтак, 2011. — 32 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-6917-98-4.

Рэўтовіч, Р. І. Крынічка: вершы / Рэгіна Рэўтовіч. — Мінск: А. М. Вараксін, 2011. — 133 с. — Частка тэксту на рускай мове. — 99 экз. — ISBN 978-985-6986-61-4.

Салтук, А. У. Дзве зары: вершы / Алег Салтук. — Мінск: Мастацкая літаратура, 2011. — 237 с. — 1500 экз. — ISBN 978-985-02-12-87-0 (у пер.)

Слінка, В. В. Арахна: вершы, эса, паэма / Віктар Слінка. — Мінск: Кнігазбор, 2011. — 203 с. — 300 экз. — ISBN 978-985-6976-98-1.

Суднік, С. Літва: гістарычныя паэмы, баллады, пераклады / Станіслаў Суднік; [малюнк Яна Матэйкі]. — Ліда, 2011. — 214 с. — Змяшчае пераклады аўтараў: Гарэцкі А., Лермантаў М., Макарацкая К. Э., Славацкі Ю., Чачот Я. — 250 экз.



Чытальная зала Паэтычныя маршруты

Сяргей Прыёмка нарадзіўся ў 1959 годзе. Як сам прызнаецца, “вершы па-чаў пісаць нечакана для сябе і знаёмых шэсць гадоў таму”. Па прафесіі аўтар вадзіцель, якому часта даводзілася абслугоўваць экскурсійныя маршруты. Самымі любімымі былі Мір — Нясвіж і Нарачанскі край. Менавіта яны натхнілі на стварэнне вершаў, што ўвайшлі ў невядучую кніжку “Ян і Яніна”, якая нядаўна ўбачыла свет у выдавецтве “Кнігазбор”.

Жартоўныя і сур’ёзныя, побытавыя і на гістарычную тэматыку (“Ян і Яніна” — пра трагічнае каханне юнака і дзяўчыны, якія ператварыліся ў дуб і сасну, каб ніколі ніхто ўжо не разлучыў іх; “Пішу лісты”; “Паланэз” — пра “край, непараўнальна драгі”, дзе “праз сіта ранішняй смугі/ Глядзяць бары ў люстэрка

ціхіх рэк”), для дзяцей і дарослых, на роднай мове і па-руску (адначыць, беларускія атрымаліся куды больш выразнымі). У яго вершах разам збіраюцца святкаваць Новы год усе дванаццаць

месяцаў, стары ліс дае пароды малому, як “сытым і жывым застацца”, падчас зімовых вакацый да бабулі на крупнік прыязджаюць брат з сястрою, гручока коламі па бруку мястэчак батлейка са жвавымі лялькамі, “прыцемак светлы вандруе па свеце, / дорачы сэрэбраных ніў харакство. / Хочацца разам дарослым і дзецям / Дома адзначыць Святое Раство”.

Мяркуем, знаёмства з героямі вершаў не пакіне чытача абыякавым, і пажадаем аўтара натхнення.

Вольга ПАЛОМЦАВА

балады, пераклады / Станіслаў Суднік; [малюнк Яна Матэйкі]. — Ліда, 2011. — 214 с. — Змяшчае пераклады аўтараў: Гарэцкі А., Лермантаў М., Макарацкая К. Э., Славацкі Ю., Чачот Я. — 250 экз.

Тулувава, І. З. Шчасце на парозе тваім: проза / Ірына Тулувава; [аўтар уступнага артыкула Генрых Далідовіч]. — Мінск: Літаратура і Мастацтва, 2011. — 171 с. — 1100 экз. — ISBN 978-985-6994-51-0 (у пер.)

Шамякін, І. П. Збор твораў: у 23 т. / Іван Шамякін; рэдкалегія: У. В. Гніпаўдэў [і інш.]; Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Інстытут мовы і літаратуры ім. Якуба Коласа і Янкі Купалы. — Мінск: Мастацкая літаратура, 2010. — ISBN 978-985-02-1190-3 (у пер.)

Т. 6: Апавесці, 1994–1996 / рэдактары тома: Т. С. Голуб, А. М. Макаравіч; [пасляслоўе Аляся Макаравіча; падрыхтоўка тэкстаў і каментарыяў Наталі Гальго, Вольгі Карачун, Валерыя Назарава]. — 2011. — 582 с. — 2000 экз. — ISBN 978-985-02-1269-6.

Шыловіч, Г. У. Сонечны ранак: [апавесці, апавяданні, казкі] / Георгій Шыловіч. — Мінск: Харвест, 2011. — 459 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-18-0097-7.

Польская літаратура

Крашевскі, Ю. И. Песнь о Витоліе: фрагменты поэмы / Ю. И. Крашевский; перевод с польского Р. Н. Гусевой. — Брест: Альтернатива, 2011. — 174 с. — Часть текста параллельно на польском и русском языках. — 99 экз. — ISBN 978-985-521-250-9.

Мастацкая літаратура для дзяцей і юнацтва

Залатая кніга казак: [для дашкольнага і малодшага школьнага ўзросту / літаратурная апрацоўка В. Паўлушэнка]. — Мінск: Харвест, 2011. — 127 с. — 3000 экз. — ISBN 978-985-16-9565-8 (у пер.)

Большая хрестоматия по чтению для начальной школы: 1–4-е классы / [автор-составитель Белов Николай Владимирович]. — Мінск: Харвест, 2011. — 607 с. — 7000 экз. — ISBN 978-985-16-9023-3 (у пер.)

Детям о верте: [литературные произведения классических и современных писателей: для среднего и старшего школьного возраста / составитель Старостина Ирина Анатольевна; художник Г. Л. Иванова]. — Мінск: Беларуская Праваславная Царква (Белорусский Экзархат Московского Патриархата), 2011. — 45 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-511-390-5.

Детям о добре: [литературные произведения классических и современных писателей: для среднего и старшего школьного возраста / составитель Велько Александр Владимирович; художник Г. Л. Иванова]. — Мінск: Беларуская Праваславная Царква (Белорусский Экзархат Московского Патриархата), 2011. — 69 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-511-388-2.

Детям о молитве: [литературные произведения классических и современных писателей: для среднего и старшего школьного возраста / составитель Велько Александр Владимирович; художник Г. Л. Иванова]. — Мінск: Беларуская Праваславная Царква (Белорусский Экзархат Московского Патриархата), 2011. — 45 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-511-386-8.

Детям о надежде: [литературные произведения классических и современных писателей: для среднего и старшего школьного возраста / составитель Велько Александр Владимирович; художник Г. Л. Иванова]. — Мінск: Беларуская Праваславная Царква (Белорусский Экзархат Московского Патриархата), 2011. — 45 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-511-384-1.

Детям о любви: [литературные произведения классических и современных писателей: для среднего и старшего школьного возраста / составитель Велько Александр Владимирович; художник Г. Л. Иванова]. — Мінск: Беларуская Праваславная Царква (Белорусский Экзархат Московского Патриархата), 2011. — 45 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-511-382-4.

Детям о дружбе: [литературные произведения классических и современных писателей: для среднего и старшего школьного возраста / составитель Велько Александр Владимирович; художник Г. Л. Иванова]. — Мінск: Беларуская Праваславная Царква (Белорусский Экзархат Московского Патриархата), 2011. — 45 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-511-380-7.

Детям о смелости: [литературные произведения классических и современных писателей: для среднего и старшего школьного возраста / составитель Велько Александр Владимирович; художник Г. Л. Иванова]. — Мінск: Беларуская Праваславная Царква (Белорусский Экзархат Московского Патриархата), 2011. — 45 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-511-378-0.

Детям о честности: [литературные произведения классических и современных писателей: для среднего и старшего школьного возраста / составитель Велько Александр Владимирович; художник Г. Л. Иванова]. — Мінск: Беларуская Праваславная Царква (Белорусский Экзархат Московского Патриархата), 2011. — 45 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-511-376-3.

Детям о трудолюбии: [литературные произведения классических и современных писателей: для среднего и старшего школьного возраста / составитель Велько Александр Владимирович; художник Г. Л. Иванова]. — Мінск: Беларуская Праваславная Царква (Белорусский Экзархат Московского Патриархата), 2011. — 45 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-511-374-6.

Детям о уважении: [литературные произведения классических и современных писателей: для среднего и старшего школьного возраста / составитель Велько Александр Владимирович; художник Г. Л. Иванова]. — Мінск: Беларуская Праваславная Царква (Белорусский Экзархат Московского Патриархата), 2011. — 45 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-511-372-9.

Детям о вежливости: [литературные произведения классических и современных писателей: для среднего и старшего школьного возраста / составитель Велько Александр Владимирович; художник Г. Л. Иванова]. — Мінск: Беларуская Праваславная Царква (Белорусский Экзархат Московского Патриархата), 2011. — 45 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-511-370-2.

Детям о доброте: [литературные произведения классических и современных писателей: для среднего и старшего школьного возраста / составитель Велько Александр Владимирович; художник Г. Л. Иванова]. — Мінск: Беларуская Праваславная Царква (Белорусский Экзархат Московского Патриархата), 2011. — 45 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-511-368-5.

Детям о справедливости: [литературные произведения классических и современных писателей: для среднего и старшего школьного возраста / составитель Велько Александр Владимирович; художник Г. Л. Иванова]. — Мінск: Беларуская Праваславная Царква (Белорусский Экзархат Московского Патриархата), 2011. — 45 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-511-366-8.

Детям о чужом: [литературные произведения классических и современных писателей: для среднего и старшего школьного возраста / составитель Велько Александр Владимирович; художник Г. Л. Иванова]. — Мінск: Беларуская Праваславная Царква (Белорусский Экзархат Московского Патриархата), 2011. — 45 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-511-364-1.

Детям о любви: [литературные произведения классических и современных писателей: для среднего и старшего школьного возраста / составитель Велько Александр Владимирович; художник Г. Л. Иванова]. — Мінск: Беларуская Праваславная Царква (Белорусский Экзархат Московского Патриархата), 2011. — 45 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-511-362-4.

/ составитель Куцаева Наталия Георгиевна; художник Г. Л. Иванова]. — Мінск: Беларуская Праваславная Царква (Белорусский Экзархат Московского Патриархата), 2011. — 53 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-511-387-5.

Детям о труде: [литературные произведения классических и современных писателей: для среднего школьного возраста / составитель Старостина Ирина Анатольевна]. — Мінск: Беларуская Праваславная Царква (Белорусский Экзархат Московского Патриархата), 2011. — 61 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-511-398-1.

Золотая книга сказок: [для дошкольного и младшего школьного возраста / литературная обработка О. Павлушенко]. — Мінск: Харвест, 2011. — 127 с. — 4000 экз. — ISBN 978-985-16-9790-4 (у пер.)

Золушка. — Мінск: Харвест, 2011. — 14 с. — 10100 экз. — ISBN 978-985-18-0150-9.

Колобок. — Мінск: Харвест, 2011. — 13 с. — 10100 экз. — ISBN 978-985-18-0147-9.

По щучьему велению. — Мінск: Харвест, 2011. — 14 с. — 10100 экз. — ISBN 978-985-18-0148-6.

Сказка о рыбаке и рыбке. — Мінск: Харвест, 2011. — 15 с. — 10100 экз. — ISBN 978-985-18-0145-5.

Что кому нравится: [для самых маленьких: для чтения взрослыми детям / художник — Алена Дрозд; использованы стихи Саши Черного]. — Мінск: Издательство Дмитрия Харченко, 2011. — 16 с. — 5000 экз. (1-й з-д 2 тысячи 500). — ISBN 978-985-545-026-0.

Літаратура Беларусі на рускай мове

Дашкевич, Т. Н. Про добрую Пчелку: [для чтения взрослыми детям] / Татьяна Дашкевич; [художник — Елена Карпович]. — Мінск: Издательство Дмитрия Харченко, 2011. — 18 с. — 5000 экз. (1-й з-д 2 тысячи 500). — ISBN 978-985-545-027-7.

Небесный гость: рассказы для детей: [для среднего и старшего школьного возраста] / составитель Борис Ганаго; художница Светлана Михадюк. — Изд. 2-е. — Мінск: Братство в честь Святого Архистратига Михаила в г. Минске Минской епархии Белорусской Православной Церкви, 2010. — 70 с. — 11000 экз. — ISBN 978-985-6484-98-1.

Беларуская літаратура

Васькоў, У. І. Дахавік Казік: казачная аповесць: [для малодшага школьнага ўзросту] / Уладзімір Васькоў; [ілюстрацыі Уладзіміра Васькова]. — Мінск: Мастацкая літаратура, 2011. — 101 с. — 2000 экз. — ISBN 978-985-02-1260-3.

Каганец, К. Нашыя птушкі: вершы, казкі, нарысы: [для малодшага школьнага ўзросту] / Карусь Каганец; [мастак В. Макаранка]. — Мінск: Мастацкая літаратура, 2011. — 69 с. — 2000 экз. — ISBN 978-985-02-1273-3.

Коцік, Пейнік і Ліска: беларуская народная казка: [для дашкольнага ўзросту] / мастак А. В. Паўняк. — Мінск: Мастацкая літаратура, 2011. — 14 с. — 2000 экз. — ISBN 978-985-02-1186-6.

Панізнік, С. С. Літары ў расе: зборнік вершаў для дзяцей: [для малодшага і сярэдняга школьнага ўзросту] / Сяргей Панізнік (Папар). — Мінск: Выдавецтва Віктара Хурсіка [г. зн. В. Хурсік], 2011. — 71 с. — 200 экз. — ISBN 978-985-6888-60-4.

Тэорыя літаратуры. Вывучэнне літаратуры. Літаратурная тэхніка

Славянамоўная паэзія Вялікага Княства Літоўскага XVI–XVIII стст. / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Інстытут мовы і літаратуры ім. Якуба Коласа і Янкі Купалы; [укладанне, прадмова і каментарыі А. У. Брагунюва; рэдкалегія: В. А. Чамярыцкі (стар-

шыня) і інш.]. — Мінск: Беларуская навука, 2011. — 901 с. — Частка тэксту паралельна на польскай і беларускай мовах. — 400 экз. — ISBN 978-985-08-1291-9 (у пер.)

Беларуская літаратура

Вольскі, А. В. Літаратурнае чытанне: падручнік для 2-га класа ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання: у 2 ч. / А. В. Вольскі, І. А. Гімпель. — Мінск: Нацыянальны інстытут адукацыі, 2011. — 229 с. — 23819 экз. — ISBN 978-985-03-1594-6 (у пер.)

Ч. 2. — 2011. — 118 с. — 21600 экз. — ISBN 978-985-465-844-5.

ГЕАГРАФІЯ. БІЯГРАФІЯ. ГІСТОРЫЯ Краязнаўства

Ваніна, Н. Г. Беларусь – наша Радзіма: падручнік Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь А. Р. Лукашэнкі першакурсніку / [Ваніна Наталія Генадзьеўна, Кузняцова Лілія Фёдаруна, Цірынава Вольга Ігаруна]. — 8-е выд., перагледжанае. — Мінск: Пачатковая школа, 2011. — 63 с. — 101500 экз. — ISBN 978-985-6947-95-0 (у пер.)

Панюў, С. В. Чалавек і свет: мая Радзіма – Беларусь: 4-ы клас: рабочы сшытак; дапаможнік для ўвучыагульнаадукацыйных устаноў з беларускай і рускай мовамі навучання / С. В. Панюў. — Мінск: Юніпресс, 2011. — 74 с. — 6600 экз. — ISBN 978-985-532-662-6.

Беларусь. Факты, 2010: [справочник / Министерство иностранных дел Республики Беларусь; составитель А. А. Дылейко; авторские материалы В. В. Василькова и др.]. — 2-е изд. — Мінск: БЕЛТА, 2011. — 127 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-6828-67-9.

Люди и дела: Войска-2011 / ОАО «Агро-заречье»; [автор текста П. Н. Тишук; фото Н. Н. Мазько, П. Н. Тишук]. — Брест: Полиграфика, 2011. — 47 с. — Часть текста на белорусском языке. — 360 экз. — ISBN 978-985-6970-24-8.

Новополоцк: путеводитель / [составление А. Судники; текст М. Шлеймовича, Л. Штукиной]. — Полоцк: Полоцкое книжное издательство, 2011. — 41 с. — 2000 экз. — ISBN 978-985-6936-35-0.

Пути Поднебесной: сборник научных трудов / Гродненский государственный университет им. Янки Купалы [и др.]; редколлегия: А. Н. Гордей (отв. ред.) и др.]. — Мінск: РИВШ, 2011. — Вып. 2. — 2011. — 434 с. — Часть текста на китайском языке. — 100 экз. — ISBN 978-985-500-470-8.

Ученый-геоботаник Дмитрий Степанович Голд: Приложение к сборнику «Тураушына: мінулае, сучаснасць, будучыня». Вып. 2 / Общественное объединение «Туровское научно-просветительское общество»; [составители: Саскевич Николай Алексеевич, Тютюнов Анатолий Захарович; научный редактор: А. З. Тютюнов]. — Мінск: Рэйплац, 2009. — 135 с. — Часть текста на белорусском языке. — 180 экз. — ISBN 978-985-90186-3-3.

Юркова, И. И. Мой родной город Минск: пособие для учащихся 5-го класса общеобразовательных учреждений с русским языком обучения / И. И. Юркова, Т. С. Скрипченко. — Мозырь: Белый Ветер, 2011. — 107 с. — 463 экз. — ISBN 978-985-538-224-0.

Географія. Географічныя даследаванні Зямлі і асобных краін. Падарожжы. Рэгіянальная географія

8-го класа агульнаадукацыйных устаноў (автары: В. С. Кошелев, Н. В. Кошелева, С. Н. Темушев); пособие для учащихся общеобразовательных учреждений с русским языком обучения / В. С. Кошелев, Н. В. Байдакова. — 2-е изд. — Минск: Аверсэв, 2011. — 107 с. — 5100 экз. — ISBN 978-985-529-976-0.

Гісторыя Беларусі

Лыч, Л. М. Магілёнае ў часе нямецкай акупацыі (чэрвень 1941 — ліпень 1944 г.); успаміны / Леанід Лыч. — Минск: Кнігазбор, 2011. — 103 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-7007-14-1.

Марозава, С. В. Гісторыя Беларусі: канец XVIII — пачатак XX ст.: вучэбны дапаможнік для 9-га класа ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання / С. В. Марозава, У. А. Сосна, С. В. Паноў; пад рэдакцыяй У. А. Сосяны. — 2-е выд., дапоўненае і перагледжанае. — Минск: Выдавецкі цэнтр БДУ, 2011. — 197 с. — 27000 экз. — ISBN 978-985-476-914-1 (у пер.).

Мельніцаў, М. А. Радавод: хроніка жыцця беларускай сялянскай сям'і / Мікалай Мельніцаў. — 2-е выд. — Минск: Кнігазбор, 2011. — 91 с. — 80 экз. — ISBN 978-985-7007-12-7.

Пурышава, Н. М. Гісторыя Беларусі: інтэнсіўны курс падрыхтоўкі да тэспіравання і экзамэнаў / Н. М. Пурышава, М. І. Старавойтаў. — 3-е выд. — Минск: ТэтраСістэм, 2011. — 303 с. — 1500 экз. — ISBN 978-985-536-242-6.

Вітбеск-першыя дні войны: хроніка сабытій / Вітбеская абласная арганізацыя Беларускага грамадзянскага аб'яднання ветэраноў; [составитель А. М. Подліпскі]. — Вітбеск: Вітбеская абласная тыпографія, 2011. — 95 с. — 200 экз. — ISBN 978-985-534-029-5 (ошубоч.).

Заслонова, М. К. Фамілія: ігры XX века: сямейныя хронікі / Муза Заслонова; [автор прэдисловія Н. И. Чергинец]. — Минск: Четыре четверти, 2011. — 398 с. — 300 экз. — ISBN 978-985-6981-70-1.

Історыя Беларусі: пособие для иностранных студентов / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Белорусский государственный аграрный технический университет, Кафедра философии и истории; [составители: К. А. Шумский, Е. А. Гребень]. — Минск: БГАТУ, 2011. — 106 с. — 120 экз. — ISBN 978-985-519-405-8.

Історыя Беларусі: пособие для подготовки к централизованному тестированию / под научной редакцией Н. С. Сташкевича, Г. Я. Голенченко, И. И. Богдановича. — 2-е изд. — Минск: Аверсэв, 2011. — 396 с. — 3100 экз. — ISBN 978-985-529-873-2.

Історыя Беларусі: пособие для студентов экономических специальностей / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра философии и истории; [авторы-составители: А. Н. Аксенов и др.]. — Гомель: БТЭУПК, 2011. — 155 с. — 1100 экз. — ISBN 978-985-461-863-0.

Морозова, С. В. Історыя Беларусі: канец XVIII — пачатак XX в.: учебное пособие для 9-го класса учреждений общего среднего образования с русским языком обучения / С. В. Морозова, В. А. Сосно, С. В. Паноў; под редакцией В. А. Сосяно. — Минск: Издательский центр БГУ, 2011. — 197 с. — 89000 экз. — ISBN 978-985-476-929-5 (в пер.).

Смоляноў, А. В. Куропаты: гибель фальшывкі: дакументы і факты / Анатолий Смоляноў. — Минск: Белорусский союз журналистов, 2011. — 163 с. — 250 экз. — ISBN 978-985-451-196-2 (ошубоч.).

Хомиц, С. Н. Территория и государственные границы Беларуси в XX веке: от незавершенной этнической самоидентификации и внешнеполитического произвола к современному status quo / Сергей Хомиц. — Минск: Экономпресс, 2011. — 415 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-6479-60-4.

Шагнувшие в бессмертие: к 70-летию начала Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. / Республиканское государственное общественное объединение «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту Республики Беларусь», Республиканский комитет Белорусского профсоюза работников государственных и других учреждений; [составитель Шевченко Н. Д.; под редакцией Стелука А. Я.]. — Минск: Смэлток, 2011. — 308 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-6917-93-9.

Шульман, М. Жизнь, отданная солдатам: [о деятельности следопытов Пружанского района] / Михаил Шульман; [составитель текстов Юрий Рубашевский; главный редактор Владимир Шарло; фотографии Олега Вербовикова]. — Брест: РИА «Вечерний Брест», 2011. — 130 с. — Часть текста на белорусском языке. — 1000 экз. — ISBN 978-985-6964-15-5 (в пер.).

АГУЛЬНЫ РАЗДЗЕЛ. ІНФАРМАЦЫЯ. ДАКУМЕНТАЦЫЯ. БІБЛІЯТЭЧНАЯ СПРАВА

Дакументцыя. Навукова-тэхнічная інфармацыя (НТИ)

Друк Беларусі = Press of Belarus: статыстычны зборнік / Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь, Нацыянальная кніжная палата Беларусі. — Минск: НКП Беларусі, 1976. — Тытульны л. і частка тэксту паралельна на беларускай і англійскай мовах.

2010 / [складальнік Т. Р. Пабушка]. — 2011. — 80 с. — 80 экз. — ISBN 978-985-6020-55-4.

Інфармацыйныя тэхналогіі

Белугіна, Н. И. Інфарматыка: 10-й клас: рашэнне ўпражненняў по учебному пособию «Информатика. 10 класс» авторов Г. А. Заборовского, А. Е. Пупцева / Н. И. Белугина. — Минск: Юнипресс, 2011. — 223 с. — 3100 экз. — ISBN 978-985-532-693-0. — ISBN 978-985-985-532-693-0 (ошубоч.).

Інфарматыка: весь школьный курс в таблицах / [составитель Копыл Виталий Ильич]. — Минск: Букмастер: Кузьма, 2011. — 224 с. — 5050 экз. — ISBN 978-985-549-055-6 (Букмастер). — ISBN 978-985-453-451-0 (Кузьма).

Корпаратывныя інфармацыйныя сістэмы: зборнік заданняў для практычных заняткаў / А. И. Аксенов [и др.]; Частный институт управления и предпринимательства. — Минск: Частный институт управления и предпринимательства, 2011. — 67 с. — 400 экз. — ISBN 978-985-6971-34-4.

Овчинникова, Л. Г. Інфарматыка: рабочая тетрадь для 9-го класса : пособие для учащихся общеобразовательных учреждений с русским языком обучения / Л. Г. Овчинникова. — 2-е изд. — Минск: Аверсэв, 2011. — 138 с. — 5100 экз. — ISBN 978-985-529-990-6.

Овчинникова, Л. Г. Інфарматыка: рабочая тетрадь для 10-го класса: пособие для учащихся учреждений общего среднего образования с русским языком обучения / Л. Г. Овчинникова. — Минск: Аверсэв, 2011. — 139 с. — 10100 экз. — ISBN 978-985-529-796-4.

Осноы інфармацыйных тэхналогій: учебно-практическое пособие: [для аспирантов и соискателей / А. М. Седун и др.]; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный экономический университет. — Минск: БГЭУ, 2011. — 144 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-484-692-7.

Спиридоноў, А. В. Інфарматыка і камп'ютэрная графіка: учебно-методический комплекс для студентов специальности 1-48 01 03 «Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов»: в 2 ч. / А. В. Спиридонов; Министерство образования Республики Беларусь, Полоцкий государственный университет. — Новополоцк: ПГУ, 2011. — ISBN 978-985-531-228-5.

Ч. 1. — 2011. — 207 с. — 200 экз. — ISBN 978-985-531-229-2.

Шеламова, М. А. Использование программы Excel в работе с базой медико-биологических данных: учебно-методическое пособие: [для студентов] / М. А. Шеламова; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра медицинской и биологической физики. — Минск: БГМУ, 2011. — 55 с. — 300 экз. — ISBN 978-985-528-370-7.

Кіраванне. Менеджмент

Глушаков, В. Е. Основы менеджмента и организационное поведение / В. Е. Глушаков. — 2-е изд. — Мозырь: Белый Ветер, 2011. — 197 с. — ISBN 978-985-538-417-6.

Слонимская, М. А. Логістыка: учебно-методическое пособие для слушателей системы переподготовки и повышения квалификации / М. А. Слонимская; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный экономический университет. — Минск: БГЭУ, 2011. — 188 с. — 250 экз. — ISBN 978-985-484-773-3.

Мер, стандартызацыя прадукцыі, працасаў, стар, вагаў і часу. Тэхнічныя патрабаванні

Дерябина, М. Ю. Метрологія, стандартизация и сертификация: учебно-методическое пособие для студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего образования по направлению специальности «Информационные системы и технологии (в экономике)» / М. Ю. Дерябина; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники. — Минск: БГУИР, 2011. — 103 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-488-516-2.

Тэхнічнае норміраванне і стандартизацыя: терминологический словарь / Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь (Госстандарт), Научно-производственное республиканское унитарное предприятие «Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации» (БелГИСС). — Минск: БелГИСС, 2011. — 48 с. — 30 экз.

Цывілізацыя. Культура. Прагрэс

Еўрапейскія дні সদпачны ў Беларусі = European heritage days in Belarus / [аўтары тэкстаў: Т. Мармыш, В. Дзімітрыева; рэдактары: С. Рыбарова, В. Жолтак; пераклад: В. Безус; фотаздымкі: В. Судзігін і інш.]. — Минск, 2011. — 14 с. — Тэкст паралельна на беларускай і англійскай мовах. — 100 экз.

rARTisan: альманах сучаснай беларускай культуры / [галуюны рэдактар: Артур Клінаў]. — Минск: І. П. Логвінаў, 2002. — Вып. 13. — 2011. — 85 с. — Частка тэксту паралельна на беларускай і англійскай мовах. — 250 экз.

Вып. 14. — 2011. — 85 с. — 250 экз.

Вып. 15. — 2011. — 87 с. — Частка тэксту паралельна на беларускай і англійскай мовах. — 250 экз.

Бібліяграфія і бібліяграфіі. Каталогі

Алег Салтук: біябібліяграфічны паказальнік / Ду «Віцебская абласная бібліятэка ім. У. І. Леніна», Аддзел беларускай літаратуры; [складальнікі: І. І. Баталка, В. М. Собалева, Н. В. Фенчанка; рэдактар В. М. Аўсяннікава]. — Віцебск, 2011. — 104 с. — 20 экз.

Беларускі навукова-даследчы інстытут дакументазнаўства і архіўнай справы: да 20-годдзя ўтварэння: бібліяграфічны паказальнік (2002–2010). / Дэпартамент па архівах і справаходству Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь, Беларускі навукова-даследчы інстытут дакументазнаўства і архіўнай справы; [складальнікі: В. А. Гапановіч і інш.]. — Минск: БелНДДАС, 2011. — 79 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-6733-57-7.

Кнігі Беларусі = Books of Belarus: дзяржаўны бібліяграфічны паказальнік / Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь, Нацыянальная кніжная палата Беларусі. — Минск: НКП Беларусі, 1984. — Тытульны л. і частка тэксту паралельна на беларускай і англійскай мовах. — ISSN 0235-3393.

2010 / [складальнікі: Н. У. Бажэнкова і інш.; адказны рэдактар С. М. Цяльнова]. — Минск: НКП Беларусі, 2011. — 536 с. — Частка тэксту на англійскай, літоўскай, нямецкай, польскай, рускай і ўкраінскай мовах. — 80 экз.

Летапіс перыядычных выданняў Беларусі = Chronicle of periodical editions of Belarus: дзяржаўны бібліяграфічны паказальнік / Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь, Нацыянальная кніжная палата Беларусі. — Минск: НКП Беларусі, 1995. — Частка тэксту паралельна на беларускай і англійскай мовах. — Тэкст на беларускай і іншых мовах.

2010 / [складальнікі: І. Г. Бабарыка, А. У. Сташкевіч; адказны рэдактар І. У. Яскульскай]. — 2011. — 137 с. — 75 экз.

“Аверсэв”, издательство (Минск). Издательство «Аверсэв»: начальная школа: 2011–2012 учебный год : каталог учебно-методических изданий. — Минск: Аверсэв, 2011. — 31 с. — Часть текста на белорусском языке.

Дрэвесіна і издeлeия из дрeвесины: каталог технических нормативных правовых актов (по состоянию на 01.07.2011) / Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь (Госстандарт), Научно-производственное республиканское унитарное предприятие «Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации» (БелГИСС). — Минск: БелГИСС, 2011. — XI, 149 с. — 30 экз.

“Красико-Принт”, издательство (Минск). Каталог «Книга – почтой»: сентябрь – декабрь, 2011. — Минск: Красико-Принт, 2011. — 124 с. — 6500 экз.

Михаил Ефимович Кобринский: биобиблиографический указатель / Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, Белорусский государственный университет физической культуры, Научная библиотека; [составитель Т. В. Наварич]. — Минск: БГУФК, 2011. — 87 с. — 70 экз. — ISBN 978-985-6953-90-6.

Бібліятэчная справа. Бібліятэказнаўства

Встретимся в библиотеке / [редактор-составитель Л. В. Нестерович]. — Минск: Красико-Принт, 2011. — 173 с. — 1600 экз. — ISBN 978-985-405-636-4.

Ковальчук, Т. Л. Сценарий массовых мероприятий для школьных библиотек / Т. Л. Ковальчук. — Минск: Эксперспектива, 2011. — 295 с. — Часть текста на белорусском языке. — 500 экз. — ISBN 978-985-469-389-7.

Музеі. Пастаянныя выстаўкі

Брестская крепость. Прикосновение к подвигу / [В. В. Губаренко и др.; фото: В. В. Байковский, С. В. Домбровский, А. М. Суворов]. — [3-е изд., испр.]. — Брест: Полиграфика, 2011. — 67 с. — 4000 экз. — ISBN 978-985-6970-28-6.

Выданні змяшанага зместу. Зборнікі

Белорусская республиканская научно-методическая конференция молодых ученых (13; 2011; Брест). XIII Республиканская научно-методическая конференция молодых ученых, 13 мая 2011 года: сборник материалов: в 2 ч. / под общей редакцией В. В. Здановича. — Брест: БрГУ, 2011. — 114 экз. — ISBN 978-985-473-724-9.

Ч. 1. — 248 с. — ISBN 978-985-473-725-6.

Ч. 2. — 262 с. — Часть текста на белорусском языке. — ISBN 978-985-473-726-3.

Витебский государственный технологический университет. Научно-техническая конференция преподавателей и студентов (44; 2011). Тезисы докладов 44 научно-технической конференции преподавателей и студентов университета / Министерство образования Республики Беларусь, Витебский государственный технологический университет; [редколлегия: Пятюв В. В. и др.]. — Витебск: ВГУ, 2011. — 210 с. — 45 экз. — ISBN 978-985-481-241-0.

Исследования и разработки в области машиностроения, энергетики и управления: материалы XI Международной научно-технической конференции студентов, магистрантов и аспирантов, Гомель, 28–29 апреля 2011 г. — Гомель: ПТТУ, 2011. — 514 с. — 170 экз. — ISBN 978-985-535-015-7.

Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова. Научно-методическая конференция преподавателей и сотрудников (2010). Материалы научно-методической конференции преподавателей и сотрудников по итогам научно-исследовательской работы в 2010 г., 3–4 февраля 2011 г. / Министерство образования Республики Беларусь, Могилевский государственный университет им. А. А. Кулешова; [редакционный совет: Т. Ю. Герасимова и др.]. — Могилев: МГУ, 2011. — 363 с. — Часть текста на английском и белорусском языках. — 65 экз. — ISBN 978-985-480-710-2.

Предприимчивость студенчества – будущее Беларуси: материалы XXXI межвузовской студенческой конференции по итогам научных исследований за 2010–2011 учебный год, Гомель, 10–12 мая 2011 г. / под научной редакцией Г. С. Митрича. — Гомель: БТЭУПК, 2011. — 279 с. — Часть текста на английском и белорусском языках. — 230 экз. — ISBN 978-985-461-888-3.

Студенческая наука как фактор личного и профессионального развития будущего специалиста: материалы VII студенческой научно-практической конференции, г. Минск, 29 апреля 2011 г. / [редколлегия: В. В. Бушчик и др.].

— Минск: БГПУ, 2011. — 219 с. — Часть текста на белорусском языке. — 100 экз. — ISBN 978-985-501-976-4.

Студенческая наука-2011: региональная научно-практическая конференция студентов вузов Могилевской области, 21 апреля 2011 г.: материалы конференции / [редакционный совет: Е. К. Сычова и др.]. — Могилев: МГУ, 2011. — 286 с. — Часть текста на белорусском языке. — 75 экз. — ISBN 978-985-480-722-5.

Выданні для моладзі. Кнігі для самых маленькіх

Біблійныя загадкі: дзяцінства Пана Езуса / [мастак Галіна Хінка-Янушкевіч]. — Минск: Про Хрысто, 2011. — 31 с. — 2000 экз. — ISBN 978-985-6825-35-7.

Вандроўкі вакол самотнага сонца: беларуская літаратура пачатку XXI стагоддзя ў літаратуразнаўчых аглядах і эскізах: зборнік артыкулаў: [для навучэнцаў / укладальнік І. Л. Шаўлякова-Барзенка]. — Минск: Нацыянальны інстытут адукацыі, 2011. — 149 с. — 4200 экз. — ISBN 978-985-465-890-2.

Короткевич, Л. Е. Дети, будьте осторожны!: стихи для детей о пожарной безопасности / Л. Е. Короткевич; художник А. Н. Белая. — Гомель: Полеселеч, 2011. — 29 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-7012-04-6.

Станкевич, С. А. Гадання для дeвочек: [107 способов заглянуть в будущее / Станкевич Светлана Анатольевна]. — Минск: Попурри, 2011. — 207 с. — Издано при участии ООО «Харвест» (Минск). — 4000 экз. — ISBN 978-985-15-1368-6.

Трафимова, Г. В. Про волосы обыкновенные и тайнственные: книга для детей младшего школьного возраста / Г. В. Трафимова, С. А. Трафимова. — Минск: Народная асвета, 2011. — 55 с. — 3000 экз. — ISBN 978-985-03-1651-6.

Трафимова, Г. В. Раз – кольцо, два – кольцо...: книга для детей младшего школьного возраста / Г. В. Трафимова, С. А. Трафимов. — Минск: Народная асвета, 2011. — 56 с. — 3000 экз. — ISBN 978-985-03-1632-5.

Удивительный мир вещей и их превращений: сборник статей: [для учащихся / составитель Т. А. Колевич]. — Минск: Национальный институт образования, 2011. — 119 с. — 4200 экз. — ISBN 978-985-465-920-6.

ФІЛАСОФІЯ. ПСІХАЛОГІЯ Філасофія

Крылов, В. П. Учебник о себе и для себя / Владимир Крылов. — Минск: Ковчег, 2011. — 101 с. — 620 экз. — ISBN 978-985-7006-31-1.

Паточка, Я. Европа и пост-Европа. Постевропейская эпоха и ее духовные проблемы = Europa und Nach-Europa. Die nacheuropäische Epoche und ihre geistigen Probleme / Ян Патоцка; перевод с немецкого П. Прилуцкого; под редакцией О. Шпараги. — Минск: И. П. Логвинов, 2011. — 203 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-6991-27-4.

Потапов, В. П. История эксперимента: монография / Валерий Потапов. — Минск: Печенко А. Г., 2011. — 79 с. — 98 экз. — ISBN 978-985-7008-52-0.

Сломский, Я. Черки польской философии XX века / Войцех Сломский; [научные редакторы: Н. А. Кузузова, И. Б. Михеева]; Институт философии НАН Беларуси. — Минск: БГАИ, 2011. — 174 с. — 50 экз. — ISBN 978-985-6708-33-9.

Социкультурное развитие белорусского общества в условиях кризиса техногенной цивилизации: монография / [В. В. Бушчик и др.; под редакцией В. В. Бушчика]; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный педагогический университет им. Максима Танка. — Минск: БГПУ, 2011. — 173 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-501-968-9.

Фурса, Е. Я. История будущего: учебник мудрости человеческой: [в 2 кн.] / Е. Я. Фурса. — Минск: Минская фабрика цветной печати, 2011. — 3000 экз. — ISBN 978-985-454-598-1 (в пер.).

Кн. 1: По законам природы. — 463 с. — Часть текста на английском языке. — ISBN 978-985-454-599-8.

Кн. 2: По законам разума. — 383 с. — ISBN 978-985-454-600-1.

Псіхалогія

Северин, А. В. Сенсомоторная гимнастика: программа тренинга: учебно-методическое пособие / А. В. Северин. — Минск: РИВШ, 2011. — 47 с. — 50 экз. — ISBN 978-985-500-479-1.


Сильва, Х. Метод Сильвы. Управление разумом: [перевод с английского] / Хосе Сильва, Филипп Мизале. — Минск: Попурри, 2011. — 254 с. — Издано при участии ООО «Харвест» (Минск). — 5000 экз. — ISBN 978-985-15-1411-9.

Шарма, Р. С. МегаЖизнь: 30-дневное путешествие к настоящей жизни: [перевод с английского] / Робин Шарма. — 4-е изд. — Минск: Попурри, 2011. — 284 с. — Издано при участии ООО «Харвест» (Минск). — 8000 экз. — ISBN 978-985-15-1445-4.

РЭЛІГІЯ. БАГАСЛОЎЕ

Религия и общество-6: сборник научных статей / Министерство образования Республики Беларусь, Могилевский государственный университет им. А. А. Кулешова, Кафедра философии; под общей редакцией: В. В. Старостенко, О. В. Дьяченко. — Могилев: МГУ, 2011. — 238 с. — 120 экз. — ISBN 978-985-480-717-1.

Старостенко, В. В. Религиоведение: учебно-методические материалы: [для студентов] / В. В. Старостенко; Министерство образования Республики Беларусь, Могилевский государственный университет им. А. А. Кулешова. — Могилев: МГУ, 2011. — 69 с. — 200 экз. — ISBN 978-985-480-716-4.



Магазін № 8 «Світанак», г. Магілёў

Кнігі беларускіх выдавецтваў

1. Ирина Житко, Марина Ярмолинская. 2000 развивающих упражнений для подготовки ребёнка к школе. — Минск: Юнипресс, 2011.

Турецкая пісатэльніца і журналіст Невваль Севінды скончыла Універсітэт Анкары (спецыяліст в области антропологи), автор многочисленных очерков, статей, дорожных заметок (путешествовала по всему миру и писала статьи для журналов), редактор книг, участник проекта «Посадить 15000 деревьев на холмах в Стамбуле», преподаватель в Университете Мармара, ведущая телепрограмм. И это далеко не полный перечень того, чем госпожа Севинди занимается и интересуется. Невваль Севинди принимала участие в работе Второго съезда Союза писателей Беларуси и любезно согласилась ответить на наши вопросы.

О чём пишут и что читают в



Турции

Ольга ПАВЛЮЧЕНКО

— Госпожа Севинди, насколько турки — читающий народ: читает ли сегодня молодёжь или это увлечение людей среднего и старшего возраста?

— В перечне потребностей в Турции книги занимают 235-е место, к сожалению, они не входят в категорию приоритетных потребностей. Среди 180 стран мира, в которых детям на праздники дарят книги, Турция занимает только 140-е место. Это показатель того, что в семье не читают и детей не приучают читать. (Например, в Германии во время рождественских праздников есть традиция дарить книги, и в этот период продажи бьют все рекорды. А для того, чтобы стать продавцом книг, необходимо получить трёхгодичное образование.) А ведь первая прочитанная человеком книга направляет его в дальнейшем.

Родители должны читать детям, покупать книги с рисунками, которые им понравятся, и прививать любовь к чтению. Когда ребёнок начнёт читать самостоятельно, его необходимо ориентировать в выборе книг. Некоторые родители говорят: «Делай уроки, нечего романы читать!» Это очень печально, потому что человек, который не получает удовольствия от литературы и не имеет литературного вкуса, похож на высушенное дерево.

— Какова нынешняя политика вашего государства в поощрении интереса к книге?

— Наши корни восходят к традициям устной культуры. После перехода к латинскому алфавиту государство пыталось проводить кампании по повышению грамотности, однако вследствие определённых политических препонов доверие к книге вообще было подорвано. Но сегодня всё больше заметно стремление детей и молодёжи читать. Например, в школах был введён обязательный урок, который называется «Чтение». Муниципалитеты проводят во многих школах

кампании, чтобы повысить интерес к чтению. Недавно я вместе с начальником управления образования Стамбула встречалась с учениками, которые мечтают стать писателями и хотели встретиться с уже состоявшимся автором.

— Можно ли в Турции жить, зарабатывая на хлеб только писательским трудом?

— Если вы относитесь к числу любимых и читаемых писателей, то — да. Но при этом вы также должны быть трудолюбивы. Чем больше книг у вас будет, тем больше вы будете зарабатывать.

«Неваль Севинди — это не писательница рассказов или романов и ни в коем случае не поэтесса. Однако она настолько хорошо использует язык (слово), что самую сложную социологическую тему описывает самым понятным располагающим к себе образом, который трогает сердце, и, снабжая повествование стихотворными элементами и забавными историями (анекдотами), создаёт для него прочную основу. В её повествовании нет запутанности, создаваемой «высоким слогом», т.е. между её повествованием и читателем существует единственное необходимое для читателя средство связи — его способность наблюдать и оценивать прожитую жизнь.

— Госпожа Севинди, вы правило или исключение из правил: много ли в Турции женщин-писателей?

— В этом вопросе ситуация в Турции схожа с ситуацией в западных странах, у нас достаточно много женщин-писателей и женщин-журналистов. Женщины-писатели часто входят в списки авторов бестселлеров.

— Какие темы интересуют вас как писателя? Кто ваши герои и героини?

— Меня интересуют взаимоотношения между мужчиной и женщиной, а также связанный с ними мир се-

мьи, любовь, город, различные культурные традиции и образ жизни, корни мистицизма и турецкой культуры. Мои герои — любители приключений.

— Когда вы поняли, что ваше призвание — писать? Как отнеслась ваша семья к вашему выбору?

— В шесть лет я начала и читать, и писать. Практически не выпускала ручку из рук и постоянно сочиняла стихи и рассказы, посвящённые членам моей семьи, которым и зачитывала свои творения. Отец и мать поощряли меня в моих начинаниях. Отец создал в начальной школе, в которую я ходила, библиотеку, потому что именно там я проводила больше всего времени. Всем, кто дарил мне что-то помимо книг, я возвращала подарки. Для меня самым главным было читать, писать и учиться.

— Трудно ли было издать первую книгу?

— Я бы не сказала, что было трудно. Мою первую книгу выпустила в свет женщина-издатель, а обложку подготовила известная в Турции женщина-художник Гюльсум Карамустафа. Книга «Aşkın Ölümçül Etkileri» («Фатальное воздействие любви»), в которой я затрагиваю многие женские вопросы и смело высказываю, что значит быть дочерью, матерью и женщиной, вызвала большой интерес, и известные люди написали на неё рецензии.

— Существуют ли в Турции программы государственной поддержки для тех, кто решил издать первую книгу? Или все издательства частные, и автор должен печататься за свой деньгами? Кто-нибудь работает с молодыми авторами?

— К сожалению, государственной поддержки нет. Государственное издательство публикует издания Министерства культуры либо классические произведения.

Но некоторые издательства и организации проводят конкурсы, предоставляющие премии молодым писателям. Книги, победившие в таких конкурсах, лучше и легче печатают.

— Что нужно было, чтобы о ваших произведениях появились отклики в прессе?

— Моя первая книга была смелой и основанной на хорошо исследованной мной теме. Писательскому кругу книга понравилась. Обратило внимание признанных мастеров пера и то, что я впервые в Турции использовала карикатуры. Поэтому рецензии были положительные, и книгу рекомендовали читать. Одна за другой вышли ещё две книги. Книга об Иране тоже была первой в своём роде — написанная с учётом антропологии и с использованием фактов и знаний «изнутри». А моя книга «Город и культура» стала учебным пособием для университетов и тоже была первой в своей области.

— Можете ли вы набросать портрет вашего читателя и ваш «портрет» в читательском зеркале?

— Один читатель так оценил мои произведения: «Неваль Севинди — это не писательница рассказов или романов и ни в коем случае не поэтесса. Однако она настолько хорошо использует язык (слово), что самую сложную социологическую тему описывает самым понятным располагающим к себе образом, который трогает сердце, и, снабжая повествование стихотворными элементами и забавными историями (анекдотами), создаёт для него прочную основу. В её повествовании нет запутанности, создаваемой «высоким слогом», т.е. между её повествованием и читателем существует единственное необходимое для читателя средство связи — его способность наблюдать и оценивать прожитую жизнь. Помимо этого читателю не обязательно обладать очень сложными энциклопедическими или научными знаниями. В связи с этим книги Невваль Севинди читают-

ся «на одном дыхании», но их хочется «перечитывать снова и снова». Это книги, которые вызывают потребность иногда остановиться и подумать о своей жизни и читать которые, люди часто говорят, что они «повествуют о них».

Мои читатели — по большей части молодёжь и люди среднего возраста. Смелости повествования и размышлений привлекают молодёжь, а стиль повествования и опыт обращают на себя внимание людей среднего возраста. Для нового поколения, которое растёт «на телевизионных программах», у меня есть книги, написанные в форме вопросов-ответов. Я стремлюсь помочь обществу найти ответы, которые смогут направлять его. В обществе, в котором всё смешалось и запуталось, я пытаюсь рассказать людям о том, кто они есть.

— Вас знают не только как ведущую телепередачи, посвящённой вопросам семьи, главного редактора журнала «Диалог Евразия», но и как человека, который активно занимается благотворительной деятельностью.

— Уже два года как в Турции, так и на международной арене действует фонд «Пембе ханым» — фонд помощи больным раком и их близким. Я основала его в промежутке между двумя операциями, которые перенесла сама. Фонд носит имя моей бабушки-боснийки, чтобы люди помнили о геноциде в Боснии.

Мы первыми начали организовывать визиты в больницы, где пациенты проходят курс химиотерапии, каждый месяц посещаем один из клиникских центров. Для больных и их родственников, которые находятся в депрессии, организуем встречи с людьми, победившими рак.

Наш фонд принимает участие во многих мероприятиях: в международном экспериментальном заседании фондов помощи больным во Франкфурте; в международной неделе онкологии «Распускающееся растение»; в Стамбульской выставке фотографий, которая прошла в галерее искусств Хайрие и была организована фондом «Objektif Foto» («Объективное фото») совместно с муниципалитетом Стамбула и фирмой Кадыйкёй. Во время визита в онкологическое отделение больницы «Медикал Парк» была оказана поддержка больным, проходящим курс химиотерапии, и их родственникам, бесплатно раздавалась моя книга «Я живу с раком».

А в сентябре этого года было принято решение о проведении в муниципалитете города Тузла конференции на тему «Рука об руку против рака» и организации семинара. Подробную информацию можно найти на моём интернет-сайте:

www.nevvalsevindi.com/yeni

Мастак і кніга

Святло яго акварэляў

Творчы лёс Вячаслава Паўлаўца быў вызначаны вучобай на кафедры графікі Беларускага дзяржаўнага тэатральна-мастацкага інстытута. На яго станаўленне паўплывала плеяда выдатных выкладчыкаў: Васіль Шаранговіч, Уладзімір Савіч, Мікалай Селяшчук, Міхась Раманюк акрамя дасканалых прафесійных ведаў закладвалі ў падмурку творчасці будучых мастакоў грамадзянскі, нацыянальны фундамент. Сумесныя вандроўкі па Беларусі, праца на пленэрах, прагляд унікальных фотаматэрыялаў па этнаграфіі і архітэктуры дазволілі адчуць адметнасць нашага краю, назаўсёды палюбіць яго краявіды, гісторыю, народ.

Вольга ПАЛОМЦАВА

Мастак узгадвае: “Асабліваць навучання на кафедры графікі Беларускага дзяржаўнага тэатральна-мастацкага інстытута ў тым, што акрамя такіх акадэмічных дысцыплін, як малюнак, жывапіс і кампазіцыя, студэнты займаюцца аформам, літаграфіяй, лінарытам, робяць ілюстрацыі, вывучаюць канструкцыю кнігі, макет, шрыфты. Выкладчык шрыфту і каліграфіі Павел Семчанка зрабіў сапраўдным настаўнікам і сябрам на ўсё жыццё для многіх выпускнікоў БДТМІ, аб’яднаў вакол сябе прыхільнікаў мастацтва літаратуры”.

Кніга і станковая графіка перакрыжваліся ў творчасці Вячаслава Паўлаўца з часу выканання дыпломнай работы. Тэмай серыі ілюстрацый была абрана лірыка Янкі Купалы. Вячаслаў добрасумленна рэабілітаваў будучых афортаў. Працаваў за некалькі кіламетраў ад вёскі Бяларучы, дзе ў падлеткавым узросце Купала наведваў народнае вучылішча. Перачытваючы лірычныя вершы песняра, назіраючы лагойскія краявіды, мастак пачаў зусім інакш адчуваць тое, пра што пісаў Купала. Гэта цалкам адбілася на эцюдах, якія В. Паўлавец павінен быў паказаць разам з эскізамі дыпломнай работы на восеньскім праглядзе. Кіраўніцтва кафедры ўбачыла ў эцюдах новую тэму дыплама і прапанавала Вячаславу зрабіць замену, на што той без доўгіх ваганняў згадзіўся. Так з’явілася серыя акварэляў “Помнікі гісторыі і культуры Беларусі”. Праца над аздабленнем кнігі на пэўны час саступіла месца станковай графіцы. Але не назаўсёды — лёс прыводзіць В. Паўлаўца ў часопіс “Мастацтва”, а неўзабаве — у выдавецтва “Беларусь”, дзе ён сёння працуе. На рахунку мастацкага рэдактара і мастака кнігі такія грунтоўныя выданні, як “Народнае мастацтва Беларусі” Я. Сахуты, “Повязь часоў. Беларускі ручнік” В. Лабачэўскай, “Напалеон Орда. Шлях да Бацькаўшчыны”, “Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч” і інш. Асноўны прынцып В. Паўлаўца — паважнае стаўленне да тэксту і фо-

Візітка:
Вячаслаў Паўлавец нарадзіўся ў горадзе Бійску Алтайскага краю (Расія) 1 кастрычніка 1959 года. У 1982-м скончыў Беларускі дзяржаўны тэатральна-мастацкі інстытут (сёння — Беларуская дзяржаўная акадэмія мастацтваў). У рэспубліканскіх мастацкіх выстаўках бярэ ўдзел з 1978 года. Член Беларускага саюза мастакоў з 1988-га. Лаўрэат прэміі Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі (2001).

Творы мастака знаходзяцца ў зборах Нацыянальнага мастацкага музея Рэспублікі Беларусь, Гісторыка-археалагічнага музея (Гродна), Дзяржаўнага музея гісторыі беларускай літаратуры, у прыватных калекцыях Беларусі, Германіі, Італіі, Латвіі, Вялікабрытаніі, Расіі, ЗША.

Узнагароды: Гран-пры на VI міжнародным конкурсе “Мастацтва кнігі” краін СНД за афармленне кнігі “Напалеон Орда. Шлях да Бацькаўшчыны”, г. Масква (2009); прыз глядацкіх сімпатый на міжнародным мастацкім конкурсе “Art in the city”, г. Майні, Германія (2009); медаль “За заслугі ў выяўленчым мастацтве” Беларускага саюза мастакоў (2006).

таматэрыялу: афармленне кнігі павінна адпавядаць яе зместу.

Сёння кніжная графіка Вячаслава Паўлаўца ідзе поруч са станковай. Праца над кнігай пашырае інфармацыйную прастору, а знаёмства са стваральніка-



мі кнігі фарміруе творчую эрудыцыю мастака. У сваю чаргу, праца ў майстэрні дапамагае знаходзіць новыя кампазіцыйныя прыёмы, дасканала працаваць з колерам.

Пры гэтым апошнія

станковыя аркушы выкананы ў чорна-белай тэнальнасці. Ускосна гэта можна растлумачыць тым, што сродкі перадачы інфармацыі перанасычаны колерам, і вельмі часта ён выкарыстоўваецца груба, прымітыўна, успрымаецца

штучным і не выклікае даверу. А чорна-белае асаціруецца з аналагавым фота, вырабленым на вінілавай стужцы, якую немагчыма падрабіць і якая становіцца непарушным фактам, дакументам.



Серыя яго нядаўна створаных каляровых акварэльных аркушаў — вынік работы з натуры. Вячаслаў расказвае: “Пленэр у Лагойску ініцыяваў Уладзімір Рынкевіч — мастак, даследчык гісторыі мастацтва. Яго тэма — малавядомыя, нават забытыя беларускія мастакі-графікі XIX стагоддзя. Уладзімір дамаўляецца з выкананамі тых раёнаў, дзе яны нарадзіліся, жылі, стваралі. Тыдзень работы мастакоў завяршаецца выстаўкай. У раённых цэнтрах існуюць музеі, але далёка не кожны можа пахваліцца, што багаты на творы мастацтва. Частка работ папаўняе іх калекцыі. Намаганьнямі Рынкевіча ствараецца брашура з біяграфіяў мастака і нарысам пра яго творчасць”.

Сёлетні пленэр быў прысвечаны Артуру Бартэльсу. А натхнілі мастакоў цудоўны парк палаца Тышкевічаў, маляўнічыя пагоркі Лагойшчыны.

З Лагойшчынай звязаны і далейшыя творчыя планы Вячаслава Паўлаўца. Ён рыхтуе мастацка-графічны праект, прысвечаны 130-годдзю з дня нараджэння Янкі Купалы, — “Купалаўская Лагойшчына”, які будзе складацца з нізкі акварэляў, выкананых у выніку вандровак па мясцінах, што непаруўна звязаны з жыццём і творчасцю Песняра. Бяларучы, Прудзішча, Селішча, Акопы, Карпілаўка, Малыя Бесяды, Харужанцы, Корань... Вячаслаў упэўнены: “Лагойскія краявіды зрабілі хлопчыка Янку Луцэвіча паэтам Янкам Купалам”.

З задавальненнем працытую словы мастацтвазнаўцы Алены Пікулік пра Вячаслава Паўлаўца: “Свет у яго акварэлях прадстае перад глядачом такім, якім ён бачыцца ў шчаслівых снах і дзіцячых успамінах, — ён, вызвалены ад усяго выпадковага, нібы выпраменьвае ўнутранае святло, нагадвае пра адвечную мудрасць прыроды, крохкасць і безабароннасць чалавечай душы, непаўторнасць кожнага вокамгненна жыцця”.

На здымках: работы Вячаслава Паўлаўца з серыі “Восеньскія краявіды”, “Майні”, “Дрэвы”.

Пад вокладкай

Юзефа ВОЎК



Прыгодзіч, З. К. Постаці: 3 цэлым народам гутарку весці... / Зіновій Прыгодзіч. — Мінск: Літаратура і Мастацтва, 2011. — 312 с.

Кніга вядомага журналіста Зіновія Прыгодзіча ўключае дзесяць творчых партрэтаў вядомых дзеячаў беларускай культуры. Гэта Валерыя Анісенка, Міхась Дрынеўскі, Марыя Захарэвіч, Леанід Захлеўны, Адам Мальдзіс, Іван Міско, Міхась Міцкевіч, Георгій Паплаўскі, Янка Сіпакоў, Анатоль Сульянаў — бадай, самыя яркія асобы літаратуры, тэатра, музыкі, жывапісу, скульптуры. Чытач знойдзе ў гэтых гутарках шэраг малазнаёмых фактаў з іх біяграфіяў, зямельныя гісторыі, пра якія не часта прачытаеш у друку, адкрые для сябе нямаля новага і нечаканага.



Інстытут беларускай культуры. 1922 — 1928: дакументы і матэрыялы / В. У. Скалабан, М. У. Токараў. — Мінск: Беларуская навука, 2011. — 257 с.

Гісторыя стварэння і дзейнасці першай комплекснай навуковай установы Беларусі — Інстытута беларускай культуры (Інбелкультура) — яркая старонка ў летапісе развіцця нашай навукі, культуры і дзяржаўнасці пачатку XX ст. Зборнік распавядзе ўсім зацікаўленым пра гісторыю гэтай установы — праз дакументы і матэрыялы, што адлюстроўваюць яе дзейнасць. У кнізе выкарыстаны дакументы з архіваў Мінска, Масквы, Санкт-Пецярбурга.



У краіне паэтаў: зборнік беларускай паэзіі на беларускай і французскай мовах / Пераклад і ўкладанне Ніны Дзявольскай. — Мінск: В. Хурсік, 2011. — 384 с.

“Гэты зборнік не прэзентуе на паўнату анталогіі, чытач пройдзецца па нешматлікіх дарогах і жывапісных сцяжынах вялізнага і прыгожага лесу беларускай паэзіі”, — піша ўкладальніца і перакладчыца Ніна Дзявольская ў прадмове да кнігі. І сапраўды, анталогіяй кнігу складана назваць, але ж і гэты зборнічак цалкам здольны распавесці замежнаму чытачу пра нашу паэзію. У кнігу ўвайшлі творы Максіма Багдановіча, Рыгора Барадуліна, Уладзіміра Караткевіча, Пімена Панчанкі, Алесь Разанава і многіх-многіх іншых яркіх паэтычных зорак. Вершы падаюцца ў арыгінале і перакладзе на французскую мову.



Андахази, Ф. Дела святые / Федерико Андахази; пер. с испанского К. Корконосенко. — Москва: Эксмо; Санкт-Петербург: Домино, 2010. — 176 с.

Аргенцінскі пісьменнік Федэрыка Андахазі вельмі хутка і імкліва ўвайшоў у літаратурны свет. Унук выдаўца, сын паэта, псіхааналітык па прафесіі, свой творчы шлях ён пачаў з вершаў. Яго першы раман “Анатом” выклікаў скандал у журы конкурсу прэміі выдавецтва Planeta. У выніку — першыя радкі рэйтынгаў бестселераў і тыражы ў 150 тысяч асобнікаў. Тэмай новага рамана Андахазі становіцца спарка. Жыхары горада Кінта-дэль-Медыя жылі спакойна і ціха, пакуль д’ябал не заблытаў іх сваімі сеткамі.

Водзукі дасылайце на электронны адрас аўтара: hitarina@tut.by

Кнігі для агляду прадастаўлены магазінам “Кніжны салон”. Тэл. 385-60-89.

Дэбют



Уладзімір Садоўскі

Уладзімір Садоўскі нарадзіўся ў 1987 годзе. Пасля заканчэння Беларускага нацыянальнага тэхнічнага ўніверсітэта працуе ў Маладзечне інжынерам-праекціроўшчыкам. Піша на фантастычна-прыгодніцкіх тэмах. Заўсёды сімтатычна, калі ў літаратуру прыходзіць чалавек з тэхнічнай адукацыяй. І хто ведае: можа, з Валодзі ў будучым атрымаюцца нашы беларускія "браты Стругацкія" — два ў адным?

Андрэй ФЕДАРЭНКА

Яны ёсць!

Апавяданне

да Зямлі, мы, безумоўна, знайшлі. А на некаторых нават і зародкі жыцця ёсць. Але розуму няма. Зусім. Ты ўяўляеш? Тысячы радыётэлескопаў сканіруюць глыбіні космасу. Сотні даследчых зондаў пасланы ў самыя далёкія куткі нашай Галактыкі. Кожны год здзяйсняюцца дзясяткі звышдалёкіх рэйдаў глыбіннай выведкі. І нічога. Увогуле нічога. Дзвесце гадоў у космасе — і ніводнага кантакту. Ніводнага хоць бы ўскоснага сведчання пра існаванне іншых разумных істот. Ведаеш, ствараецца такое ўражанне, што мы адны ў сусвеце. Што акрамя нас тут нікога няма. Зусім нікога...

Але гэта не так! Я ў гэта не веру. І ведаеш чаму? Я сам іх бачыў. Не верыш. Налівай яшчэ. Афіцыянт, нам яшчэ бутэлечку гэтага пойма.

Я быў глыбінным выведнікам. Ды стой ты, не смейся. Ты, напэўна, думаеш, што глыбінныя выведнікі толькі казкі ўмеюць распавядаць? Нап'юцца і давай трызніць пра блукаючыя планеты. Пра могілнікі іншапланетных караблёў. Пра сустрэчы з зялёнымі чалавечкамі. Так? А вось і не. Я не такі. Усё, што я табе распавяду, было са мной насамрэч.

А было гэта ў адным глыбінным рэйдзе. У апошнім маім глыбінным рэйдзе. Курс трымаў да цэнтра Галактыкі. Большыя шчыльнасць зорак. Большая верагоднасць каго-небудзь сустрэць. Прынамсі, мы так думалі. Сотні дзве скокаў зрабілі і натыкнуліся на планетарную сістэму. Невялікі такі чырвоны карлік. Дзесьці 0,6 — 0,7 санлайтаў. Чаго-чаго? Санлайтаў, кажу. Гэта свяцільнасць зоркі па старой амерыканскай класіфікацыі. Адносна свяцільнасці Сонца. Дурыла ты нявучаная, а яшчэ касмалётчык. Лепш налі мне яшчэ.

Ну дык вось, у поясе жыцця ў таго карліка толькі адна планета. Але і тая голая камень, ды і толькі. Атмасфера разрэджаная, паверхня пакрыта кратарамі. Ты Месяц бачыў? Вось і там тое ж самае, толькі памер разы ў два большы. Лавіць няма чаго, але інструкцыя глыбіннай выведкі прадпісвае абавязковую пасадку на ўсе планеты ў поясе жыцця. Што? Ты не ведаеш, што такое пояс жыцця? Чаму вас у вашых акадэміях толькі вучаць? Пояс жыцця — гэта такая вобласць паблізу зоркі, у якой — ну, у вобласці той, а не ў зорцы — створаны аптымальныя ўмовы для ўзнікнення і развіцця

бялковай формы жыцця. Вось. Гэта значыць, нашай з табой формы жыцця. Натуральна, гэты панятак не датычыць небялковых формаў, але, праўду кажучы, мне з такімі сутыкацца не даводзілася. Але не ў тым справа. Справа ў тым, што селі мы на гэтую планетку і пачалі выведку. Хе, вось ужо і вершамі загаварыў. Налівай яшчэ.

Не, вядома, глыбінная выведка не толькі пошукам жыцця і розуму ў Галактыцы займаецца. Мы не дармаеды якія-небудзь. Мы і планеты для далейшай каланізацыі падшукваем. І аналіз рэсурсаемістасці праводзім. Руды, металы, мінералы. Словам, займаемся карыснай справай, а не толькі за зялёнымі чалавечкамі ганяемся. Як некаторыя пранасдумаюць. Таму нашая высадка на такую бесперспектыўную ў плане жыцця планету, як той голая касмічны камень, была ўсё-ткі не марнай справай.

Яшчэ з арбіты запрывацецілі мы кратар, багаты рудой. Туды і селі. Выслалі групу для ўзяцця проб глебу. У яе ўваходзіў і я. Разбрыліся мы па тым кратары. А сувязь абы-якая. Ці то магнітная анамалія, ці то яшчэ што. Халера яе ведае. Увогуле, у слухаўках толькі шыпенне і трэск. Таму мы імкнуліся трымаць адзін аднаго ў межах прамой бачнасці. Але я, дурны, захапіўся. Знайшоў цікавы ўзорчык. За ім яшчэ адзін. Прайшоў трохі і не заўважыў, як заблудзіўся. А калі заўважыў, то не моцна перажываў. Кірунак да карабля я ведаў. Ды і знікнуць у абмежаванай кратарам прасторы складана. Калі трэба, мяне хутка знайшлі б. Аўтаномнасці скафандра хапала на некалькі сутак.

Увогуле, іду я сабе далей, толькі пад ногі гляджу. А там усё цікавей і цікавей. Спачатку трапляліся каменчыкі з украпананнямі. Потым кавалкі руды ў чыстым выглядзе, што само па сабе вялікая рэдкасць. І, нарэшце, здаравенны такі камень, увесць з найчысцейшай і самай якаснай руды. Я зусім страціў пільнасць і панёсся да гэтага каменя. А дарма. Проста перад ім была роўная пляцоўка. Я спачатку падумаў, што каменнае плато. Але потым, калі нага пачала правальвацца, не знаходзячы апоры, зразумеў, што гэта пыльная яма. Ведаеш, такія паглыбленні, запоўненыя пылам, часта сустракаюцца на планетах без атмасферы і з малой гравітацыяй. З выгляду

звычайная роўная паверхня. І па колеры не адрозніш ад астатняга. А ступіш — і адразу па грудзі ў пыл правальваешся. І затым яна, халера гэтага, цябе павольна далей засмоктвае. Як зыбучыя пяскі на Зямлі. Чуў пра такую? Я спачатку боўтацца спрабаваў. Ды куды там! Яшчэ мацней цягнуць стала. Тады я супакоіўся. Зразумеў, што канец надшышоў. Загубіла мяне мая цікаўнасць. Вядома, скафандр падоўжыць мне жыццё. І ёсць верагоднасць, што мяне знойдуць. Але калі яма глыбокая, то ляжаць мне на яе дне да сканчэння выкоў. Ніякія радыры не дапамогуць.

Змірыўся я са сваім сумным лёсам, амаль з галавой у пыл сышоў. І тут адчуваю, што нейкая сіла пачала мяне з пылу выпягваць. Стаў я пакрысе выбірацца з ямы. Высунуўся спачатку па грудзі, потым па пояс. А затым, калі ў пыле заставаліся толькі ногі, гэта сіла ўзяла і шпурлянула мяне на бліжэйшы камень. Цвёрды камень. Я ад удару на імгненне прытомнасць страціў. Калі ачунаў, пахітаў галавой і краем вока заўважыў нейкі бляск. Выбліск. А затым іскры, што ўздымалася вертыкальна ўтару. У неба. Можна, гэта ўсё мне і падалося. Можна, гэта ў мяне ў самога зоркі ў вачах заскакалі. Як гэта часам пасля ўдару бывае. Але я чамусьці не сумняваюся, што то былі яны. Яны дапамаглі мне выбрацца, а затым паляцелі.

Калі вярнуўся да сваіх, я нічога ім не стаў расказваць. Толькі паказаў камяні. І ўсё. Ды яны нічога і не заўважылі. А потым мы паляцелі. І больш я ўжо не лётаў. Стары стаў. А на той планеце цяпер быццам бы перапрацоўчы завод пабудавалі.

Пра той выпадак я нікому не распавядаў. Не ведаю чаму. Можна, таму, што сам не да канца ўпэўнены... Але не, я сапраўды ведаю, што яны ёсць. Іх проста не можа не быць. Як не можа ў полі быць толькі адзін каласок. Ты во касмалётчык, можа табе давядзецца з імі сустрэцца. Успомніш тады старога выведніка.

Што? Ты не касмалётчык? Куртку ў знаёмага ўзяў. І хто ты тады? Журналіст! Гора мне! Яшчэ адзін артыкул пра звяр'яцельных глыбінных выведнікаў і сустрэчы з зялёнымі чалавечкамі. Правальвай! Бачыць цябе не хачу! Афіцыянт! Яшчэ бутэльку.

Гэй, хлапчук, ты мо касмалётчык? Нядаўна выпусціўся, так? Не жадаеш са мной выпіць? Вазьмі вось, налі сабе гэтай марсіянскай бармагучы. Мне не шкада. Вось так. Добра. Паслухай старога касмічнага ваўка. Табе ж карысць будзе. Вось што я табе распавяду.

Колькі мы ўжо лётаем? Гадоў дзвесце. Ды пачакай ты. Я кажу не пра нас з табой, а пра чалавецтва ў цэлым. Ну дык вось, дзесьці каля двухсот чатырнаццаці гадоў атрымліваецца. Гэта калі браць адлік ад шэсцьдзесят першага. Ну, памятаеш? Ракеты, Гагарын і ўсё такое. Але галоўнае не гэта. Галоўнае... э-э-э, гэта я пра што? А, прыгадаў! Галоўнае тое, чаго мы за гэты час дамагліся. О, дамагліся мы шмат чаго. Ды не мы з табой, дурыла, — чалавецтва! Гэта і міжзоркавыя пералёты. І калоніі на далёкіх планетах. Ды што там казаць, Альфа Цэнтаўра, Сірыус, усё гэта даўно зоркі Унутранай Сферы. Хоць зусім нядаўна — а я чытаў гістарычныя кніжкі — людзі толькі марылі дабрацца туды. Мы адляцелі на сотні, на тысячы светлавых год ад Зямлі. І што мы там знайшлі? Планеты, кажаш? Зоркі? Не-е. Нічога мы не знайшлі. Я маю на ўвазе — ніякіх слядоў, ніякіх прыкмет разумнага жыцця. Так, сотні планет, падобных

У пошуках шчасця

(з цыкла апавяданняў "Правінцыйныя казкі")



Алесь Бычоўскі

ялы — гэта першыя літары імя і імя па-бацьку. Думаецца, хлопцы больш адукаваныя за дзяўчат? Дудкі. Знаёмая настаўніца гісторыі распавядала, як аднойчы на школьным уроку запытала ў вучняў (пасля лекцыі па гісторыі Рэчы Паспалітай), хто такія былі магнаты?

— Гэта цыгарэты такія ёсць, — без ценю сумнення адказалі хлопцы.

І што з таго? Думаецца, лічу сваё пакаленне адукаванейшым за больш маладое? Не, ні ў якім выпадку. Ва ўсе часы былі і тыя, хто прагнуў ведаць, і хто іх цураўся, але валодаў большай жыццёвай мудрасцю. Вось мая бабуля магла адным словам суцішыць чалавека, падказаць штосьці з уласнага жыццёвага вопыту, але да самай смерці ўпарта верыла, што гэта Сонца вакол Зямлі кружыцца, а не наадварот. Ёй было дзіўна, як гэта астранаўты ляталі на Месяц і не пакуляліся ўніз.

Старэйшае пакаленне...

Пачатак нябёсаў

Веруючым я стаў усюсна дзякуючы маці. У дзяцінстве я шмат хварэў і да пяцігадовага ўзросту стабільна два разы на год трапляў на бальнічны ложка.

Мы жылі ў хатцы дачнага тыпу. Улетку, калі начынам няджузыка, маці выносіла мяне на вуліцу і паказвала зоркі. Пазіраючы ў чорнае неба, абсыпанае крышталёва-вяскілавымі кропачкамі, я напаяўся спакоем. Маці распавядала пра зоркі, і ўва мне пакрысе нараджалася цікавасць да вышніх сфер.

У першым-другім класе школы я выпадкова знайшоў стары падручнік астраноміі і за паўгода даведаўся пра зоркі ўсё, што змог зразумець. Канечне, матэматычныя формулы не ўлік.

Далей — болей. Як і большасць дзяцей той эпохі, я марыў пра касмічныя палёты, захапіўся

фізікай і, само сабой, фантастыкай. Захапленне нябёсамі перарасло ў цікавасць да рэаліі. Аднойчы бабуля падарыла мне Дабравесце ад Іаана. З цягам часу я ўпэўніўся ў рэальнасці існавання Бога, а Евангелле ўшанаваў як самую шчырую і праўдзівую кнігу на свеце. Праўда, на гэта спатрэбілася доўгія гады.

Сёння я зрэдчас пішу фантастыку. Дзіцячыя мары пра касмічныя палёты смела ўвасабляюцца на паперы. Нічога не зробіш, голас нябёсаў у мяне ў крыві. А ўсё пачыналася ў дзяцінстве з чорнага неба, на руках у маці...

Рысы мужнасці

— Кожны мужчына павінен мець у машыне адзін альбомчык гурта "Immortal", — шчыра сцвярджаў мой сябар Міша па мянушцы Немец — вялікі аматар металёвай музыкі. Мы сядзелі ў ягоным "панцэрвагене" — "Масквічы" знакамітай, амаль знакавай для сваёй эпохі, мадэлі чатырыста дванаццаці, пацягвалі густое цёмнае шыва і слухалі названы гурт. Пад гукі няпростай для ўспрымання музыкі я міжволі задумаўся: а што ўвогуле павінен мець мужчына? Якія рысы характарызуюць мужнасць?

— Як гэта, мужчына — і не п'е? — па-дзіцячы дзівіўся адзін вясковы небарака, заўзятар наркалагічнага дыспансера, работнік вядомай у раёне гаспадаркі.

— Мужчына ў першую чаргу павінен быць паслухмяным Богу, — павучальна казаў пастар царквы "Новае жыццё" Дзмітрый Сарыогла.

А вось мой школьны настаўнік фізікі Уладзімір Міхайлавіч Жукоўскі запэўніваў, што сапраўдны мужчына павінен у жыцці перш-наперш ведаць фізіку і разбірацца ў яе тонкіх прыродных праявах.

А я, як у пэўнай ступені літаратар, лічу, што мужчына павінен быць творцам.

Ну што зробіш, колькі людзей, столькі і мер-

каванняў. У тон былому настаўніку хочацца сказаць: дзядуля Эйнштэйн меў рацыю — усё адносна.

Паэт

Барыс Флоравіч М. у рэдакцыі газеты быў літаральна незамыслимым чалавекам. Пра яго працаздольнасць хадзілі легенды. "Дзед Барыс" сваім часам займаў пасады адказнага сакратара, рэдактара, намесніка рэдактара, загадчыка аддзела пісьмаў, а друкаваўся амаль на ўсёй прасторы былога Саюза: і ў газетах Прыбалтыкі, і ў выданнях Расійскай Федэрацыі, і нават у Казахстане. Пры тым у роднай раёнцы ягоных матэрыялаў было напісана месціца на два напярэд.

"Вы можаце мяне і не друкаваць, абы ганарар заплацілі", — жартаваў Барыс Флоравіч.

Аднойчы Б. Ф. напісаў верш і паслаў яго ці то ў "Зорку", ці то ў "Піянер Беларусі". Паслаў і, здаецца, забыўся, захапілі звычайныя газетныя будні. І вось надарыўся адказ. Шчаслівы Барыс Флоравіч раскрывае канверт, чытае ліст і крыху ступянее ад нечаканасці. Уявіце сітуацыю: прафесійны журналіст са стажам у некалькі дзесяцігоддзяў, член партыі, вядомы грамадскі дзеяч, удзельнік і актывіст розных грамадскіх арганізацый і рухаў, вядомы ў раёне чалавек чытае ў свой адрас тэкст наступнага кішталту: "Дарогой Боря! Мы іскренне верым, што кожны ты вырастеш, станеш настоящим поэтом!" Заканчваецца ўсё шчырымі пажаданнямі добра вучыцца і быць паслухмяным хлопчыкам.

Аут... Не, вершы "дзед Барыса" былі зусім някелскія, я сёе-тое чытаў уласна. Проста ў нас у Беларусі вершалігэтаў столькі, цагліне няма дзе спакойна прыязліцца, а сапраўдных жа паэтаў, наадварот, вельмі мала. З гэтага пункту гледжання рэдакцыю дзіцячай газеты можна зразумець.

Ініцыялы

Працуючы пэўны час фотастаком на вядомай у горадзе студыі "Фуджы" (цяпер ужо няма), я міжволі станавіўся сведкам вельмі ўжо неадарэчных і смешных дэялогаў.

Вось прымаю ад кліентаў заказы. У асноўным гэта фотастужка на працягненне і пасля друк фотаздымкаў. Паводле правілаў пакеты належыць падпісваць імямі заказчыкаў.

Мяне часцяком дзівіла моладзь, асабліва дзяўчынкі старэйшых класаў. Пытаюся прозвішча заказчыцы. Да прыкладу, няхай будзе Іванова. Але ж Івановых у горадзе процьма. Улічваючы папулярнасць фірмы, заказаў са згаданым прозвішчам таксама няма. Каб пазбавіцца блытаніны, трэба ўдакладняць імя і імя па бацьку. Але ў студыі чарга, таму выбіраю скарачаны варыянт — пытаюся ініцыялы. Варыянты адказаў на, здаецца, самае звычайнае пытанне "вашыя ініцыялы" былі разнастайнымі.

— Дзесяць на пятнаццаць, — казалі адна дзяўчына, відаць, маючы на ўвазе памер здымкаў.

— Трыццаць шэсць кадраў, на касеце ж з плёнкі напісана, — абуралася другая, палічыўшы мяне за дурня.

— А што такое ініцыялы? — шчыра, ад душы цікавілася трэцяя.

Куды ж гэта свет коціцца? Мае бацькі яшчэ ў дзяцінстве вымусілі мяне завучыць, што ініцы-

Вяртанне Леаніда Марчанкі

ART-нацэркі

Лана ІВАНОВА

Яго зямны шлях быў нядоўгі. Нарадзіўся 1 красавіка 1941 г. у г. Бабруйску. Пайшоў з жыцця 11 верасня 1996-га. Адметнымі радкамі біяграфіі засталіся гады вучобы ў Пензенскім мастацкім вучылішчы імя К. Савіцкага ды Беларускай дзяржаўнай тэатральна-мастацкай інстытуце, уступленне ў Саюз мастакоў, удзел у некалькіх дзясятках рэспубліканскіх і міжнародных выставак. А яшчэ засталіся цудоўныя творы. Частка з іх экспануецца сёння на выстаўцы ў Нацыянальным мастацкім музеі Беларусі, прымеркаванай да 70-годдзя з дня нараджэння Леаніда Марчанкі.

Людміла НАЛІВАЙКА

Гэтая экспазіцыя, праз якую мы нібы наоў адкрываем для сябе творчасць таленавітага мастака, уключае ў сябе графіку з калекцыі НММ Беларусі, а таксама з сямейнага збору, якім апыкуецца жонка Леаніда Максімавіча — Ніна Марчанка. Мастацтва Л. Марчанкі сталася адлюстраваннем і працягам яго ўласнага жыцця — «этапнай» творчай асобы ў беларускай пейзажнай графіцы.

Ён быў, нават, мабыць, не ўсведамляючы гэтага, паслядоўнікам ідэй нацыянальнага рамантызму, якія з XIX ст. развіваліся ў творчасці Я. Драздовіча, Н. Орды, А. Тычыны, славутых мастакоў-вандрунікаў, майстроў архітэктурнага пейзажу. Афорты, літаграфіі Л. Марчанкі з'яўляюцца прыкладам даследчыцкай працы над прыроднымі матывамі, з выўленнем галоўнага, з жывымі і тонкімі, як вастрыё іголки, характарыстыкамі кожнай істотнай дэталі раслін, нябеснай прасторы, воднай плыні. Ён выбіраў высокую кропку гледжання, каб стварыць прасторавае, шматплановае адлюстраванне роднага краявіда. Яго мінскія пейзажы адрозніваюцца далёкасяжымі перспектывамі, манументальнай веліччу і ўсхваляванасцю. Словам, галоўны беларускі горад — як нібы Фларэнцыя на фрэсках мастакоў Рэнесансу. Лірчным адступленнем ад напружаных графічных работ з'явіліся для Л. Марчанкі акварэльныя матывы. Як сапраўдны рамантык ён перадае пераходныя станы прыроды, вясенска-зімовага, вясновага часу. Смуга, празрыстасць, трапяткая зеляніна, лёгкія хмаркі — усё гэта ўвасоблена на самым высокім артыстычным уздыме.

Леанід Марчанка атрымаў грунтоўную адукацыю ў Пензенскім мастацкім вучылішчы, якое абудзіла ў маладым мастаку любоў да малявання з прыроды, што ў далейшым паспрыяла паспяховаму завваенню тэхнік афарты і літаграфіі. Прафесійны рост працягваўся на аддзяленні графікі БДТМІ, пад кіраўніцтвам педагогаў П. Любамудрава, А. Кашкурэвіча, А. Казлоўскага, Л. Асецкага. Патрабавальным крытыкам і настаўнікам для Л. Марчанкі застаўся аднадумца і сябра, народны мастак

Беларусі Г. Паплаўскі. Рамантыку БАМа адкрываў разам з М. Рыжыкавым, Г. Мазуравым і А. Гаршкавозам, у азёрны край наведваўся з А. Паслядовіч, у Азербайджан — з Л. Дударэнкам...

Вяршыняй творчасці мастака можна лічыць тэму Радзімы, увавобленую ў бліскучы серыі афорты пад назвай «Мая Беларусь». Гэты цыкл работ характарызуецца трапяткім пачуццём да сваёй зямлі, а галоўнае — нястомным і трапным назіраннем за яе характэрнымі матывамі. Цыклу «Мая Беларусь» (1995), які ўключае вобразы многіх гістарычных каштоўнасцей Беларусі («Глыбокае», «Бярэзіна», «Бераг Нарачы», «Глубелька», «Нарач»), папярэднічалі серыі «Новабудулі Беларусі» (1975), «Лета ў Залацінцы. БАМ» (1976), «Мой край азёрны» (1977), «Зямля і людзі» (1980), цыкл «Ветэраны вайны і працы» (1986), «Край Нарачанскі» (1990). Багаты жыццёвы досвед дапамагаў Л. Марчанку ствараць сапраўдную сямейна-

з асаблівай пільнасцю ўзіраўся ў прыазёрныя травы і яблыневые галіны, селішчы і пчальнікі... Настрой дабратворнасці, асалоды і ўпарадкаванасці пераходзіў у аркушы: «Восень. Жодзішкі» (1980), «Вілія» (1988), «Нарач. Вечар» (1991—1993) і інш. Нібыта сэрца падказвала, што трэба жыць побач з возерам, полем, лесам, дзівіцца на хараство самых простых матываў ды маліцца на гэтую прастасць, бо ў ёй — разгадка жыцця. Гэты аркушы паводле матываў беларускай прыроды называюць «лебядзінай песняй» мастака.


Яго творы, прысвечаныя Мінску, падаюцца дзівам адкрыцця новай часткі свету, у якім існуе сталіца: горад спакою і цэнтр культуры. На Мінск мастак глядзіць з творчым натхненнем, вачамі ўлюбёнага ў горад жыхара, які шануе сённяшняй архітэктурныя здабыткі і любіцца прыгожымі куточкамі ў розныя часы года, і нібыта паэтычнае слова нараджаецца з гэтай вечаровай расчулена-



рыю, перадаўшы велічны стан прыроды. Залатым здабыткам нашага мастацтва з'яўляюцца афорты «Дуб. Свіцязь», «Цішыня», «Возера Чаросава»; цыклы, прысвечаныя нарочанскаму краю; серыя малюнкаў «Сосны» ды іншыя творы, дзе праз эмацыянальны напад, гармонію графічных сродкаў, кампазіцыйныя канструкцыі выявілася блізкае Леаніду Максімавічу пачуццё яднання з прыродай. Ствараецца ўражанне, што ён не мог адвесці вачэй ад выразных ландшафтных матываў,

замілаванай мелодыі аркушаў «Зіма», «Лета», «Над Свіслаччу», «Парк імя М. Горкага». Сталыя афортныя аркушы даюць падставу назваць Л. Марчанку майстрам перадачы ў кампазіцыйнай павольнага руху, выразнікам асаблівай графічнай меладычнасці.

Як і яго калегі А. Тычына, Л. Лейтман, Г. Герус, Л. Марчанка адчуваў неверагодную прыгажосць Свіслачы, якая нібыта сваімі «рукамі» трымае цэнтр горада ў абдымках, ствараючы нягучную песню краявіда. Для такіх стыль-



вых абнаўленняў мастаку трэба было пераадольваць ілюзорнасць, шырока выкарыстоўваць метафарычную мастацкую мову, сцвярджаючы права на геаметрычныя лініі, плоскасныя перспектывы. У наступныя гады рытм жыцця Мінска адлюстроўваўся Л. Марчанкам будаўнічымі і працоўнымі пляцоўкамі Мінскага метро, заводу «Гарызонт», у вобразах жыхараў горада, што пераканаўча засведчыла майстэрства Марчанкі-рысавальшчыка. Партрэты з прыроды «Памочнік механіка Л. Пятровіч», «Даярка А. М. Галай з калгаса «Чырвоная змена» — узоры дакументальнай графікі, што яскрава дэманструюць ролю творцы ў жыццёвых працэсах свайго часу. Дух эпохі адчуваецца ў серыі «Новабудулі Беларусі».

Наведвальнікі выставак складалі пра яго творчасць цэлыя паэмы на старонках глядацкіх «Кніг водгукаў» у розных гарадах краіны. Сёння творы Леаніда Марчанкі знаходзяцца ў музеях і карцінных галерэях Брэста, Магнітагорска, Магілёва, Пензы, Краснаводска, Чарнігава, Дзятлава, у пасольствах за мяжой. А таксама ў калекцыях НММ Беларусі, Дзяржаўнай Траццякоўскай галерэі (Расія), выставачнага аб'яднання «Цэнтральны Дом мастака» (Масква, Расія), Музея сучаснага мастацтва ў г. Кельне (Германія), прыватных зборах у Даніі, ЗША, Польшчы, Францыі і інш. Мастак шмат падарожнічаў па свеце, а яго работы выстаўляліся ў Аўстрыі, Балгарыі, Бельгіі, Грэцыі, Індыі, Кітаі, Польшчы, Чэхаславакіі, Сірыі, Фінляндыі...

Леанід Марчанка пакінуў нам вялікую творчую спадчыну, якая з'яўляецца неацэнным унёскам у развіццё беларускай сучаснай прафесійнай культуры і якую мы пачынаем асэнсоўваць толькі сёння.

На здымках: Леанід Марчанка і яго афорт «Лета. 1978» з серыі «Горад Мінск».

Святлана БЕРАСЦЕНЬ

Аглядальнікі ды рэпарцёры, летапісцы культуры і крытыкі адчуваюць на сабе разгар артсцена: у сталіцы «бум» новых творчых акцый, прэм'ер, фэстаў. Паўсюль не паспееш, ахапіць неабдымнае чалавеку рэальнаму ўдаецца толькі ў казках з удзелам добрай феі — ужо не кажу пра спробу спыніць цудоўнае імгненне... Зрэшты, хоць учора мы і «перавалі календары» на зімовы час, наўкруг нібыта пануе позні кастрычнік. Прыпынілася-затрымалася восень. І яе ўражанні не спяшаюцца нас пакідаць. Прынамсі, водгалас XXXVIII міжнароднага фестывалю «Беларуская музычная восень» чуваць нават праз магутнае tutti новых падзей.

Музычнае золата восені

Пяць краін-удзельніц, 21 канцэрт у Вялікай зале БДФ плюс камерныя праграмы на сцэне Малой залы імя Р. Шырмы... Хто ўважліва знаёміўся са зместам афіш і спрычынаўся да фестывалю, ведае: бальшыня тых масава не раскручаных (ці не раскручаных?) канцэртных праграм, даступных па кошыце беларускаму інтэлігенту, студэнту, пенсіянеру, — музычнае золата найвышэйшай пробы. І вельмі важна, што гэты духоўны скарб сёлета заўважылі, ацанілі, падтрымалі сапраўдным прафесіяналам у сферы каштоўнасцей матэрыяльных: ААТ «Белзнешэканбанк», генеральны партнёр Беларускай дзяржаўнай філар-

моніі ды нашага самага саліднага музычнага фестывалю.

Залацінкамі поўніліся вечары з удзелам айчынных аркестраў: Нацыянальнага народнага імя І. Жыновіча (мастацкі кіраўнік М. Казінец), Дзяржаўнага акадэмічнага сімфанічнага (мастацкі кіраўнік А. Анісімаў), Дзяржаўнага камернага (мастацкі кіраўнік Я. Бушкоў); Мінскага струннага квартэта, фальклорных калектываў БДФ «Купалінка», «Свята»; Ансамбля салістаў «Класік-Авангард» пад кіраўніцтвам У. Байдава, «Камерных салістаў Мінска» з маэстра Д. Зубавым... Музыку вялікага паляка К. Шыманоўскага прадставіў супольны праект нашага сімфанічнага

аркестра, Дзяржаўнай акадэмічнай харавой капэлы імя Р. Шырмы і польскіх гасцей — дырыжора Р. Раваковіча і піяніста Я. К. Броі. «Гісторыю кахання ў шэдэўрах музыкі» распавялі Дзяржаўны камерны хор Беларусі (мастацкі кіраўнік Н. Міхайлава), Камерны аркестр БДАМ «Gradus ad Parnassum» пад кіраўніцтвам П. Вандзілоўскага, мастацтвазнаўца А. Ойстрах. Золата ў музычную палітру восені дадаў і канцэрт сусветна вядомага гасця з Італіі К. Тунэзі. Галоўны арганіст адной з буйных цэркваў і дырыжор музычнай капэлы ў Мілане, ён упершыню наведаў Мінск, таму выступаў з асаблівым хваляваннем — і ярка завяршыў фестываль.

Да 120-годдзя з дня нараджэння Максіма Багдановіча прымяраваецца канцэрт з музыкі сучасных айчынных кампазітараў. Ён адбудзецца ў Вялікай зале Беларускай дзяржаўнай філармоніі. У праграме, якая прагучыць тут 7 снежня, — творы на вершы Максіма-кніжніка: канцэрт «У краіне светлай» Андрэя Бандарэнкі, араторыя «Страцім-Лебедзь» і паэма «Над морам» Аліны Безенсон, кантата «Ціхі вечар» Віктара Кісцяня, кантата «Ціхія песні» Вячаслава Кузняцова. Выканаўцы — Акадэмічны хор і сімфанічны аркестр Белтэлерадыёкампаніі, салісты.

Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя на тэму «Беларуская кампазітарская творчасць у сучасным свеце» і фестываль беларускай музыкі «Тукаварот», арганізаваныя Беларускай дзяржаўнай акадэміяй музыкі, завяршаюцца сёння ў Мінску. Да форуму спрычыніліся даследчыкі і дзеячы мастацтваў з Беларусі, Літвы, Польшчы, Расіі, Украіны. На працягу трох дзён праходзілі пленарныя пасяджэнні з удзелам гісторыкаў, філолагаў, мастацтвазнаўцаў, творчых сустрэчы з кампазітарамі, канцэртныя праграмы. У будынку акадэміі музыкі разгарнуліся выстаўкі навукова-даследчых работ кафедры беларускай музыкі, а таксама твораў студэнтаў, магістрантаў і аспірантаў Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў. Вынікі канферэнцыі, падчас якой абмяркоўваліся, напрыклад, аспекты развіцця сучаснага мастацтва, праблемы ўзаемадзеяння драмы, музыкі ды рынку, тэндэнцыі мастацкай культуры пост-постмадэрнізму, генеалогія літоўскай музыкі ды кірунак змен у музыцы польскай, будучы падведзены сёння за «круглым сталом». А на вечар запланаваны канцэрт харавой і сімфанічнай музыкі ў выкананні Хору БДАМ пад кіраўніцтвам Інэсы Бадзякі ды сімфанічнага аркестра «Маладая Беларусь» на чале з Міхасём Казінцом.

Уражанні юных беларусаў — удзельнікаў мастацкага пленэру, што прайшоў гэтым летам у маляўнічых мясцінах Славакіі, увасобіліся ў яскравае суквецце вобразаў. Творы, натхнёныя незабытай вандруйкай, склалі экспазіцыю «Славацкі рай», што разгарнулася ў мінскім Доме Дружбы. У яе ўвайшлі малюнкi навучэнцаў мастацкай школы Полацка і Наваполацка, а таксама сталічнай СШ № 185 і выкладчыка гэтай установы Аксаны Аракчэвай.

Віцебск зноў прымае Міжнародны музычны фестываль імя І. Салярцінскага. У праграме — сюрпрыз ад заўсёднага і заснавальніка гэтага свята мастацтва, Ансамбля салістаў «Класік-Авангард» пад кіраўніцтвам Уладзіміра Байдава, выступленні знакамітых гасцей з Расіі, сярод якіх выдатныя піяністы Аляксей Любімаў ды Мікалай Луганскі.

Сёння ў Беларускай дзяржаўнай Айчыннай вайны адбудзецца прэзентацыя маштабнага сумеснага праекта, падрыхтаванага гэтай установай разам з Міжнародным цэнтрам-музеям імя М. Рэрыха (Масква, Расія), Нацыянальным мастацкім музеем Беларусі, аддзяленнем Міжнароднага цэнтра Рэрыха ў Рэспубліцы Беларусь пры падтрымцы Міністэрства культуры нашай краіны. Новы праект, які называецца «Русь — Гімалаі», уключае ў сябе выстаўку карцін Мікалая Рэрыха (у тым ліку з серыі «Гімалаі», «Ладага») і фотавыстаўку «Пакт Рэрыха». Падчас працы экспазіцыі плануецца адмысловая культурная праграма, а таксама правядзенне навукова-практычнай канферэнцыі «Культурная спадчына: філасофскія, гістарычныя і юрыдычныя аспекты». Выстаўка працягнецца да 26 лютага 2012 года.

Не так даўно Беларусь прымала гасцей з Рэспублікі Польшча — славы ансамбль «Śląsk» імя С. Хадзіны. Папярэдняя сустрэча мінчан з ім адбылася аж сорок гадоў таму! Прыхільнікі ансамбля прадчувалі свята песні, але канцэрт, які адбыўся, перасягнуў усе чаканні. Сто таленавітых музыкаў, танцораў з велізарнай мастацкай сілай прадставілі нацыянальны вобраз Польшчы, перадалі маляўнічыя карціны народнага жыцця палякаў. Беларусы сустрэлі артыстаў з захапленнем. Авацыі не аціхалі на працягу 20 хвілін. У віхуры фіналу залу і сцэну аб'яднала здравіца ў гонар Беларусі. Польскія артысты выканалі на беларускай мове песню «Бывайце здаровы!». Але пра ўсё падрабязней.

Валянцін ЧАБАН,
прафесар Беларускай
дзяржаўнай акадэміі музыкі,
кандыдат мастацтвазнаўства

Брава, «Śląsk»!

Канцэрт у Мінску адкрыўся прывітальным харавым уступам і папулярнай песняй «Каралінка». Выкананне адразу ўдыхнула ў атмасферу Вялікай залы Палаца Рэспублікі ноту сардэчнасці. Хор у іх спявае магутна, суладна, інтанацыйна чыста і выключна музыкальна. Скрупулёзная праца хормайстра К. Анчыка адчувальна перш за ўсё ў тонкай дынамічнай нюансіроўцы. Багацце адценняў ёсць і ў інструментальным суправаджэнні. Дырыжор М. Банах па-майстэрску правёў усе вакальныя і танцавальныя акампанемента. Артыстычнае пераўвасабленне ў калейдаскопе вобразаў ансамбля зачароўвае. Нумары змяняюць адзін аднаго вокалгненна. Пры гэтым глядачу і слухачу ўсё зразумела без каментарыяў. А воль аддаць перавагу якому-небудзь нумару нялёгка. Бо ўся праграма і кожны яе складнік — залаты фонд, узор таленавітай творчай думкі. Высокая вакальна-хараваая, танцавальная культура ўлучае народныя традыцыі і акадэмічную школу.

У майстэрстве выканання ўражлівае прафесійнае стаўленне да ўсіх элементаў мастацкасці. Агульная інтанацыя праграмы ансамбля «Śląsk»

светлая. Ва ўсім іскра радасці і весялосці. А яшчэ — захапляльны гумар. Асабліва ярка ён выяўляўся ў нумарах «Два Міхалы», «Піе Куба да Якуба». Шчырым смехам публіка сустрэла камічны танец «Баба і дзед»: танцоўшчык увасабляе сялянку з кошыкам за плячыма, дзе хаваецца яе няўдалы стары муж. Ён ляніва дрэмле, але і не абмінае

выпадку «пабегаць» за маладымі дзяўчатамі. Кожны танец хвалюе, запальвае (балетмайстар Я. Сьвёнтэк). Асаблівую арганічнасць існаванню танцораў у вобразе надае імпрывізацыйная свабода артыстаў. Аднак, свабода гэтая падпарадкавана строгай мастацкай дысцыпліне. У тэмпераментных скоках падхлянянскіх горцаў віруе ваяўнічы



дух, мужчынская моц, і, як і ва ўсялякім мужчынскім танцы, тут бачныя заразлівая зухаватасць, гарэзлівая весялосць. Танцавальная культура артыстаў раскрылася і ў польскіх класічных танцах: зграбнасць, падкрэсленая складнасць фігур, выразны рытм рухаў — усё гэта спалучалася ў выкананні «Паланэза-мазура». Найважнейшымі элементамі мастацкасці ансамбля «Śląsk» з'яўляюцца кампазіцыйная дакладнасць сцэнічнага малюнка і касцюмы. Іх у гардеробе ансамбля... 1200!

Агульнае ўражанне ад канцэрта — свята ва ўсёй яго раскошы! Кароткае слова «Śląsk» нясе ў сабе велізарны мастацкі змест: талант, багацце творчай думкі, шматфарбны свет вобразаў. Гэта жывы арганізм, створаны маэстра С. Хадзінам паводле законаў прыгажосці.

Не толькі мінчан, але і маладзечанцаў парадаваў падарунак польскіх гасцей. За гэта шчыры дзякуй арганізатарам — Беларускаму канцэртнаму ўнітарнаму прадпрыемству «Фугата»,

якое ўзначальвае дырэктар, дырыжор ды імпрэсарыя, колішні выпускнік Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі Віктар Дмухоўскі. Ідэя прадставіць славы польскіх калектываў беларусам нарадзілася ў яго больш як год таму. Гастролі старанна рыхтаваліся і паспяхова здзейсніліся. Віктар Дмухоўскі змог знайсці спонсараў: у ліку іх — Маршалак Сілезскага ваяводства, Інстытут імя А. Міцкевіча, Міністэрства культуры і народнага здабытку Рэспублікі Польшча, імпрэсарыят «Ла пасіёне кон мота» ў г. Чанстахове.


Дзе б ні выступаў «Śląsk», усюды яму спадарожнічае поспех. Паводле слоў дырэктара ансамбля З. Церняка і мастацкага кіраўніка К. Ратайчака, гастролі калектыву распісаныя на некалькі гадоў наперад. З яго мастацтвам знаёмыя глядачы на ўсіх кантынентах. Нізікі вам поклон, сілезцы! Чакаем новых сустрэч з вамі.

На здымках: ствненія імгненні праграмы ансамбля.

Тамара ГАРАНІНА,
кандыдат філасофскіх навук,
дацэнт кафедры філасофіі
ГДУ імя Ф. Скарыны

Гамеліяда ва ўніверсітэцкіх сценах

Нядаўна ва ўніверсітэцкіх сценах у выставачнай зале Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Ф. Скарыны з поспехам прайшла персанальная выстаўка прафесара Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў Яўгена Шунейкі, якая была арганізавана пры падтрымцы БДАМ і валанцёрскага таварыства «Сябра дзяцей» пры ГДУ імя Ф. Скарыны.



На выстаўцы экспанавалася 30 твораў у тэхніках жывапісу, акварэлі, пастэлі, а таксама ў арыгінальных тэкстыльных вырашэннях. Усе яны былі прысвечаны тэматыцы горада над Сожам, адсюль такія шматзначныя назвы выставы — «Гамеліяда», што прадугледжвае асэнсаванне вобразаў гомельскай гісторыі, сучаснасці, будучыні.

Сапраўды, сярод прадстаўленых твораў шмат такіх, якія ўпершыню ў беларускім мастацтве закранаюць знакавую тэматыку: «Апосталы Пётр і Павел у Гомелі», «Этнолаг Е. Раманаў у Нова-Беліцы», «Княгіня І. Пашкевіч з яе гомельскімі сіротамі-выхаванкамі», «Гомельская студыя імя М. Урубеля ў 1920 годзе», «Фартэп'янае прысвячэнне М. Урубелю (1856 — 1910) і В. Сярову (1865 — 1911) у пакоях гомельскага палаца». Шэраг кампазіцый творца прысвяціў жыццю гомельскай універсітэцкай моладзі, станоўчаму гомельскаму розгаласу ў вялікім свеце, а таксама незабыўным матывам гомельскага парку і маляўнічым сожскім берагам. Змястоўную экспазіцыю дапоўніла серыя пейзажных матываў Клермон-Ферана (Францыя), горада-пабраціма Гомеля.

Адкрыццё выстаўкі прайшло як сапраўднае творчае свята. Перад шматлікімі студэнтамі ўніверсітэта і Гомельскага мастацкага вучылішча выступіў ветэран Вялікай айчынай вайны, адзін з легендарных вызваліцеляў Гомеля Уладзімір Клыга, акцёр Гомельскага абласнога драматычнага тэатра Аляксей Бычкоў, дырэктар гомельскага выдавецтва «Барк» Міла Беразоўская і іншыя госці вернісажу. Прачула гучалі вершы, песні пра Гомель, яго гісторыю, вызваленне, сучаснае жыццё.

Выстаўка адразу ж набыла вялікую папулярнасць, за тыдзень яе наведала больш як 500 глядачоў. Можна сказаць, што яна мае свой экспазіцыйны працяг. Частка з падараваных універсітэту Яўгенам Шунейкам твораў знайшла сваё ганаровае месца на чарговай выстаўцы творчых работ педагогаў, супрацоўнікаў і студэнтаў ГДУ імя Ф. Скарыны, прысвечаных 68-й гадавіне вызвалення Гомеля ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў.

На здымках: работы Яўгена Шунейкі, прадстаўленыя на выстаўцы ў ГДУ імя Ф. Скарыны.

Дыхаць... разам

Арцём КУМЕЛЬСКИХ

Незвычайная для Маладзёжнага тэатра эстрады імпрэза адбудзецца на яго сцэне ўвечары 5 снежня: дабрачынны паказ сацыяльна-філасофскага спектакля «Дыхай са мной». Гэтая ўзрушальная пастаноўка — работа асаблівага тэатра «Мімоза», які з'явіўся ў Мінску 10 гадоў таму.

Сярод айчынных творчых калектываў «Мімоза» і сапраўды асаблівы. Ён быў створаны ў лістападзе 2001 года пры ўстанове культуры і адпачынку інвалідаў «Інвацэнтр» і з часам заняў заўважнае месца ў сацыякультурнай прасторы нашай сталіцы, стаўшы паўнаважным інтэграваным тэатрам, які паказвае свае спектаклі на розных пляцоўках горада. Грунтуючыся на прынцыпах арттэрапіі, «Мімоза» служыць ідэям сацыякультурнай рэабілітацыі інвалідаў. Рэжысёр і кіраўнік калектыву Вольга Прохарава бачыць сваю галоўную задачу ў тым, каб абыграць інваліднасць у спектаклі, падаўшы яе не як недахоп, а як адну з уласцівасцей чалавечай індывідуальнасці. На роўных удзельнічаюць у пастаноўках як людзі з рознай групай інваліднасці, так і не інваліды, што дае магчымасць тым і другім поруч пераадоляваць комплексы, звязаныя са стаўленнем да інвалідаў у нашым грамадстве. І яшчэ адна асаблівасць: на браз гэтага тэатра створана каманда інтэграванага КВЗ «Батлейка», якая ўдзельнічае ў фестывалях міжнароднага ўзроўня.

Спектакль «Дыхай са мной», які прадставіў Вольга Прохарава і рэжысёрка пластыцы Андрэй Каламіец (Беларускі рэспубліканскі ТЮГ), узімае спрадвечную тэму змагання за чалавечую душу. Гісторыя, што адбываецца ў Еўропе 1529 года, распавядае пра духоўныя выпрабаванні на шляху спакусы; пра фатальную дылему: ідэальная вонкавая прыгажосць ды агідны ўнутраны свет, звыродлівая знешнасць і самаахвярная высакародная душа. Пра барацьбу юных герояў за каханне. І выбар, які чалавек робіць сам.

Жана ЛАШКЕВІЧ

Прэміяльная драма

Палемічныя старонкі наўздагон падзеі

Першую Нацыянальную тэатральную прэмію аспрэчвалі дванаццаць спектакляў: музычныя тэатры сапернічалі з ляльнымі, ляльныя — з драматычнымі; спектаклі балетныя, пластычныя, антрэпрызныя і для дзяцей у конкурсе на новую ўзнагароду не ўдзельнічалі; кожны тэатральны калектыў вылучаў на прэмію спектакль са свайго рэпертуару, як меркавалася, найлепшы; сто дванаццаць чалавек працавала ў журы — у якасці Беларускай тэатральнай акадэміі.



Ляльны баль не склаў канкурэнцыю опернаму хору, драматычныя артысты не вызначылі стаўлення да аб'ектаў, прадстаўнік Міністэрства культуры адмыслова тлумачыў, што намінацыя "лепшае музычнае афармленне спектакля" не датычыць уласна музычнага спектакля... Конь і трапяткая лань у адны калёсы не запрагаліся: відавныя правілы тэатральнага мастацтва заставаліся непарушнымі, дый законы відавочнага мастацтва зольшага — на сваіх паціцях. А тое, што пераможцамі адначасова зрабіліся спектаклі оперныя і драматычныя (пастаноўка "Набука" Дж. Вердзі ды "Не мой" паводле А. Адамовіча), можна лічыць загадкавай "гульнёй любові й выпадку".

Паказальна, што лепшым рэжысёрам тэатральная акадэмія назвала Аляксея Ляляўскага за спектакль "Драй швэстэрн" ("Тры сястры" паводле А. Чэхава), дзе шматкроць перасякаюцца, далучаюцца, яднаюцца ўсе чыннікі і складнікі спектакля ляльчанага тэатра, прадметныя і акцёрскія; так, што ўзнікае нейкая асаблівая матэрыя, з якой творыцца тэатральнае дзейства, а хрэстаматыйна п'еса перакідацца чароўнай незнаёмкай і ў шчыльным тэатральным асяроддзі вядзе рэй інтэлект. Думанне. Мысленне. Заразлівы занятак, якім спакушаюць глядача ў добрым тэатры.

...Чатырох оперных зорак сабраў драматург Р. Харвуд у пансіянат для асоб сталага веку: яны мусіць паразумецца на падставе агульнага мінулага. Але існае паразуменне абяцае толькі будучыня, гэта значыць, агульная справа — падрыхтоўка квартэта з "Рыгалета". Чатырох дыктарскіх актэраў Нацыянальнага акадэмічнага драматычнага тэатра імя Якуба Коласа з адметным досведам сабраў рэжысёр Руд Таліпаў у сваім апошнім спектаклі "Квартэт". Пятую ролю ў гэтай кранальнай камедыі мусіла адыграць музыка Вердзі: яе прысутнасць вымагала ансамбля і спраўджанага жыцця ў мастацтве. Музыка не схібла і апынулася на першых ролях, бо квартэт знаных коласаўцаў ўвесь час раскідаўся. Збіваўся. Пераважна на рэчытатывы.

Праз колькі дзён нешта падобнае адбыла "Магічнае лостра пана Твардоўскага" драматурга С. Кавалёва: ляльны спектакль з Гродна літаральна губляўся на сцэнічных абшарах Нацыянальнага акадэмічнага драматычнага тэатра імя М. Горкага. Містыка й метафары імпрэзы біліся на аскепкі, фіналы і часавыя прасторы сыходзілі сцэнічным дымам, рэплікі як быццам страчвалі сэнс, а лялькі адмаўлялі сваё сцэнічнае першыство. Будова спектакля гойдалася і паволі хілілася, рызыкуючы абрынуцца.

Што гэта было? Недарэчнасць? Чужыя сцены і пляцоўкі? Брак часу на падрыхтоўку? Час, калі тэатраль-

ны арганізм настроены на адпачынак (спектаклі іграліся а 15-й і 16-й гадзінах)? Крывое вока?

А чыё вока разгледзела класічныя традыцыі сапраўднага акадэмічнага тэатра (цытата з буклета Нацыянальнай тэатральнай прэміі) ў Драматычным тэатры Беларускай Арміі, дзе з п'есай Лопэ дэ Вэгі "Сабака на сене" абышліся... ну зусім без цырымоній, — так, што спектакль набыў нечаканыя сюжэтныя павароткі?

...Заможная гаспадыня графіня Дзіяна ціхамірна дрэмле ва ўласнай гасцёўні на канапцы. Нейкія зухі прабіраюцца ў цемры; адзін збочвае да Дзіяны і цалуе яе. Як мяркуецца, пра што мусіць іграцца славатая сцэна абурэння графіні і допыт слуг? І як пасля такога камертона з'яўляецца на публіцы сакратар графіні Тэадора, у якім няцяжка пазнаць цалавальнага злодзея? Адна негактоўнасць абыходжання, і драматургія пачынае помсціцца: Тэадора ўяўляецца разліковым хлусам, Дзіяна — крывадушніцай. А хіба прайдзісвет Трыстан, слуга Тэадора, запрасіць з сабою Фаб'е, слугу Дзіяны, да графа Лудавіка — хлусіць старому пра сына, які нібыта знайшоўся і ўвасобіўся ў Тэадора? У Фаб'е, вядома, свой разлік, ён хоча ажаніцца з Марсэлай, укаханай у Тэадора, і нібыта зацікаўлены ў такім падмане, але Фаб'е не надта разумны, надта балбалівы, занадта баязлівы — логіка, якую

надаў характару Фаб'е драматург, замінае кемліваму Трыстану даверыцца такому ненадзейнаму чалавеку. Хочаце змяніць падзею — мяняйце логіку характару, увасабляйце Фаб'е іншым. Пад канец сцэнічнай гісторыі граф Лудавіка з'яўляецца да Дзіяны з партрэтаў — на ім ён, Лудавіка, у маладосці. Выкапаны Тэадора. Так Драматычны тэатр Беларускай Арміі паўстае супраць супольнага падману Трыстана, Тэадора і Дзіяны, а таксама старца Лопэ дэ Вэгі — маўляў, выдуманая гісторыя сталася праўдзівай. Але праўда палягае ў тым, што гэткую праўдзіваць апявалі шматлікія іншыя драматургі. І ў тым, што мастацкі кіраўнік тэатра Аляксей Дудараў назваў сваё абыходжанне з "сярэднявечным драматургам" інсцэніроўкай і заклікаў "...зберагчы Лопэ дэ Вэгу, Чэхава. Пры гэтым ашчадліва ставіцца да іх творчасці. Калі гэта будзе, дык ніхто не заўважыць, што творы трапілі ў перапрацоўку", — а праз верхшы Лопэ дэ Вэгі ў спектаклі выразна адчуваецца... то Роберт Бёрнс, то яшчэ хтосьці — перапрашаю, не вызначыла з першага разу.

Што гэта было? Але праўда і тое, што ёсць у пастаноўцы Марыны Дударавай колькі вабных і кранальных момантаў, дый колькі абаяльных персанажаў: стары Лудавіка (Віктар Моўчан), які ўсім і кожнаму распавядае пра сваю са-

моту; Мім на пляцы (Даніла Мілеў) — помнік, які ажывае, слухае і нават вымагае з мінакоў грошы; закаханая Марсэла (Алена Шкуратава) з дзівочымі прыкрасцямі і ўзрушэннямі; Трыстан (Ігар Фільчанкоў) — а для ягоных выбрыкаў сцэна часам падаецца замалай.

Нацыянальны акадэмічны драматычны тэатр імя М. Горкага паглядзеў на п'есу Л. Улішай "Мой унук Венямін" вачыма рэжысёра Ваяніцы Ераньковай, і паўстаў спектакль "Эсфір" з гераній няпростага лёсу і незалатога характару — Эсфір'ю Львоўнай. У сталым веку Эсфір Львоўна прыкачала колькі небяспечных паваротак лёсу, замахнулася на самагубства, перажыла цудоўнае выратаванне і пераасэнсавала жыццё. Ад шчырага пераканання пра "богам абраны народ" самастойна дайшла да адкрыцця пра тое, што "няма ні эліна, ні іудзея", ад уладарнасці характару — да гнуткасі пачуцця, ад тэорыі правільнага жыцця — да ахвярнае сутнасці ягонай практыкі. Але гэта — у п'есе. У спектаклі Эсфір Львоўну сыграла Вольга Клебановіч — з выразным яўрэйскім маўленнем і каларытнымі падрабязнасцямі, якія добры назіральны артыст назапашвае, ашчаджае і з любоўю прадстаўляе сваім глядачам. Далей за гэтыя падрабязнасці спектакль не сягаў — у глыбіню не зазіраў, на вышыню не

падймаўся, памяркоўна спавядаючы выразнасць і каларыт, каларыт і выразнасць.

Што гэта было? А тым часам па-над радкамі гэтыя апісанні мусіць паўстаць прывід... Не оперы, не, — драмы! І паколькі дзея адбывалася на слаборніцтвах па набыцці Нацыянальнай прэміі, назавём яго прывідам прэміяльнай драмы.

Уважліва чытаем афішу з жанравага пункту гледжання: "кранальная камедыя", "музычная камедыя", "камедыя-фарс", "сямейная меладрама"... І ўсё яно разам мізарнела перад дэтэктыўнай камедыяй Р. Куні. Яго п'есу "№ 13" на сцэнічную мову Тэатра-студыі кінаакцёра Нацыянальнай кінастудыі "Беларусь-фільм" пераклала рэжысёр Таццяна Траяновіч. Здаецца, да апошняе рэмаркі. Акцёры справіліся з тэкстам і са складаным сцэнічным рухам (па ходзе дзеі выяўляючы і прадстаўляючы Цела мужчынскае, сярэдніх гадоў, звонку невыразнае — дэтэктыва, збітага з тропу гатэльнаю шыбай), а Павел Харланчук, выканаўца ролі сціплага прыгажуну Джорджа Пігдэна, быў названы лепшым выканаўцам мужчынскай ролі, якую прадставіў у развіцці. Для гэтага развіцця актэру хапіла сцэнічнага часу і матэрыялу драматурга, які забяспечыў дзве гадзіны прымусовага пазітыву, разняволення і гучнага глядацкага рогату. Эмацыйны градус такога рогату труппа Мальбера вызначала як "бугага", сучасныя японцы памаралі адмысловым прыстасаваннем, а знаўцы цытатаў перапыхталі, з каго гэта народ так смеіцца? І ці праўда, што думкі засмечваюць магі?

Натуральна, па ўсіх гэтых пазіцыях не канкурэнты Рэю Куні ні Дастаеўскі, ні Горкі, ні Сухаво-Кабылін; не справяцца з Рэем Куні ні Чэхаў, ні Лопэ дэ Вэга, зберажоныя Аляксеем Дударавым, а што да Крапівы альбо Вудзі Алена, дык яны нават у адну афішу з Рэем Куні не трапілі. А калі б не авалоданне Нацыянальным тэатрам оперы і балета ўсімі сучаснымі тэхналогіямі ў справе пастаноўкі "Набука"? А калі б не Аляксей Адамовіч і купальніца традыцыі сапраўднага акадэмічнага тэатра?

...Але няўжо для таго, каб гэта выснаваць, спатрэбіліся аж сто дванаццаць тэатральных адмыслоўцаў?

На здымку: сцэна са спектакля Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы "Не мой" — пераможцы конкурсу на атрыманне Нацыянальнай прэміі ў п'ці намінацыях.

Дама на «агледзінах»

Марына БЛАЖЫЕЎСКАЯ

Гродзенскі абласны тэатр лялек гэтай восенню ўдзельнічаў у XIII Міжнародным фестывалі тэатраў лялек "Рязанскіе смотрыны", які праводзіцца ў Рязані раз на два гады. За сваю больш як 20-гадовую гісторыю фест атрымаў высокую адзнаку прафесіяналаў і зрабіўся значнай падзеяй у жыцці ляльчнікаў не толькі з Расіі, але і з краін замежжа.

Сёлета фестываль быў прысвечаны Году касманаўтыкі і 50-годдзю з дня першага палёту чалавека ў Космас. Госці "агледзіны", ляльчнікі з Беларусі, Даніі, Іспаніі, Польшчы, Украіны, на пяць фестывальных дзён ператварыліся ў "куклонавтоў" і выправіліся на фестывальную арбіту хапаць з неба зоркі.

Праграма фестывалю была вельмі насычаная і разнастайная. У афішах суседнічалі авангардныя спектаклі і перформансы, піра-

тэхнічныя шоу і добрыя спектаклі для сямейнага прагляду, здатныя выклікаць шчырую цікавасць і шчырыя эмоцыі не толькі ў сучасных дзяцей, але і ў іх бацькоў. Упершыню за ўсю гісторыю фестывалю быў паказаны спектакль на адкрытым паветры (open-air). Госці з Санкт-Пецярбурга, Тэатр Імя Якога Нельга Называць, на пляцоўцы перад Рязанскім тэатрам лялек "запалілі" "МаячОк" — спектакль з элементамі фаер-шоу, па стылістыцы падобны да імпрэз вулічных тэатраў, што распаўсюджаныя ў Еўропе. Аднак сапраўдны феерверк незвычайных уражанняў у гасцей і ўдзельнікаў фестывалю выклікала "Пікавая дама" Гродзенскага абласнога тэатра лялек.

"Мы выступалі на новай Малой сцэне Рязанскага драматычнага тэатра, — распавяла Людміла Паўлоўская, актрыса, якая працуе ў "Пікавай даме" ў якасці памочніка рэжысёра. — Наш спектакль па сваіх тэхнічных магчымасцях разлічаны на аўдыторыю 70 — 80 чалавек. У Гродне на імправізаванай "малой

сцэне" манежа Тызенгаўза іграем для 60 глядачоў. А ў Рязані ахвочых паглядзець "Пікавую даму" было ў некалькі разоў больш, чым змагла змясціць зала. Глядачы ўладкаваліся на прыступках, ля сцэны, у праходах, а многія, на жаль, засталіся ў фае і ля ўваходу ў тэатр. Пасля паказа я і галоўны рэжысёр Алег Жугжда ўспаміналі, як калісьці і мы ў ліку ўдзельнікаў найбуйнейшых тэатральных фестывалюў з цяжкасцю прабіраліся на спектаклі легендарных рэжысёраў і знакамітых тэатральных калектываў. Прыемна было ўсведомляць, што цяпер і наш тэатр дасягнуў такога ўзроўню".

Спектаклю паводле аповесці А. Пушкіна і оперы П. Чайкоўскага няма яшчэ і года. Як значаюць актэры, занятыя ў пастаноўцы, вялікага досведу іграць яго на чужой сцэне няма, але ўжо дакладна адзначыліся адрозненні ва ўспрыманні "Пікавай дамы" беларускім і расійскім глядачом. Апошнія, як кажа Людміла Паўлоўская, надзвычай уважлівыя да кожнага

слова, што гучыць са сцэны, імгненна і тонка рэагуюць на ўсе нюансы і жарты. "Выступіць перад такім глядачом прыемна, але складана. Аднак такое дбайнае стаўленне да сваёй класікі заслугоўвае толькі ўхвалы", — адзначае памочнік рэжысёра.

Неверагодны поспех Гродзенскага абласнога тэатра лялек спарэдзіў нямаля жартаў пра нашых ляльчнікаў. Раз-пораз чулася: «Дама» вытрымала «агледзіны» на ўсё сто працэнтаў» або «Пікавая дама» — пік фестывалю». Калегі з іншых тэатраў ўзнагародзілі Ларысу Мікуліч (выконвае ролі Дамы, старой графіні і беднай сваячкі Лізаветы Іванавны) тытулам "Артыстка сусветнага значэння", а рэжысёра спектакля Алега Жугжду не хітруючы называлі геніем.

Фэст "Рязанскіе смотрыны" не конкурсны. Ніякіх месцаў тут не размяркоўваецца, аднак існуе традыцыя ў дзень закрыцця форуму дарыць лепшым з лепшых плошавыя сэрцы. Гродзенскі аддалі сваё сэрца спектаклю "Церамок" Рязанскага тэатра лялек, а самі атрымалі "прызы" не толькі прафесійных і глядацкіх сімпатый, але і сімвалічныя сэрцы шматлікай дэлегацыі крытыкаў і журналістаў.

Ужо зусім хутка ў выдавецтве “Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі” пачаюць свет персанальная энцыклапедыя “Максім Багдановіч”. Пакуль жа “ЛіМ” працягвае знаёміць сваіх чытачоў з яе артыкуламі (гл. таксама № 34).


Г. К. ТЫЧКО

ГРЫНЧЫК Мікола (Мікалай Міхайлавіч; 1923—99), беларускі крытык, літаратуразнавец. Доктар філалагічных навук (1970), прафесар (1971). Заслужаны дзеяч навукі Беларусі (1977). У кнізе “Максім Багдановіч і народная паэзія” (1963) даследаваў творчасць Багдановіча ў яе сувязях з беларускім фальклорам, шырока асвятляў творчы шлях паэта і яго ролю ў беларускай літаратуры. Яго ідэйна-творчыя пошукі разглядаў у непасрэднай сувязі з характэрнымі з’явамі літаратурна-грамадскага жыцця пачатку ХХ стагоддзя. Грынчык вылучаў розныя этапы ў асваенні Багдановічам беларускага фальклору — ад выкарыстання фальклорнай міфалогіі і вераванняў у нізцы вершаў “У зачараваным царстве” да апрацоўкі народных матываў “вершах беларускага складу”, падкрэсліваючы, што ў апошніх фалькларызм набываў новыя рысы. Як лічыў даследчык, сутнасць наватарства Багдановіча ў тым, што народная паэзія арганічна пранікае ва ўсю тканіну твораў і праяўляецца не толькі ў сюжэтна-вобразных ці

стылістычных запазычаннях, як было раней, а яшчэ і ў тым, што ў ацэнцы разнастайных сацыяльных з’яў аўтар выказваў народны пункт гледжання. Грынчык падкрэсліваў, што Багдановіч упершыню ў беларускай літаратуры спрабаваў вылучыць і тэарэтычна абгрунтаваць некаторыя зыходныя прынцыпы мастацкага фалькларызму (“Збыты шлях”, 1915). Паводле меркавання даследчыка, адкідаючы метады знешніх запазычанняў і стылізацыі, вышэйшым прынцыпам выкарыстання фальклору ў літаратуры паэт лічыў свабоднае, творчае пераасэнсаванне фальклорнага матэрыялу, калі пісьменнік, “не намагаючыся падрабіцца пад народную песню”, у адпаведнасці са сваёй самабытнай паэтычнай індывідуальнасцю творыць “у народным духу”. Палемічны дух артыкула “Збыты шлях”, падкрэсліваў Грынчык, тлумачыцца тым, што ён прасякнуты ідэяй барацьбы за “развіццё беларускай народнай культуры”. Далейшая эвалюцыя фалькларыстычных поглядаў Багдановіча, паводле яго меркаванняў, адбывалася ў напрамку ўзмацнення сацыяльных тэм і матываў: ад перапра-

цовак лірычных і бытавых песень паэт пераходзіў да выкарыстання эпічных фальклорных жанраў. Вызначальнымі рысамі яго творчасці сталі высокая грамадзянская патэтыка, гераізацыя патрыятычнага подзвігу. Гэты працэс завяршыўся з’яўленнем паэм “Максім і Магдалена” (1915) і “Страцім-лебедзь” (1916). Цяпер уключэнне фальклору ў скарбніцу беларускай агульнанацыянальнай культуры трактавалася паэтам не толькі з пункту гледжання ступені ўдзелу народнасці ў развіцці літаратуры, але спалучалася з адлюстраваннем магутных рэвалюцыйна-вызваленчых ідэй.

У працы “Фальклорныя традыцыі ў беларускай дакастрычніцкай паэзіі” (1969) Грынчык аналізаваў выкарыстанне народнай міфалогіі і дэманалогіі ў спадчыне Багдановіча, засяроджваючыся на наватарскім пераасэнсаванні паэтам традыцыйных сродкаў народнай вобразнасці. У манаграфіі “Шляхі беларускага вершаскладання” (1973), даследуючы творчасць Багдановіча, адлюстравваў вялікі ўплыў паэта на фарміраванне нацыянальнай паэтычнай школы, яго ролю ў засваен-



Літаграфія Анаталія Ланіцкага “Максім Багдановіч”.

ні беларускай паэзіі класічных і наватарскіх прыёмаў версіфікацыі. Розныя аспекты творчасці Багдановіча інтэрпрэтаваў Грынчык у даследаванні “Народна-песенныя матывы ў творчасці М. Багдановіча” (1958), “Народная паэзія ў ранняй творчасці М. Багдановіча (1908—1910 гг.)” (1959), “3 крыніцы жыватворных. Да 70-годдзя з дня нараджэння М. Багдановіча” (1961) і інш.

М. М. ГРЫНЧЫК

“БЯСЕДНАЯ”, верш Багдановіча. Напісаны ў 1914—1915. Адзін з найбольш ранніх узораў “вершаў беларускага складу”, падрыхтаваных паэтам для зборніка “На ціхім Дунаі”. Як і іншыя вершы гэтага цыкла, ён вытрыманы ў народна-песенным стылі і з’явіўся вынікам шматгадовых пошукаў паэта ў галіне стварэння новых рытмічных структур нацыянальнага верша, істотна адрознага ад пашыранай у той час сілаба-тонікі. Пошукі новых структурных форм і прынцыпаў у Багдановіча цесна звязаны са зместам, абнаўленнем маральна-этычнай і філасофскай праблематыкі “вершаў беларускага складу”, з задачай паглыблення іх выхаваўчай ролі, эстэтычнай дзейнасці (“каб стаіць бліжэй да душы роднага народа, лепей паталіць яе духоўную смагу”). У аснове твора папулярныя матывы т.зв. бяседных песень з іх характэрнымі вобразна-стылістычнымі прыёмамі і зваротамі (“А чалом, чалом, мае госцейкі, // На бяседачку ў хату новую. // У хату новую — сасновую”), якія надаюць вершу большую сюжэтную завершанасць, паслядоўнасць. Сюжэтна ён блізка да апублікаваных П. В. Шэйнам у “Матэрыялах для вывучэння побыту і мовы рускага насельніцтва Паўночна-Заходняга краю” “Гаспадару дома” і “Гаспадыні дома” (1891, т. 1, ч. 1, с. 64—65). Як заўважыў У. Дубоўка, малюнак вышывання “каршуновага суда” блізка да песні, апублікаванай Е. Р. Раманавым у “Беларускім зборніку” (1886, ч. 1—2, с. 365). Аднак Багдановіч не наследаваў традыцыйныя вобразы і матывы, усталяваныя трафарэты, а імкнецца на гэтай аснове паглыбіць эмацыянальны змест, раскрыць індывідуальныя рысы характару беларускай жанчыны-працаўніцы, выключную шчырасць і адкрытасць, сардэчную чуласць і гасціннасць (“Ды красна бясёда не ўзорамі, // А ласкавымі прыгаворамі; // Не ядвабнымі абрусамі, // А ласкавымі прымусамі”). Вось чаму нельга аднесці твор да знешняй стылізацыі, гэта значыць пераймання выключна моўна-стылістычных прыёмаў, як сцвярджаў У. Дубоўка ў артыкуле “Рыфма ў беларускай народнай творчасці” (“Узвышша”, 1927, № 3, с. 104). У яго аснове творчая трансфармацыя народнапесенных традыцый, імкненне ўзбагаціць вобразна-выяўленчыя прыёмы беларускай лірыкі, пашырыць яе жанрава-стылістычную разнастайнасць. Гэта плённая тэндэнцыя знайшла сваё далейшае развіццё ў больш позніх “вершах беларускага складу”, асабліва такіх, як “Лявоніха”, “Як Базыль у паходзе канаў”, “Скірпуса” і інш. Песеннай будова твора адпавядае ўся сістэма эмацыянальных зваротаў (“А чалом, чалом, мае госцейкі”), ласкава-памянальных эпітэтаў і паўтораў (“У хату новую — сасновую”, “За абрусікі бялёвыя, — // Ой, бялёвыя-саматканыя”), а таксама танічная форма верша (акцэнтнае падкрэсліванне апорных слоў у радку, дактылічная рыфмоўка, багацце інтанацыйных паўз і інш.). Упершыню — газета “Вольная Беларусь”, 28.4.1918. Паклаў на музыку М. Сірата.

Л. К. ТАРАСЮК

“КІНЬ ВЕЧНЫ ПЛАЧ СВОЙ АБ СТАРОНЦЫ”, верш Багдановіча. Напісаны ў Яраслаўлі, датуецца 1911. Уваходзіць у цыкл “Думы” зборніка “Вянок”. Верш грамадзянскага гучання, патрыятычнай ідэі духоўнага абуджэння роднага краю. Пачаты ў форме звароту да пэўнага адрасата — сучасніка паэта, занепакоенага лёсам Бацькаўшчыны, — як нязгода з яго станам пасіўнага горкага перажывання (“Кінь вечны плач свой аб старонцы!”), верш затым разгортваецца як паэтычная аргументацыя веры ў лепшы, спрыяльны для роднага краю час, ён прамаўляецца як унутранае перакананне аўтара — вельмі асабістае і ў той жа час агульназначнае. Грамадзянскім аптымізмам, абвясчэннем непа-

збежнасці гістарычнай справядлівасці пераадольваліся распаўсюджаныя ў літаратуры перыяду рэакцыі матывы грамадзянскага смутку; у вершы адчуваецца інтанацыя і вобразны лад рэвалюцыйна-публіцыстычнай паэзіі, у прыватнасці, верша Я. Коласа “Беларусам” (1906) з яго верай у абуджэнне роднай старонкі, у вясну новага жыцця. Мастацкая змястоўнасць вобразаў Багдановіча ў сваёй аснове мае тыпова адраджэнскую сімваліку, якая набывае ў вершы эстэтычную шматмернасць і адзнакі ўласна багдановічаўскай паэтычнай культуры. Жыццядзейнасць і энергія народнага духу ўвасабляюцца ў вобразе незгасальнага сонца, святло якога нават цёмнай ноччу адбівае “люстэрка — месяц залаты”. Цікава пераасэнсавана і мастацкая сімваліка

традыцыйных паэтычных вобразаў зімы і вясны як антынамічных фаз духоўнага жыцця (смерці і абуджэння); тут адчувальныя не толькі нацыянальная паэтычная традыцыя, але і больш шырокі кантэкст тагачаснай паэзіі, і перш за ўсё рускага сімвалізму, пра што сведчыць вобраз снежнай маскі, пад якой да часу схавалася родная старонка: “Я пад яе зімовай маскай — // Пад снегам — бачу твар вясны”. Мастацкая выверанасць вобразных асацыяцый, эмацыянальная насычанасць паэтычнага выказвання, строгае дакладнасць рыфмоўкі — усё гэта, адшліфаванае некалькімі варыянтамі верша, служыць увасабленню грамадзянска-патрыятычнага пафасу твора. Упершыню — “Наша ніва”, 8.9.1911, № 36 пад загалоўкам “Хай іншы жаліцца старонцы”.

Т. К. ЧАБАН

“ЗАБУДЕТСЯ МНОГОЕ, КЛАВА”, верш Багдановіча на рускай мове. Датуецца прыблізна 1915. Прысвечаны, паводле ўспамінаў бацькі паэта А. Я. Багдановіча (ліст ад 21.3.1926), сяброўцы Багдановіча Клаве, з якой ён быў знаёмы ў час знаходжання ў Старым Крыме (1915). Як і некаторыя іншыя вершы паэта на рускай мове, дадзены твор мае рамансавую інтанацыю, стылізаваны пад гарадскі рамас. Рамансавыя радкі ўключаны ў тэкст, гучаць з вуснаў гераіні: “Прошли золотые денёчки, // Остался только мечты”. Рамансава стылізаваны, часам да банальнасці, вобразы верша: “золотые денёчки”, “в тёмно-синем платочке”, рыфмы “Клава — отравы”, “ты — мечты”. Магчыма, у гэтых воб-

разах ёсць і лёгкае парадзіраванне раманса, іранічны погляд “збоку” на крымскі рамас, што ўкладваўся ў рамкі непатрабавальнага сюжэта нядоўгага кахання і расстання. Аднак гэта знешні, ахоўны пласт верша, праз які прабіваецца небанальнасць, ісціннасць пачуцця лірычнага героя, у якім зліліся ў супярэчлівы клубок каханне і пакута, сорам і тут: “Как в сердце шипела отравы // Любви, и тоски, и стыда”. Гэтая неадназначнасць, складанасць пачуццяў і перажыванняў у вершы Багдановіча блізкая да супярэчлівага ўнутранага стану героя інтымнай лірыкі М. Лермантава: “И сердце любит и страдает, // Почти стыдьясь любви своей”. Верш Багдановіча напісаны 3-стопным амфібрахіем з перакрываючай рыфмоўкай радкоў.

Упершыню — “Творы”, т. 1, 1927.

М. М. ГРЫНЧЫК

“ВЫ, ХТО ЛЮБІЦЕ НАТРАПІЦЬ”, верш-прысвячэнне Багдановіча. Напісаны ў 1-й пал. 1912 г. Гэта своеасаблівы зварот паэта да свайго чытача, шчыры дыялог, папярэдняя даверлівая гутарка з ім. Адсюль размоўны тон, свабодная, натуральная па гучанні інтанацыя верша (верлібр), імкненне падкрэсліць шчырасць аўтарскіх пазіцый, іх сіціласць і неперэцэнізнасць. Для паэта гэтая шчырасць, адкрытасць тону набывала асаблівае значэнне — ён сьведома адмяжоўваўся ад афіцыйнай, “казёнай” літаратуры, якая верай і праўдай служыла “верхнім дзесяці тысячам”. Пазіцыя гэтая чымсьці блізкая да думкі, выказанай Багдановічам раней у артыкуле “Глыбы і слаі” (1911): “Наша пісьменнасць не развітая і каравая, але вялікім пачуццём напоўнена ўсё яе цела, не на грашовых справах трымаецца яна і ніколі не пойдзе чысціць боты капіталу” (т. 2, с. 192). Гэтая незалежнасць пазіцый, вернасць жыццёвай праўдзе, высокі маральны тонус становяцца зыходным творчым дэвізам усяго зборніка “Вянок”.

А. Л. ВЕРАБЕЙ

“ЖДУ Я... ПОРХАЮТ СНЕЖИНКИ ПУШИСТЫЕ...”, верш на рускай мове. Прыпісваецца Багдановічу. У ім раскрываюцца тры вобныя перажыванні і адначасова радасныя думкі і пачуцці закаханага юнака, які прыйшоў на спатканне з дзяўчынай і чакае яе. Душэўны стан лірычнага героя выяўляецца ў яго адносінах да навакольнага асяроддзя. Ён адчувае вечнасць і прыгажосць прыроды. Але ў сваім маркотным чаканні і гудзенне прадавоў успрымае як сумную песню. Яшчэ больш ахутвае яго сэрца журботай і самотная мелодыя, што выконваецца на раялі. Узмацняюць яго хваляванне і гукі царкоўнага звону, якія пачуліся ў прызначаны час спаткання. Прырода, такая жывая і рухомая, здаецца, набліжае сустрачу закаханых. Для юнака імгненні чакання здаюцца бясконцамі, “время тянется, точно застылое”. Яго ахоплівае пачуццё адзіноты, “тихо, кругом ни души...” У страсным маленні звяртаецца да каханай: “Что же ты, чудная, милая, милая?.. // Где ты? Спеши же, спеши!” З “тайной тревогой” ўглядаецца ў нямую даль. Пачатковыя 5 строф верша адкрываюцца анафарычнымі зачынамі “жду я...”, “жду...”, “жду...”, “жду...”, “жду...”. Потым паказваецца душэўны стан юнака, для якога каханая выступае чароўнай і далёкай мрояй. 6-я строфа пачынаецца кульмінацыйным узрушаным выклікам: “О, наконец-то!” Паміж дрэў, у прыцемках, мільгануў бясшумны цень. Гэта яна. Затрапятала сэрца юнака, душа напоўнілася шчасцем. У 7-й, заключнай строфе яшчэ большай становіцца яго радасць. Верш надзвычай меладыйны. У ім адзначаецца незвычайнасць і значнасць кахання. Элегічнае гучанне твора вызначае 4-стопны дактыль у няцотных і 2-стопны ў цотных радках. Упершыню — “Голос”, 1910, 27 студз., дзе апубл. з подпісам: Rion.



Праект — лаўрэат VII Нацыянальнага конкурсу друкаваных СМІ «Залатая Ліцера»

Слова краянаўцы



Уладзімір Дарагузж з Чэрвеня, збіральнік гісторыі і паданняў, расказвае пра свае даследаванні былой Ігуменшчыны, разважае пра аднасьць сучаснага і мінулага:

— Амаль штодня прыходжу на мясцовыя могілкі, дзе пахаваны мае родныя, землякі. Кожнае імя на гэтых шэрых плітах знаёмае і блізкае майму сэрцу. Шмат каго ведаў асабіста. Чуў гісторыі пра іх продкаў, пра тое, які ўнёсак зрабілі яны ў развіццё нашага краю. Цікавіўся паходжаннем іх прозвішчаў, збіраў біяграфічныя даведкі. Сярод тых, хто жыў на гэтай зямлі, ёсць і вельмі вядомыя постаці. Прынамсі, у былым маёнтку Убель у 1819 годзе нарадзіўся знакаміты кампазітар Станіслаў Манюшка. Яго прапрадзед, таксама Станіслаў, у канцы XVIII стагоддзя атрымаў надзел ад Міхаіла Казіміра Агінскага і пабудаваў на ім радавую сядзібу, якая перадавалася з пакалення ў пакаленне больш як дзвесце гадоў. Мужчыны з роду Манюшкаў былі вельмі адукаванымі і інтэлігентнымі людзьмі. Бацька кампазітара Чэслаў Манюшка захапляўся маляваннем, заўзята калекцыяніраваў творы мастацтва, быў у сяброўскіх адносінах з мастаком Валенціем Ваньковічам. Але ў сярэдзіне XIX стагоддзя прадаў маёнтак і паехаў вучыцца ў Еўропу, потым жывё ў Мінску. Праз шмат гадоў у вёсцы Убель стварылі невялічкі, але адзіны ў свеце, музей Манюшкі, які працуе і цяпер. Памяць пра нашага земляка жыве!

Займаючыся краянаўствам, я высветліў, што наш край наогул багаты на музыкантаў. Напрыклад, у былым маёнтку Капланцы ў 1886 годзе нарадзіўся Мікола Равінскі, які паклаў на музыку творы класікаў беларускай літаратуры: вершы Дубоўкі, Купалы, Дуніна-Марцінкевіча і Багдановіча. Шмат чуў ад людзей, якія яго ведалі, пра цяжкі лёс музыканта, які вымушаны быў назаўсёды развітацца з радзімай. Але ён праславіў Чэрвеньшчыну і ўсю нашу Бацькаўшчыну. Мы, нашчадкі, памятаем сваіх землякоў. І менавіта тут, на звычайных беларускіх могілках, я ўсведамляю, што толькі аднасьць сучаснага і мінулага дае нам адчуванне будучыні.

Казацкі касцюм натхняе

Бажэна СТРОК

Гісторыя касцюма — гэта люстэрка, у якім адбіваецца мінулае чалавецтва. На працягу многіх стагоддзяў менавіта адзенне як важнейшая частка культуры захоўвала калектыўную памяць і традыцыі народа. Гэта датычыць і традыцыйнага казацкага касцюма, які ярка дэманструе асаблівасці ўкладу жыцця мужных воінаў і не перастае здзіўляць выразнасцю дэкору. У ім знаходзілі натхненне стваральнікі моднай індустрыі мінулага і сучаснасці. “Сувязь часоў” — такую назву мела выстаўка, якая адбылася нядаўна ў філіяле Нацыянальнага гістарычнага музея Рэспублікі Беларусь “Дом-музей І з’езда РСДРП”. Экспазіцыю падрыхтаваў беларускі калекцыянер і даследчык казацкай культуры Ігар Бабіцкі.

Музейны ўнікат


На працягу некалькіх стагоддзяў, пачынаючы з 1528 года, старажытны Лагойск належаў знакамітаму роду Тышкевічаў, прадстаўнікі якога старанна збіралі звесткі пра тутэйшы край і руліва захоўвалі гістарычную спадчыну беларусаў. У выніку Лагойск стаў своеасаблівым цэнтрам гістарычнай і археалагічнай навукі. Агульнымі намаганнямі Канстанцін і Яўстафій Тышкевічы стварылі арыгінальныя экспазіцыі па гісторыі, геаграфіі, літаратуры, мастацтве, народнай творчасці, тапаніміцы, этнаграфіі і археалогіі. Адкрыты ў 1842 годзе ў лагойскім палацы першы ў Беларусі публічны музей старажытнасцей быў адным з лепшых прыватных.

Раіса МАРЧУК, фота аўтара і Святланы Гарэлік

Дзевяць гадоў таму адчыніў дзверы Лагойскі гісторыка-краязнаўчы музей імя Канстанціна і Яўстафія Тышкевічаў. У сувязі з гэтым можна гаварыць не проста пра адкрыццё новага музея непадалёк ад Мінска, а пра аднаўленне першай установы такога кшталту ў Беларусі. Якія ўнікальныя рэчы тут маюцца? Наведвальнікаў перш за ўсё цікавіць, ці ёсць экспанаты, так ці інакш звязаныя з жыццём і дзейнасцю братаў Тышкевічаў. І вельмі прыемна, што такія экспанаты можна ўбачыць.

— У нашым музеі захоўваецца кніга пад назвай “Мазаіка” (I том), выдадзеная ў 1884 годзе на польскай мове, — распавядае галоўны захавальнік фондаў Наталія Васілішына. — Прозвішча яе аўтара — Пражэўскі. Адкрыўшы выданне, адразу разгледзім экслібрывы з фамільным гербам Тышкевічаў — “Ляліва”. Дарэчы, яшчэ некалькі шляхецкіх сем’яў мелі такі ж герб. А трапіла кніжка ў музей дзякуючы жыхару Лагойска Дзмітрыю Жыткоўскаму, сваякі якога беражліва захоўвалі рарытэт цягам доўгага часу.

Экслібрывы як сведка часу



У зале, прысвечанай графам Тышкевічам, экспануюцца цагляны і іх фрагменты, што вырабляліся на цагляным заводзе братаў Тышкевічаў і іх нашчадкаў у XIX стагоддзі. Дарэчы, гэтыя рарытэты ўнікальныя тым, што на кожным выбіты вялікія літары — ініцыялы падвойных імён магнатаў і іх прозвішчы. У асноўным цагляны знаходзілі падчас раскопак, якія вяліся на месцы былога палаца Тышкевічаў у Лагойску. Да нашага часу захавалася некалькі гаспадарчых пабудоў і будынак былой палатнянай мануфактуры, заснаванай Канстанцінам Тышкевічам у 1837 годзе. Сённяшняя спартыўная школа — гэта пераабсталяваная графская лядоўня. Летась

хтосьці з супрацоўнікаў падабраў на гарышчы гэтай установы некалькі цаглін з лацінскімі літарамі і прынёс іх у музей.

У Лагойску вам пакажуць невялічкую вартоўню і стайню XIX стагоддзя, якія былі ўзведзены з той жа цэглы і амаль без

Яшчэ адзін унікальны экспанат — падшыўка лагойскай падпольнай газеты “За Совецкую Беларусь” — заўсёды выклікае непадробную цікавасць у наведвальнікаў музея. Выданне друкавалася і распаўсюджвалася падчас Вялікай Айчыннай вайны на акупаванай немцамі тэрыторыі. Першы рэдактар газеты Іван Муравіцкі доўгі час зберагаў рэліквію.

— Калі адкрыўся музей, Іван Іванавіч перадаў гэты каштоўны экспанат нам, хаця яму прапаноўвалі аддаць падшыўку і ў Беларускаму дзяржаўнаму музеі гісторыі Вялікай Айчыннай вайны, і нават у Маскву, — зазначыла Наталія Васілішына.

На здымках: так выглядала лагойская падпольная газета “За Совецкую Беларусь”; фрагмент цэглы, зробленай на цагляным заводзе Тышкевічаў; экслібрывы з кнігі “Мазаіка”.



змяненняў дайшлі да нашых дзён. Першапачаткова з такога ж матэрыялу пабудавалі ў 1824 годзе Свята-Нікалаеўскую царкву. Сённяшні выгляд яна займела пасля рэканструкцыі. Цікавы факт: які выгляд мелі палац Тышкевічаў, лядоўня і вартоўня, распавядаюць адпаведныя малюнкi Напалеона Орды.

Сіла дуды

Народная прымаўка кажа: як дуда зараўла — усіх з розуму звяла, а як гуселькі зайгралі — усіх на розум настаўлялі. Цяпер дзеянне гэтай прымаўкі можна ацаніць не толькі тэарэтычна, але і практычна — слухаючы дыск “Дударская музыка Беларусі”, што не так даўно пабачыў свет у межах праекта Этнагістарычнага цэнтру “Явар” пры падтрымцы Пасольства ЗША ў Рэспубліцы Беларусь. Гэта некамерцыйны праект, таму дыск можна атрымаць на вечарынах “Дударскага клуба”, а таксама падчас “Дударскіх фестываляў”.

Марына ВЕСЯЛУХА

“У 1920 — 30-я гады ў савецкіх рэспубліках для кожнага народа быў значаны самы тыповы і традыцыйны інструмент. У БССР ім стала дуда, таму беларускія дудары прадстаўлялі краіну на ўсесаюзных конкурсах. У канцы 1920-х — сярэдзіне 1930-х гадоў супрацоўнікі Усесаюзнага радыё зрабілі гуказапісы беларускіх музыкаў Хведара Стэся, Міколы Навіцкага і Сцяпана Шахаўца, якія выконвалі беларускія танцы і найгрышы”, — гаворыцца ў прадмове да дыска. І такі выбар відавочны. Першае згадванне дуды ў старажытнабеларускай літаратуры адносіцца да канца XV ст. (перакладны твор “Аповесць пра трох каралёў-валхваў”). У ВКЛ дудары траплялі ў афіцыйныя дакументы і нават у пералік падаткаплацельшчыкаў. Шматлікія згадкі пра гэты інструмент фіксуюцца і ў этнаграфічнай літаратуры XIX ст.

Ды што казаць, у 1925 годзе ансамбль беларускіх дудароў выступаў нават у Парыжы! На мастацкую выстаўку ў сталіцу Францыі мясцовых музыкаў на-



кіраваў Інстытут беларускай культуры. Ёсць сведчанні, што гэтае выступленне абудзіла за мяжой цікавасць да беларускага інструментальнага мастацтва: кансерваторыя італьянскага горада Пізары нават звярнулася ў Інбелкульт з просьбай даслаць для мясцовага музея нашы старадаўнія інструменты.

У пасляваенны час усё змянілася, і візітнай карткай беларускай музыкі замест дуды былі абраны цымбалы...

Але паколькі вядзецца гаворка пра новы дыск, можна зрабіць выснову, што дуда выжыла, нягледзячы на тое, што перастала існаваць як “тытульны” інструмент нашай нацыі. Яна адраджалася, і гісторыю гэтага адраджэння можна прасачыць непасрэдна па дыску.

Так, распачынаюць складанку архіўныя запісы (!) найгрышаў 1930-х гадоў (арыгіналы захоўваюцца ў архівах у Маскве). Гэта “Лявоніха”, “Беларускі казачок”, “У дудку паіграю” дудара Сцяпана Шыкоўскага, “Дуда” Хведара Стэся, адноўлены “Найгрыш 1931 года” ўжо ў выкананні нашага сучасніка Алеся Лася. Рэлігійны гімн “Багародзіца” XIV — XV стст. у выкананні гурта “Стары Ольса” суседнічае з матывамі “Слаўны Паніч” і “А я люблю піва” ад Testamentum Terrae. Здаецца, што па меры набліжэння да фіналу канцэнтрацыя эмоцый узрастае, рытм гучання робіцца больш хуткім, а мелодыя — жорсткай. І гэта не дзіўна, бо тут дуда ўжо спалучаецца з новымі электроннымі інструментамі, а традыцыйныя мелодыі падаюцца ў інтэрпрэтацыі дыджэяў. Гэта “Палескі танок” ад Osimira, “У карчме” і “Дрыгула” “Старога Ольсы” ў апрацоўцы дыджэя Антона, песні “Змрочнасць” і “Лысы верабей” фолк-рок гурта Litvintroll.

Спраўдным апагеям дыска можна лічыць фінальную Theodores Song у выкананні гурта Vicious Crusade і гуру беларускай дударскай музыкі Тодара Кашкурэвіча.

Мікола БАГАДЗЯЖ

Нястомны падарожнік Канстанцін Ельскі

Канстанцін нарадзіўся 17 лютага 1837 года ў вёсцы Ляды Смільавіцкай воласці Ігуменскага павята Мінскай губерні. Бацька хлопчыка, Міхал Ельскі, паходзіў са старажытнага пінскага шляхетнага роду. Сярод родзічаў яго былі людзі вядомыя: вайскоўцы, дзеячы навукі і мастацтва. З мастацкага асяроддзя абраў сабе Міхал і жонку. Ёю стала Ганна Манюшка, сваячка кампазітара Станіслава Манюшкі.

У раннім дзяцінстве хлопчык выяўляе незвычайныя здольнасці да навук. Скончыўшы ў 1853 годзе “на выдатна” Мінскую гімназію, Ельскі паступае на медыцынскі факультэт Маскоўскага ўніверсітэта. Але праз тры гады пераводзіцца ў Кіеўскі ўніверсітэт на матэматычна-прыродазнаўчы факультэт. Яго цікавяць батаніка і заалогія, ён марыць пра далёкія, поўныя небяспечкі вандрожкі, вялікія адкрыцці, самаахварнае служэнне навукі.

Прафесар-заолаг Карл Кеслер адразу вылучае сярод іншых сваіх студэнтаў здольнага юнака і становіцца яго навуковым кіраўніком. У 1858 годзе яны разам выязджаюць у навуковую экспедыцыю ў Крым і да вусця Дняпра, Паўднёвага Буга і Днястра. Аб’ект іх доследаў — членістаногія і малюскі. Першая значная навуковая праца маладога Ельскага выклікае цікавасць да яго з боку навукоўцаў Кіева. Пасля абароны яе, яшчэ ў сценах універсітэта, Канстанцін атрымлівае званне кандыдата біялогіі.

У 1860 годзе Ельскі завяршае навучанне ва ўніверсітэце і вырашае застацца ў Кіеве. Паступае на выкладчыцкія курсы і адначасова ўладкоўваецца пазаштатным настаўнікам у гімназію.

Але выкладанне батанікі і заалогіі дзецям не з’яўляецца дастатковым для мэтаў для маладога чалавека. Ён працягвае свае доследы, рыхтуючыся да магістарскіх выпрабаванняў. Навуковая праца, якую ён піша, прысвечана анатоміі малюска *Litoglyphis naticoides*. На яе абароне ў кастрычніку 1862 года Канстанцін Ельскі выступае ў якасці аднаго з першых у Расіі прыхільнікаў эвалюцыйнай тэорыі Чарльза Дарвіна. “Тэорыя Дарвіна аб перараджэнні відаў спрыяе развіццю прыродазнаўчых навук”, — заяўляе ён. Абарона праходзіць паспяхова. Ельскі атрымлівае званне магістра. Пазней ён быў залічаны ў штат выкладчыкам і кіраўніком універсітэцкага кабінета заалогіі.

Здаецца, усё складаецца выдатна. Аднак іншы раз абставіны, якія ад нас не залежаць, карэнным чынам уплываюць на наш лёс. У паўстанні К. Каліноўскага ўзяў удзел родны брат Ельскага Уладзімір. Ён быў высланы ў Арэнбургскую губерню. Сустрэкаўся з людзьмі, якія рыхтавалі паўстанне, і сам Канстанцін. Гэта магло быць выкрыта ў любы дзень. І тады з навуковай кар’ерай трэба было б развітацца назаўжды.

Дваццацісямгадовы вучоны рашаецца на адчайны крок. Ён пакідае ў Кіеве любімую жанчыну, сына Яна і накіроўваецца ў Бесарабію. Афіцыйна — у чарговую экспедыцыю. Насамрэч — дзеля таго, каб лягчэй выбрацца за мяжу. Без пашпарта Канстанцін пераходзіць румынскую граніцу. Адтуль — праз Дунай у Турцыю.

Апынуўшыся ў Канстанцінопалі зусім без грошай, Ельскі, на здзіўленне, даволі хутка



знайшоў спосаб зарабіць сабе на харчаванне. Спачатку ён уладкаваўся расфарбоўшчыкам геаграфічных карт для школьнікаў, пасля пачаў браць удзел у геаграфічных экспедыцыях. Даследаваў радовішча карысных выкапняў у акрузе Тузла блізу Дарданелаў.

Апантаны навуковец спадабаўся турэцкім калегам. У 1865 годзе яны дапамаглі яму перабрацца ў Парыж, дзе Канстанцін адразу пашанцавала ўладкавацца ў Прыродазнаўчы інстытут. Ацаніўшы глыбокія веды новага супрацоўніка, прафесар Дэйроль — непасрэдны кіраўнік Канстанціна — у той жа год прапаноўвае яму паехаць у Гвіяну, паўднёваамерыканскую калонію Францыі, у якасці пастаўшчыка чучал птушак і шкур жывёл. Але дабрацца да Гвіяны трэба за свой кошт. Ельскі такіх сродкаў не мае. Што ж рабіць?

Дапамог выпадак. Стала вядома, што якраз у гэты час з Тулузы ў Гвіяну накіроўваецца ваенна-транспартны фрэгат “Амазонка” з катаржнікамі. Канстанцін звярнуўся ў ваенна-марское міністэрства з прапановай выдаць яму бясплатны білет пасажыра самага нізкага класа на гэты карабель. У міністэрстве здзіўліліся незвычайнай просьбе, але задаволілі яе.

У жніўні 1865 года карабель дасягае ўзбярэжжа Амерыкі. Цэнтр французскай Гвіяны — горад Каена — уразіў Ельскага сваёй экзатычнасцю. Негры, індзейцы, мулаты, крэолы. І ўсё гэтае яркае зборышча жэстыкулюе, спявае, танчыць, цягне рукі ў спадзяванні атрымаць манетку. Канстанцін Ельскі ўладкоўваецца ў бальнічную аптэку памочнікам фармацэўта. Гэта яго задавальняе, бо праца, удзел ва ўрачэбным абыходзе і прыга-

“Ельскі прыгадвае здарэнне, што адбылося з адным жандарам, яго пацыентам. “У Сэн-Ларан быў такі выпадак: пльвучы на рацэ (у лодцы. — М. Б.) разам з каланістамі, жандар убачыў у вадзе велізарную змяю, боа-мурына, і забіў яе. Калі здымалі шкуру, у страўніку ўдава знайшла кракадзіла...” Даўжыня гэтай змяі была сем метраў...”

таванне лекаў займае няшмат часу — з 7 да 9 гадзін. А дзяжурчыць у бальніцы даводзіцца толькі кожны трэці дзень. Увесь вольны час ён аддае вывучэнню навакольнай прыроды, ходзіць

Ён жыў і працаваў у трох частках свету. Шырокаадукаваны чалавек — географ, геолог, медык, заолаг, батанік...

Але ўсе гэтыя захапленні былі толькі дапаўненнем да асноўнай прафесіі — падарожніка. Яго, рамантыка па натуре, увесь час цягнула ў невядомыя мясціны, яму хацелася ўбачыць, што ж там, за рысай гарызонту. Такім быў Канстанцін Ельскі.

у джунглях, збірае калекцыі насякомых, птушак, раслін, вывучае іх. Індзейцы-праваднікі становяцца яго сябрамі. Прэпараваныя чучалы жывёл адсылаюцца ў розныя еўрапейскія музеі. З’яўляюцца першыя грошы.

Неўзабаве даследчыка, ужо ў якасці ўрача, накіравалі абслугоўваць лазарэты на астравах Выратавання, якія з’яўляліся найбольш жахлівым месцам зняволення. Большасць вязняў, што ўтрымліваліся тут, былі асуджаны за палітычную дзейнасць. Даведаўшыся, што Ельскі цікавіцца флорай і фаўнай астравоў, высланыя сюды людзі пачалі дапамагаць яму ў

“У жніўні 1865 года карабель дасягае ўзбярэжжа Амерыкі. Цэнтр французскай Гвіяны — горад Каена — уразіў Ельскага сваёй экзатычнасцю. Негры, індзейцы, мулаты, крэолы. І ўсё гэтае яркае зборышча жэстыкулюе, спявае, танчыць, цягне рукі ў спадзяванні атрымаць манетку.

доследах, перадаючы цікавыя экзэмпляры раслін і насякомых. Толькі адных мурашоў сабралася ў Ельскага 90 відаў.

Астравы Выратавання — Каралеўскі, Святога Жазэфа і Чортавы — насяляла вялікая колькасць птушак. Аднак стрэльбай карыстацца было нельга, каб не хваляваць наглядчыкаў, таму Ельскаму давялося асвойваць новы від зброі — сарбакан (духавую трубку), прывезены знаёмымі індзейцамі аднекуль з глыбіні Гвіяны. Вынікам палявання стала цудоўнейшая калекцыя птушыных чучал. У дадатак да гэтага Канстанцін сабраў даволі добрыя калекцыі ракаў, водарасцей, караляў, якія па яго просьбе здабывалі з дна акіяна сасланыя арабы.

Цэлы год правёў на астравах Ельскі. А па вяртанні ў Гвіяну яго чакаў прыемны сюрпрыз. Канстанціна запрасілі выкладаць батаніку і земляробства ў Каенскае вучылішча. Аднак сумяшчаць абавязкі выкладчыка і даследчыка было цяжка. І Ельскі зноў звярнуўся да ўрачэбнай дзейнасці. У хуткім часе ён наладзіў вандрожку па рэках Ко і Аяпок. На берагах апошняй ён пазнаёміўся з вольным неграм Кустэнам, які зарабляў на жыццё вырабам птушыных чучал. Той навучыў нашага земляка вырабляць іх па-свойму — без гіпсу, крухмалу і паперы. У далейшым Ельскі неаднаразова выкарыстоўваў гэты спосаб.

У кастрычніку 1867 года Канстанцін дабрахвотна накіраваўся на Срэбраную гару працаваць

урачом у лепразорый, пакуль туды не прыедзе на пастаянную работу спецыяліст. Людзі дзівіліся гэтаму ўчынку. Праказы баяліся нават мясцовыя дактары. Аднак Ельскі ніколі не забываў, што ён — урач. Узнагародай за гуманізм і самаадданасць сталі новыя заалагічныя экспанаты: ля лепразорыя вадзіліся рэдкія птушкі — чырвоныя ібісы.

Пасля была праца ў аптэцы ў пасяленні для былых катаржнікаў Сэн-Ларан на рацэ Мароні. Тут ён вывучаў мясцовыя архітэктурныя і знайшоў дзейсны спосаб прыжывіць іх у еўрапейскіх аранжарэях. Ніводны з перасланных ім у Еўропу ўзораў не загінуў. Таксама ў джунглях ля Сэн-Ларана для Ельскага былі з’яўленыя два ляніўцы — двухпалы і трохпалы. Яны доўгі час жылі на галерэі дома.

Тады ж Канстанцін пачаў вывадзіць на кававых плантацыях. “Кававае дрэва, — пісаў ён, — заўсёды цудоўнае, ці пакрытае яно белымі злёгку пахнучымі кветкамі, ці цёмначырвонымі ягадамі. Я ніколі не бачыў на дрэве насякомых альбо якую-небудзь хваробу”.

Ліяны, пальмы, птушкі, малпы, браняносцы, рыбы — усё здзіўляла, захапляла, вымушала да доследаў. Ельскі спісаў назіраннямі некалькі сшыткаў. Туды ж патрапілі і цікавыя гісторыі пра людзей, з якімі сустракаўся ўрач.

Ельскі прыгадвае два здарэнні, што адбыліся з адным жандарам, яго пацыентам. “У Сэн-Ларан быў такі выпадак: пльвучы на рацэ (у лодцы. — М. Б.) разам з каланістамі, жандар убачыў у вадзе велізарную змяю, боа-мурына, і забіў яе. Калі здымалі шкуру, у страўніку ўдава знайшла кракадзіла...” Даўжыня гэтай змяі была сем метраў, пра што пасля яе вымярэння і быў складзены дакумент. У другім выпадку гэтаму жандару пашанцавала значна менш. Ён падтрыліў качку і палез за ёю ў ваду. Раптам яго шапіла за плячо змяя і пачала цягнуць у вір. Жандар з вялікай цяжкасцю вырваўся. Па словах Ельскага, сляды зубоў змяі засталіся на плячы на ўсё жыццё.

Сярод знаёмых Канстанціна Ельскага было шмат індзейцаў. Ён бясплатна лячыў іх падчас сваіх далёкіх падарожжаў, падзяляў з імі ўсе цяжкасці і нягоды. Яны плацілі яму шчырай удзячнасцю. Колькі рэдкіх жывёл здабылі індзейцы для “добрага белага”? Вандрожнік гасцяваў у іх вёсках, неаднойчы накіроўваўся разам з жыхарамі на лоўлю чарапах, нават удзельнічаў у паляванні на акул. Ельскі высока цаніў здольнасці індзейцаў, бачыў у іх паўнаважных людзей, якія маюць усе правы

на свабоднае жыццё, здзіўляўся іх незвычайнай прыстасаванасці да паўднёваамерыканскіх джунгляў. Даследчык сцвярджаў: “Яны могуць здабыць у лесе літаральна ўсё, бо ведаюць карысныя ўласцівасці кожнай расліны, кожнага дрэва”. Ельскага непакоіла тое, што індзейцаў становіцца ўсё менш і менш і яны “гінуць, таму што знаёміяцца з цывілізацыяй пры пасрэдніцтве сквапных купцоў, якія за гарэлку набываюць усё, што індзеец можа здабыць”.

У Гвіяне Ельскі прабыў больш як чатыры гады, а затым праз Балівію накіраваўся ў Перу, дзе пачаў павялічыць свае калекцыі. Тут ён прабыў дзесяць гадоў. На працягу гэтага часу нястомны падарожнік вывучаў фаўну наваколля сталіцы Перу Лімы, дзе ён жывіў, неаднойчы пераходзіў цераз Кардільеры, разам са сваім земляком Янам Штольцманам даследаваў вярхоўе Амазонкі.

Вядомы перуанскі вучоны Антоніа Раймондзі звярнуўся да яго з просьбай прыняць удзел у стварэнні прыродазнаўчага музея ў Ліме. У гэты ж час наш зямляк адкрыў сакрэт кітайскай чорнай тушы, не вядомы да гэтага еўрапейцам. Справа ў тым, што ў Ліме жыло на здзіўленне шмат кітайцаў, якіх тут жорстка эксплуатавалі і якія “часта бунтавалі і помсцілі сваім бязлітасным гаспадарам”. Аднак доктара Ельскага яны адразу сталі паважаць і падзяліліся з ім “сакрэтай” інфармацыяй. З мясцовага насельніцтва ў сталіцы Перу жылі негры, самба, мецісы чола. Усе яны зараблялі на жыццё цяжкай працай. Аднак ніхто не мог весціліцца больш неспраўна і шумна, як гэтыя людзі. Цікавы Ельскі запісаў нямала абрадаў і звычаяў карэннага насельніцтва.

У 1878 годзе саракагадовы даследчык вяртаецца ў Еўропу. Гады, праведзеныя ў Амерыцы, паспрыялі вядомасці і славе. Але шлюб яго не вытрымаў разлуку. Пасля нядоўгага знаходжання ў Варшаве, Ельскі перабраецца ў Кракаў і ўладкоўваецца захавальнікам калекцыі мясцовай Акадэміі навук. Адначасова выкладае заалогію на вышэйшых жаночых курсах прыродазнаўства пры Прамысловым музеі.

У 1883 годзе ён жаніцца другі раз, са стрыечнай сястрой Аленай Корсак, прафесійным музыкантам. Аднак няўрымслівы характар і прага да вандровак не пакідаюць яго і з узростам. Навуковец удзельнічае ў геалагічных экспедыцыях у французскую правінцыю Брэтань (1886) і Далмацыю (1890). Шэсць апошніх гадоў жыцця былі прысвечаны напружанай рабоце па апрацоўцы матэрыялаў падарожжаў і доследаў. Вялікі падарожнік, навуковец, урач і гуманіст Канстанцін Ельскі памёр 26 лістапада 1896 года. Смерць абарвала працу па стварэнні новага падручніка па заалогіі. Жыццё яго стала для многіх паслядоўнікаў прыкладам штодзённага самаадданнага служэння навукі.

Сабраны Ельскім матэрыялы даў магчымасць іншым вучоным правесці вялікую працу па класіфікацыі і абагульненні. Удзячныя батанікі назвалі адзін з адкрытых ім відаў лаўра яго імем — *Ocotea Jelskii*.

Цікавы факт: калі праводзіліся раскопкі на Нямізе, у культурным пласце XII стагоддзя археолагі знайшлі лясную скульптуру — драўлянага канька.

А што ствараюць з прыродных матэрыялаў нашы сучаснікі? Пра гэта можна даведацца падчас выставак, якія ладзяць члены мінскага клуба “Прырода і фантазія”.



Убачыць прыгажосць, каб стварыць прыгажосць

Раіса МАРЧУК,
фота аўтара і з архіва
сям’і С. Станюты

Больш як чатыры дзесяцігоддзі таму некалькі энтузіястаў правялі першую выставку сваіх работ у Палацы прафсаюзаў і аб’ядналіся ў секцыю “Прырода і творчасць”, якая “прыжылася” пры сталічным ДOME прыроды. Першыя наведвальнікі былі здзіўленыя, калі ўбачылі, якія незвычайныя рэчы нараджаюцца ў руках самабытных майстроў. Адна за адной ладзіліся ў розных установах выставкі, а самая значная прайшла на пляцоўцы беларускай Выстаўкі дасягненняў народнай гаспадаркі, а потым нават на ВДНГ у Маскве і нямецкім Патсдаме. У 1987 годзе з секцыі “Прырода і творчасць” нарадзіўся клуб з крыху новай назвай — “Прырода і фантазія”.

— У пачатку сямідзясятых гадоў мінулага стагоддзя да самабытных умельцаў далучылася народная артыстка Беларусі і СССР Стэфанія Станюта, — успамінае кіраўнік клуба Аляксандр Ляйко. — Прышла не з пустымі рукамі, а прынесла пацеркі, завушніцы, калёе з прыродных матэрыялаў, а таксама дробную пластыку. Гэтым рамяством яна вельмі захаплялася і старалася захапіць іншых. Калі размова ішла пра нейкую дапамогу, напрыклад, проста прасвідраваць дзірачку ў кулончыку, яна адказвала: “Сумесныя творы — гэта



сумесныя, а асабістыя — гэта асабістыя. Дзяліць славу ні з кім не буду!” Адно частку сваіх работ народная артыстка перадала Дзяржаўнаму музею гісторыі тэатральнай і музычнай культуры Беларусі, другую падарыла родным і сяброўкам, а чатыры дзясяткі яе твораў засталіся ў нашым клубе. Іх можна ўбачыць падчас выставак, якія мы рэгулярна ладзім. Стэфанія Міхайлаўна прываблівала арыстакратызмам і дабрадушнасцю. Яна часта паўтарала: “Трэба дружыцца!” Прыходзіла на пасяджэнні заўсёды з тортам “Ленінградскі”, які вельмі любіла. Мы чаёўнічалі, вялі няспешныя гутаркі, адпачывалі душою. Членаў клуба яднала не толькі творчасць, але найперш сяброўства, цёплыя чалавечыя адносіны.

Калі распаўся Савецкі Саюз, многія кінуліся зарабляць грошы, а Аляксандр Аляксандравіч са Стэфаніяй Міхайлаўнай пастараліся захаваць клуб. Сабралі вакол сябе каля трох дзясяткаў майстроў. Адна за адной праходзілі ў Мінску выставкі, далучаліся новыя творцы. Цяпер іх ужо шэсць дзясяткаў, прытым 95 працэнтаў майстроў — пенсіянеры. Ёсць і некалькі маладых людзей. Прынамсі, студэнтку Таццяну Чаховіч, дыпламаванага архітэктара, прывяла ў клуб яе бабуля Сафія Гвардзіян, даўні член клуба. Дарэчы, яго наведваюць не толькі

мінчане, але і прадстаўнікі іншых рэгіёнаў. Майстры выстаўлялі свае работы ў многіх гарадах нашай краіны. Прытым у асноўным за свае сродкі. Тыя, хто хоць аднойчы завітаў на выставку самабытных умельцаў, мянялі свае адносіны да прыроды, а ў некаторых нават з’яўлялася жаданне самім штосьці майстраваць, тварыць.

— Тое, чым займаюцца мае калегі, не проста захапленне, хобі, — зазначае Аляксандр Ляйко, дарэчы, былы тэрміст-універсал. — У кожнага з нас падчас творчай працы нібы адкрываецца другое дыханне, паляпшаецца самаадчуванне. Але, лічу, нас вельмі мала. Справа яшчэ і ў тым, што клуб пакуль не мае пастаяннага памяшкання для правядзення майстар-класаў, пасяджэнняў, экспазіцыі, хаця сабралі ўжо больш як тысячу работ. Спадзяёмся, у бліжэйшы час вырашым гэтую праблему.

— Чым вы заклочаны? Пра што марыце? — запыталася ў Аляксандра Аляксандравіча.

— Мне хацелася б, каб быў адзіны цэнтр, дзе б мы маглі перадаваць сваё майстэрства ўсім ахвочым. Многія і не ведаюць, што такое лясная скульптура, “з чым я ядуць”. Асабіста я гатовы займацца са сваімі вучнямі бясплатна, толькі б яны гэтага хацелі. У мяне былі спробы знайсці пераемнікаў, але ўсе адказвалі: гэта вельмі складана! І я іх разумею, бо знайсці ў лесе, парку ці на балоце будучыя творы — задача не з простых. Прасцей узяць драўляную нарыхтоўку, абчасаць яе і стварыць задуманы вобраз. Хаця галоўнае, мабыць, не знайсці, а менавіта ўбачыць прыгажосць і данесці яе да гледача. Нашы работы — адзіныя ў свеце, бо іх стварыла сама прырода, а ўжо майстар давёў яе задумку да канца.

На здымках: Стэфанія Станюта дэманструе дробную пластыку, створаную сваімі рукамі; Аляксандр Ляйко прадстаўляе таежную гарэзніцу; нано з бярозты Зінаіды Шыдлоўскай.

Вядучая праекта — Раіса Марчук.

Водзкі і матэрыялы дасылаюцца на e-mail: lim_new@mail.ru з пазнакай “Дзівасвет”.



Афарызм

Прайграць не прыніжэнне.

Прыніжэнне — кніць з таго, хто мужа праиграў.

Уладзімір КАРАТКЕВІЧ

З глыбіні

Добрая байка і музыка

У рамках святочных мерапрыемстваў, прысвечаных Дню горада Барань, прайшло некалькі яркіх запамінальных падзей. Напярэдадні адбылося свята “Дзеці — гораду!”. Вучні сярэдніх школ узялі ўдзел у конкурсе творчых работ у жанрах выяўленага мастацтва і літаратуры. Па выніках конкурсу старшын Бараньскага гарвыканкама В. Русакоў уручыў дыпламы і памятнае сувеніры пераможцам.

Барань — радзіма выдатнага беларускага байкапісца У. Корбана, які шмат гадоў працаваў у “Вожьку”. Жыхароў горада злучае цеснае сяброўства з многімі беларускімі літаратарамі. А паміж рэдакцыяй “Вожька” і Бараньскім гарвыканкам год таму заключана дамова пра творчае супрацоўніцтва. Вядомы паэт і пісьменнік, лаўрэат літаратурных прэмій імя К. Крапівы і В. Віткі вожькавец Павел Саковіч стаў госцем урачыстага вечара.

У святочным канцэрце ўзялі ўдзел падрыхтоўчая група ўзорнага тэатра “Вясёлка”, народны ансамбль народнай музыкі і песні “Крынічанька”, узорны калектыў эстраднага танца “Адамант”. Сапраўдным падарункам для ўсіх прысутных на свяце стала выступленне гасцей: народнага ансамбля “Карусель” Дома культуры г. Рыбінска з Расіі і народнага вакальнага ансамбля “Вікторыя” Першамайскага раёна г. Віцебска пад кіраўніцтвам кампазітара Мар’яна Зелянкевіча.

Фэст “Бараньскія музыкі-2011”, на якім разам з калектывамі г. Барань выступілі ўдзельнікі мастацкай самадзейнасці з Расіі і Украіны, таксама быў прымеркаваны да Дня горада.

Аксана ВАСІЛЁНАК,
Аршанскі раён

Падарожжа да вытокаў

Ганцаўшчына — адметны куток на карце Беларусі. Славіцца ён сваім гістарычным мінулым, абрадамі і традыцыямі. Тут — першае месца працы класіка нашай літаратуры Якуба Коласа. У межах святкавання 129-годдзя з дня нараджэння народнага песняра Беларусі ў Ганцавіцкі раён завіталі нашчадкі Коласа: яго сын Міхась Міцкевіч, унучка Марыя і праўнук Васіль. А таксама паэт Яўген Хвалеі. Візіт пачаўся з наведвання помніка маладому Якубу Коласу, які быў адкрыты ў Ганцавічах падчас святкавання Дня беларускага пісьменства, і раённай бібліятэкі.

У Люсінскай сярэдняй школе ў школьным літаратурна-этыграфічным музеі Якуба Коласа вучні падрыхтавалі прадстаўленне ваводзе твораў песняра. Го сці падбачылі і музей, у якім захоўваецца больш як 300 экспанатаў. Вучні з цікавасцю слухалі ўспаміны сына Якуба Коласа пра бацьку. Яўген Хвалеі працягнуў вершы пра радзіму народнага паэта, стаў боцкоўскай наднёманскія мясіцы. Марыя Міцкевіч расказала пра “Каласавіны”, якія праходзілі ў Літаратурна-мемарыяльным музеі Якуба Коласа ў Мінску.

Наступны год для люсінцаў — юбілейны ў шырокім сэнсе. Акрамя 130-годдзя з дня нараджэння народнага песняра тут будуць адзначаць 110-годдзе з часу настаўніцтва будучага класіка беларускай літаратуры і 30-годдзе літаратурна-этыграфічнага музея Якуба Коласа. Таму з боку гасцей была вынесена прапанова, каб Люсінская сярэдняя школа насіла імя Якуба Коласа.

Алесь МОХАЎ,
Ганцавіцкі раён

Выходзіць з 1932 года
У 1982 годзе газета ўзнагароджана ордэнам Дружбы народаў
Заснавальнікі: Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь, ГА “Саюз пісьменнікаў Беларусі”, РВУ “Літаратура і Мастацтва”

Намеснік галоўнага рэдактара
Таццяна Генадзеўна КУЗНЯЧЭНКАВА

Рэдакцыйная калегія:

Віктар Гардзеі	Віктар Кураш
Уладзімір Гніламедаў	Алесь Марціновіч
Вольга Дадзіёмава	Мікола Станкевіч
Уладзімір Дуктаў	Мікалай Чаргінец
Анатоль Казлоў	Іван Чарота
Алесь Карлюкевіч	Іван Штэйнер
Анатоль Крэйдзіц	

Анатоль Акушэвіч
Лілія Ананіч
Алесь Бадак
Дзяніс Барскоў
Святлана Берасцень

Юрыдычны адрас:
220034, Мінск, пр. Незалежнасці, 39, п.4а
Адрас для карэспандэнцыі:
220034, Мінск, вул. Захарова, 19

Тэлефоны:
галоўны рэдактар — 284-84-61
намеснік галоўнага рэдактара — 284-66-73

Аддзелы:
публіцыстыкі — 284-66-71
крытыкі і бібліяграфіі — 284-44-04
прозы і паэзіі — 284-44-04
мастацтва — 284-82-04
навін — 284-44-04
адзел “Кніжны свет” — 284-66-71

бухгалтэрыя — 284-66-72
Тэл./факс — 284-66-73

E-mail: lim_new@mail.ru

Адрас у Інтэрнэце:
www.lim.by

Пры перадруку просьба спасылка на “ЛІМ”. Рукпісы рэдакцыя не вяртае і не рэцензуе. Аўтары допісаў у рэдакцыю паведамляюць сваё прозвішча, поўнаснае імя і імя па бацьку, пашпартныя звесткі, асноўнае месца працы, зваротны адрас. Пазіцыя рэдакцыі можа не супадаць з меркаваннямі і думкамі аўтараў публікацый.

Набор і вёрстка камп’ютарнага цэнтра РВУ “Літаратура і Мастацтва”.

Выходзіць раз на тыдзень па пятніцах.

Выдавец:
Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова “Літаратура і Мастацтва”.

Друкарня Рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства
“Выдавецтва “Беларускі Дом друку” г. Мінск, пр. Незалежнасці, 79.

Індэкс 63856

Кошт у розніцу — 1800 рублёў

Наклад — 2826
Умоўна друк.
арк. 5,58
Нумар падпісаны ў друк
1.12.2011 у 11.00

Газета зарэгістравана ў Міністэрстве інфармацыі Рэспублікі Беларусь
Рэгістрацыйнае пасведчанне
№ 7 ад 22.07.2009 г.

Заказ — 5749

Д 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ISSN 0024-4686